

БАДРУДДИН

طَلَقَ اللَّهُ مِنْ طَلاقَ اللَّهِ

ТАТАРЫ
НА ЗЯМЛІ БЕЛАРУСІ

1-2.1993

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Салам алейкум, спадары і спадарыны, супліменнікі-татары і брати-мусульмане !

Здарылася так, што у першым квартале 1993 г. "Байрам" не быу надрукаваны. Цяпер, калі на тое будзе воля Аллага, выйдзе книга большая па аб"еме. Мы назначаем яе нумарамі 1 і 2.

Мусульмане усяго свету выхтуша да вялікага свята -- Курбан-Байрама, якое святкуюцца некалькі дзён і пачынаецца 10 зуль-хаджа (зіль-хаджа). Паводле арабскага мусульманскага календара гэта будзе 31 мая, а паводле турацкага мусульманскага календара -- 1 чэрвеня. У Менску 31 мая, у 1-і 1 чэрвення адбудзеца вялікае святочнае маленне. Адбукунца маленні ва ўсіх мусульманскіх джаміятах Беларусі .

Наступленне свята па традыцыі абавышаеца у Саудаўскай Аравіі і перадаеца гэта радасная звестка па радиё. Нават незнаёмны паміж сабою мусульмане у гэты час трапляюць у сяброўскія абімкі. Роднік і сябрам выказваюць найлепшыя пажаданні.

У гэтых нумары мы змяшчаем невялікія артыкулы пра радасныя падзеі у жыцці нашых мусульман: мусульманскі мухайам -- лагер у Стайках, пра арганізацыю першай мусульманскай абычыны на Берасцейшчыне, пра наўукова-папулярную книгу аб беларускіх татарах, пра наўукова-практичную канферэнцыю у Менску, якая адбылася 3 -- 4 шаўгала (26 -- 27 сакавіка 1993 г.).

Дзеці, дарослыя, нават пажылыя татары вучашца чытаць і пісаць на рабскім і літаромі, бяруць у рукі Свяшчанны Кур'ян, Хамайл, нашы старадаунія книгі -- Аль-Кітаб. Па просьбе смілавіцкіх татараў мы друкуем суру Я-Сін -- вельмі неабходную для кожнага мусульманіна.

Лісты з артыкуламі, заувагамі, пропановамі для "Байрама" шліце за адрас арганізатора квартальніка:

220090, Менск, Лагойскі тракт, д.27, кв. 77

Якубу Якубоўскаму

НА ПРОСЬБЕ СМІЛAVІЦКІХ ТАТАР

Паважанные мусульмане! Занічайна на першых староніках "Fejvema" змяшчаем яти з Кур'яна. Тут павінен быт друкаршы пераклад на беларускую мову суры Сям'я Імрана, але мы пакую что смыняем гэту работу. Чытачы чакаюць суру Я-Сін. Улічвам іх просьбу.

Мы перабатаграбавалі патрабіння для нас старонкі з Хамаіла, які быт надрукаваны у 1920-х гадах даволі велікімі літасамі і памер старонак аказаўся падходзітым для нас. Пашера гэтата Хамаіла перыгала, таму і атрымалася не вельмі добре.

Для тих, хто толькі пачынае вывучаць арабскую графіку, а таксама і для тих, уто нешта ухо заслу, Я-Сін другачым беларускай графікай. Гэту велікую, нялёткую, але вельмі добрую справу зрабіў мусулманін водам з Кленка — Ісмаіл Аляксандровіч. Пільна праверыў гэту транскрыпцыю, зрабіў карноўні зорнага вучоннага араб — Заліль Басъоні.

Вядома, на ўсе гукі арабской мовы макіт аліаведнікі у беларускай мове, таму старатрбіцца надрадковыя значкі на адноснікі літарамі, каб гучанне арабскіх гукаў хоць неяк наблізіцца да беларускіх і даць можлівасць чытальні прачытаць слові больш-менш правільна.

- 'а — мяккае [ə], не разкае (гэта арабскі айн) ;
- ғ — рускае цвёрдае узмичное [ғ] ;
- ѓ — беларускае [ѓ] ;
- ҆ — цвёрдае [ѓ] ;
- ڇ — вымалчыяе як [з], але при гэтым язык аказваецца кркху паміх зубамі ;
- ڻ — вымалчыяе як [с], але при гэтым язык аказваецца кркху паміх зубамі ;
- ڻ — цвёрдае [т] ;
- ڻ — цвёрдае [χ] ;
- ڻ — знак паказвае, што пераход аднаго гука ў другі не плавны, а абрывісты ;
- " — знак паказвае, што наступны гук вымалчыен пасля значнага прыпынку.

Чаму на гэты раз пераклад Кур'яна друкуем на рускай мове? Вельмі спадабаўся паэтычны пераклад В.Лорахавай, зроблены рымаланаў проза і надрукаваны у Маскве у книзе пад называй "Коран. Переводы смыслов". Можа калі-небудзь чехта зноў біць такі пераклад на беларускую мову.

سورة بيس مكية وهي ثلث وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 يَسْ وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
 عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
 لِتَنذِيرِ قَوْمًا مَا أَنذَرَ أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَفَلُونَ
 لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
 إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهُمْ إِلَىٰ الْأَذْقَانِ
 فَهُمْ مُقْهَوُنَّ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ
 وَسُوَاٰ عَلَيْهِمْ إِنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَنذِرْهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تَنذِيرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ

الرحمن بالغيب فبشره بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ^{II}
 إِنَّا هُنَّ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدْ مَوَلَّا وَآثَارَهُم
 وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي أَمَامٍ مُبِينٍ^{I2} وَاضْرِبْ
 لَهُم مِثْلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ أَذْجَاءُهَا الْمُرْسَلُونَ^{I3}
 أَذْرَسْلَنَا إِلَيْهِمَا اثْنَيْنِ فَكَلَّ بِوْهَمَا فَعَزَ زَنَبِثَالِث
 قَالُوا إِنَا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ^{III} قَالُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ أَلَا
 بَشِّرْ مِثْلَنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا
 إِلَّا تَكْنِدُ بُونَ^{IV} قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَا إِلَيْكُم
 لَمَرْسَلُونَ^V وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ^{VI} قَالُوا
 إِنَّا تَطْيِرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لِنَرْجِمَنَكُم
 وَلِيَمْسِنَكُمْ مِنْا عَذَابُ الْيَمِينِ^{VII} قَالُوا طَيْرُكُمْ

١٩ -- ٦٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ - ٥٥٥ معكم ائن ذِكْرَتُمْ بِلَّا نَتَمْ قومٌ سَفِيْرُونَ ﴿١٩﴾

٢٠ -- ٦٦ - ٦٦ - ٦٦ - ٦٦ - ٦٦ وجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىْ قَالَ

٢١ -- ٥١ - ٥١ - ٥١ - ٥١ - ٥١ - ٥١ يَقُومُ اتَّبَعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَاتَّبَعُوا مِنْ لَا يَسْعَلُكُمْ

٢٢ -- ٤٥ - ٤٥ - ٤٥ - ٤٥ - ٤٥ - ٤٥ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ النَّبِيَّ

٢٣ -- ٣٥ - ٣٥ - ٣٥ - ٣٥ - ٣٥ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّمَا تَخْذِلُ مِنْ دُونِهِ الْهَمَةُ

٢٤ -- ٣٥ - ٣٥ - ٣٥ - ٣٥ - ٣٥ إِنْ يَرِدُنَ الرَّحْمَنُ بِبَصَرٍ لَا تَغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ

٢٥ -- ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ شَيْاً وَلَا يَنْقُدوْنَ ﴿٢٥﴾ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٌ

٢٦ -- ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ إِنِّي أَمْتَ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ قِيلَ أَدْخُلْ

٢٧ -- ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ الْجَنَّةَ قَالَ يَلِيتْ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ بِمَا غَرَّ لَيْ

٢٨ -- ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرِمَيْنَ ﴿٢٨﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا

٢٩ -- ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ - ٢٥ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جِنْدِهِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا

كُنَّا مُتَزَلِّيْنَ ٢٨ اَنْ كَانَتِ الْاَصِيْحَةُ وَاحِدَةً
فَإِذَا هُمْ خَمِدُوْنَ ٢٩ يَخْسِرُهُ عَلَى الْعِبَادِ
مَا بَاتِهِمْ مِنْ رَسُولِ الْاَكَانُوْبَه يَسْتَهِرُوْنَ ٣٠
الْمَيْرُ وَأَكْمَمُ اهْلَكُنَا قَبْلَه مِنَ الْقَرْوَنِ اَنْهُمْ
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ٣١ وَإِنْ كُلَّ لِمَاء جَمِيعٌ لِدِيْنَا
مُحْضَرُوْنَ ٣٢ وَأَيْةٌ لَهُمْ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنَا
وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ٣٣ وَجَعَلْنَا
فِيهَا جَفْتَ مِنْ تَخْيِيلٍ وَاعْتَابٍ وَفَجْرَنَا فِيهَا مِنْ
الْعَيْوَنِ ٣٤ لِيَأْكُلُوْا مِنْ ثَمَرَه وَمَا عَمِلْتَهُ اِيْدِيْهِمْ
اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ٣٥ سَبْعُنَ النَّبِيِّ خَلْقَ الْاَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تَنْبَتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا

لَا يَعْلَمُونَ ٣٦ هَوَى يَةٌ لَهُمْ الْيَلِ نَسْلَخٌ مِنْهُ النَّهَارَ
فَإِذَا هُمْ مُظْلَمُونَ ٣٧ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقْرٍ
لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ ٣٨ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ٣٩ وَالْقَمَرُ
قَدْرُنَهُ مَنْزِلٌ حَتَّى عَادَ كَالْمَرْجُونِ الْقَدِيمِ ٤٠
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلِ
سَابِقُ النَّهَارِ ٤١ وَكُلُّ فِلَكٍ يَسْبِحُونَ ٤٢ وَآيَةٌ
لَهُمْ أَنَا هَمْلَنَا ذَرِيتُهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْعُونِ ٤٣
وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرَكِبُونَ ٤٤ وَإِنْ نَشَاءُ
نَغْرِقُهُمْ فَلَا صِرْبَخٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَنْقُذُونَ ٤٥ الْأَرْحَمَةُ
مِنَا وَمِنَاعًا إِلَى هَيْنَ ٤٦ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا
بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ لَا عِلْمَ لَكُمْ تَرْحِمُونَ ٤٧

وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ أَيْتِ رَبِّهِمُ الْأَكَانُوا عَنْهَا
مُعْرِضِينَ ٤٦ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَا اللَّهُ
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعْمُ مِنْ
لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٤٧
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤٨
مَا يَنْظَرُونَ إِلَّا صِيَحَّةٌ وَاحِدَةٌ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ
لَا يَحْصُمُونَ ٤٩ فَلَا يَسْتَطِعُونَ تُوْصِيَّةً وَلَا إِلَى
أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠ وَنُقْعَدُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ
الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَغْرِبُونَ ٥١ قَالُوا يُوَلِّنَا
مِنْ بَعْدِنَا مِنْ مَرْقُلٍ نَّا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
وَصَدَقَ الْمَرْسُلُونَ ٥٢ إِنْ كَانَتِ الْأَصْيَحَةُ وَاحِدَةٌ

فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لِدِينِنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمُ لَا تُظْلَمُ نُفُسْ
شِيَا وَلَا تُجْزَرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَنْ أَصْبَحَ
الْجَنَّةُ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكُهُونٌ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي
ظُلْلٍ عَلَى الْأَرْضِ مُتَكَبِّرُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ
مَا يَدْعُونَ سَلَمٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحْمَنٍ وَأَمْتَازُوا
الْيَوْمَ لِيَهَا الْمُجْرِمُونَ الَّمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ يَبْنَى آدَمُ
أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لِكُمْ عَلَوْ مَبِينٌ وَأَنْ
أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ
جِبْلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَصْلُوهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
الْيَوْمَ نُخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَّدُ

أَرْجُلْهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥٦٥ وَلَوْنَشَاء لَطَمْسَنَاعَلَى
أَعْيُنِهِم فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنِّي يَصْرُونَ ٥٦٦ وَلَوْ
نَشَاء لَمْسَخْنَهُم عَلَى مَكْنِتِهِم فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا
وَلَا يَرْجِعُونَ ٥٦٧ وَمِنْ نَعْمَرَهْ نَفْكَسَهْ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا
يَعْقُلُونَ ٥٦٨ وَمَا عَلِمْنَاهْ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ هُوَ
الْأَذْكُرُ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ٥٦٩ لِيَنْدَرْ مِنْ كَانَ حَيَا وَيَحْقِ
الْقُولُ عَلَى الْكُفَّارِينَ ٥٧٠ لَوْلَمْ يَرُوا إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا
عَمِلْتُ أَيْدِيْنَا انْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلْكُونَ ٥٧١ وَذَلِلْنَاهُ اللَّهُمْ
فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كَلُونَ ٥٧٢ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ
وَمَشِّبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٥٧٣ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
الْهَلَةَ لَعَلَهُمْ يَتَسْرُونَ ٥٧٤ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ

لَهُمْ جِنْدٌ مُحْضَرٌ وَنَفْلًا يَحْزَنُكُمْ قَوْلُهُمْ أَنَا نَعْلَمُ مَا

يُسِرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ^{٧٦} أَوْ لَمْ يَرِدَ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتُهُ

مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ بَيْنَ^{٧٧} وَضَرَبَ لَنَا مِثَلًا

وَنِسِيٌّ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يَحِيِّ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ^{٧٨} قَلْ

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَى مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ^{٧٩}

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا نَتَمْ مِنْهُ

تُوقِدُونَ^{٨٠} أَوْ لَيْسَ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

يُقْدِرُ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بِلِي وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ^{٨١}

أَنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ^{٨٢}

فَيَكُونُ^{٨٣} فَسَبَّاهُنَّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

وَإِلَيْهِ تُرْجَمُونَ^{٨٤}

АУЗЮ БІЛЛІГІ МІНАҚАЙТАН-Р-РАХЫМ.

БІСМІЛЛІГІ-Р-РАХМАН-Р-РАХЫМ.

1. Я-СІН.

2. Уа-ль Къур"аніль жакым.

3. Іннака лиміна-ль мұроялін.

4. Алі сиратым мұстакым.

5. Танзім-ль ғазір-рахым.

6. Літүйіра къаумам маң ұнзіра ғасабум ғағұм тарғілан.

7. Ляқвад жеккаль къауло алі ақсарығім ғағұм лі өмінүн.

8. Інна джа'альна фі аунакығім ағлышын ғағұм імі-ль азкөзіні ғағұм мұжымахун.

9. Уа джа'альна мін бейні айдығім садда-уа мін ҳалығігім
саддаған ғағшайнағұм ғағұм лі юбсырун.

10. Уа сауаун 'алейгім аанзартагұм ам лім тунзірғұм лі өмінүн.

11. Іннама тұнзіру мані-ттаба 'а-з-зікәра уа хашшы-р-рахмана
білігіті бі ғабитіңірту бімагіраты-уа адірни карім.

12. Інна нахнұ нүхіль маута уа қактубу маң къайддаму уа асарағұм
уа көлля шайін ахсайнағу фі імамім мубін.

13. Уа дрыб лі-ғұм масалын асхаба-ль къар"яты із джаага-ль
мұрсалон.

14. 15 арсаљна іляїгімус нағні ғақіззәбұтума ға 'аzzязна'
бісалібін ғақтаю інна ілтіккем мұрсалон.

15. Къалю маң антум ілля башарум міблонан уа маң аңзали-р-рахману
мін шайін ін антум ілля тақзібуни.

16. Къалю раббұна яуламу інна іляїккем лямұрсалон.

17. Уа ма 'алейна ілля-ль балыгуль мубін.

18. Къалю інна тафайярна бікюм ля іль-лім тантаты лянарджуман-
наком уа ляямассаннаком мінна 'аzzабун алім.

19. Къалю таіруком ма"акюм аін зукіртум баль антум къаумум
мұсрын.

20. Уа джаа мін акъса-ль мадынаты раджулон яс'a къаля якъаумі-
т-табіуль-мұрсалін.

21. Иттабіу ман лі ясъалоком аджра-уа ғум мұғтадауны.

22. Уа малія ля аубуду-ль-лязі фатарані уа ілайгі тұрджаун.
23. Аттахызу мін дунігі алігатан ій-юрінді-р-рахману білур-рыль-ля тутні 'анні шаға атуғум шала-уа ля юнкізүн.
24. Інні ізаль-ляйі ғаллялім мубін.
25. Інні аманту біраббікөм фасмаун.
26. Кылдад ҳулиль джанната къаля ялайта къаумі яулемун.
27. Біма гафаралі раббі уа джа'аляні міна-ль мұкрамін.
28. Уа ма аңзальна 'алі къаумігі мім бауднігі мін джұндым міна-с-самаі уа ма көнна мұнзілін.
29. Ин кінат ілля сайдата-уа хыщатан ғаіза ғум ҳамідүн.
30. Яхасратан 'алі-ль ибади ма я"тырім мір-расулін ілля кінү бігі ястагзіүн.
31. Алғын ярау кіям ағлякына къаблингум міна-ль къуруні аннатум ілайгім ля ярдкын.
32. Уа ін көллю-ль лягмә джаміу-ль жаданә мұхдарун.
33. Уа аяту-ль лягуму-ль әрдү-ль майтату ах"лайнара уа ахраджна мінға хассан ғамінгү я"қюлон.
34. Уа джа'альна фіға джаннатым мін нахшілу-уа аунабі-уа фәджұтарна фіға міна-ль уон.
35. Лія"қюло мін самарыгі уа ма амілятту айлігім ағаля яшиорун.
36. Сюбхана-ль-лязі ҳалықта-ль азыуалжа көлляға мімма түмбіту-ль әрдү уа мін анфусігім уа мімма ля яулемун.
37. Уа аяту-ль лягуму-ль лайло наслажу мінту-н-шагара ғаіза ғум мұзлімун.
38. Уа-ш-шамсу таджры лімустакъарри-ль-ляға әлікя такъдіру-ль азізі-ль 'алім.
39. Уа-ль къамара къалдарнагу маназілін хатта 'ада' кялъурлжуні-ль къадым.
40. Ля-ш-шамсу янбагі ляға аи тұдрикя-ль къамара уа ля-ль ляйло сабікүн-нагары уа көллю фі ғаллякій-ясбахун.
41. Уа аяту-ль лягум аниа хамальна әуррыйтагум філь ғулькі-ль машхун.
42. Уа ҳалыкына лягум мім міслігі ма яркябун.
43. Уа ін нашаш"нугрыгум ғаля сарыха лягум уа ля ғум юнкабзун.

44. Ілля́ рахматам-мінна́ уа матá'ан ілляхын.
45. Уа іза́ кы́ля лягуму́-т-таку́ ма́ байна айдыком уа ма ҳаљфа-
кюм ля́ алляком турхамун.
46. Уа ма́ та"тыгім мін аяты мін аяты раббіғім ілля́ кяну́
муурідін.
47. Уа іза́ кы́ля лягуму́ айрікү́ мімма́ разакъакому-л-лагу къая-ль
лязіна кяфару ліллязіна аману аноиту малияу яшaul-лагу
ат амагу ін антум ілля́ фі даллім-мубін.
48. Уа якъұлуна мата газа-ль уауду ін күнтүм садыкын.
49. Ма яңзуруна ілля́ сайхатау-уахыдатан та"хұзугум уа ғұм
яхиссымун.
50. Фаля ястатьна таусынтау-уа лялляғлігім ярдіжнүн.
51. Уа нүріха фіс-сүры ғаізагұм міна-ль адудағы ілля раббіғім
янсілон.
52. Къалю явайляна мам ба'асана мім-марқылдына газа́ ма́ уа
адар-рахману уа садакта-ль мұрасалон.
53. Ін кянат ілля сайхатау уахыдатан ғаізә ғұм джамғуль
лядайна мухдарун.
54. Фальяума ля тұзляму нағсун шайа-уа лі тұлғзаша ілля́ ма
күнтүм таумалон.
55. Інна асхабаль джаннаты-ль яума фі штуулін ғакіғүн.
56. Ғұм уа азъуаджуғум фі зылялін аля-ль араікі мұтtagіүн.
57. Лягум ғіға ғакіғату-уа лягум ма ялдаун.
58. Салымун къаулям мір-рабір-рахім.
59. Уа итазу-ль яума айюғаль муджрымун.
60. Алья аугад ілейкюм ябап іадама алья таубуду-ш-шайтаны
іннагу лякім адуввум мубін.
61. Уа аніубуду ні газа сиратум мұстаним.
62. Уа лякъад адалла мінкюм джыбіллян кябіран ағалым тақітіу
таукылдон.
63. Гаеігі джаганнаму-ль ляты күнтүм ту'адун.
64. Іслыугаль яума біма күнтүм тақлұрүн.
65. Альяума нахтыму алы ағуаріғім уа тукайлімұна айдығім уа
ташғалу арқылогү біма кяну айқысібы.
66. Уа ляу нашау лятамасына аля ауюніғім фастабакъу-с-сыраға
ғазина юссирүн.

67. Уа лау нашау ля маса^{ханагум} аля мақынтығім фама-с татау мұдһилю-уа ля ярдкын.
68. Уа ман-ну амміргу нунаккіс^{сігү} філь халъкын афаля яукыл^{он}.
69. Уа ма^ш алия^{нагу}-ш-ш^икура уа ма янбагы ляг^{ту} ін ғува ілля әікруу уа Къур^{"анум} мубін.
70. Ліюн^ера ман кіна хайлю-уа яхіккаль къауло аля-ль кярірын.
71. Ауалым ярау анна^шалъкъна^ляг^{ум} мімма^шам ілят^ш айдына^ш ань^ш а мау фаг^{ум} ляг^{та} мәлік^{он}.
72. Уа ғалляль^{нага} ляг^{ум} фамін^{га} ракибу^{тум} уа мін^{га} я^шкүл^{он}.
73. Уа ляг^{ум} фіга^ш манағіу уа малары^{бу} афаля яшкюрун.
74. Уа-т-тахаз^у мін дүні-л-лағі^ш алігаталь ля алля^ш юнсару^н.
75. Ля ястать^{уна} на^сраг^{ум} уа ғ^{ум} ляг^{ум} джүп^{идум} мұхдару^н.
76. Фаля яхзюңкя къаул^{ог}ум інна^ш науляму ма^ш ғосирру^{на} уа ма^ш юулін^{ун}.
77. Ауалым яраль іна^шану анна^шалъкъна^ляг^{ум} мін нут^іатын фаяз^а ғува ҳасимум-мубін.
78. Уа дараба ляна масалы^{ну} уа на^сія халъкъа^лу къаля май^шайль ызама уа ғыя рамім.
79. Къуль юх["]айғаль ля^ші анш^аат^а аууала мэрраты^{ну}-уа ғува бікюллі халъкын^ш алім.
80. Алляз^і джаалия ля^шом міна-ш-шаджары-ль ах^шары на^ран фаяз^а антум-мін^{гу} тукъдун.
81. Ауалят^ся-ль-л^аз^і халъкъа-с-сия^шаты уа-ль арда бікъадырын аля ан ғохлокъа місля^штум баля уа ғува-ль халъяку-ль алім.
82. Иннама^шамрут^у іза^ш арада шайтан аі-якъу^{ла} ляг^у көн фаяк^{он}.
83. Фасюбуханя-ль^шіз^і біяды^ші малякоту көллі шай^ш-уа ілля^ші турджаун.

КУР"АН

Сура Йа-Син

Во имя Аллаха, Милостивого, милосердного !

I. Йа— Син

2. В знак Кур"ана, исполненного мудрости (Господней), —
 3. Поистине стоишь в одном ряду с посланниками Бога ты,
 4. На праведной стезе.
 5. И в этом — откровение, ниспосланное Им,
Кто Всемогущ (над всем)
И милосердия исполнен.
 6. Чтоб мог ты тех предостеречь,
Отцы которых, не приняв предупреждений Наших,
Остались глухи ко знамениям Аллаха.
 7. Господне Слово оказалось справедливым,
Карая большинство из них за то,
Что отвергали веру.
 8. В кольцо Мы заточили шеи их
До самых подбородков
И приковали руки к этому кольцу,
Лишая власти их и зрить и восприять.
 9. Над головой у них, и за спиной, и перед ними
Мы возвели (высокие) преграды,
Чтобы лишить возможности им видеть.
 10. И ту же кару понесут они,
Пошлешь ты им предупреждение иль нет, --
В Аллаха не уверуют они.
- II. Предостеречь ты можешь только тех,
Кто следуют Писанию святому,
И хоть не зрят, но поклоняются Аллаху.
Ты весть прекрасную им должен сообщить,
Что ждет прощенье их и высшая награда.

- I2. Мы жизнь мертвым возвратим,
И счет ведем тому,
Что в жизни ближней эти люди совершили,
И что оставили (в сей жизни) за спиной,
И это все Мы в ясной Книге поместили.
- I3. Ты изложи им притчу о жителях селения ^х
И вот явились к ним посланники Господни.
- I4. Мы к ним отправили двоих,
Но их они отвергли.
На помощь им Мы третьего послали,
И людям молвили они:
"Поистине мы к вам Аллахом посланы сюда".
- I5. Но жители сказали им:
"Всего лишь люди вы, подобные всем нам.
И никакого откровения не дал вам Милосердный,
Несете вы одну лишь только ложь".
- I6. Они (посланники) сказали им:
"И все же знает наш Господь,
Что с миссией Его мы к вам пришли, --
- I7. На нас возложено вам ясное посланье передать".
- I8. Они же ответили:
"Мы в вас увидели зловещую примету,
И если вы не прекратите (миссии своей),
Мы забросаем вас камнями,
И нами уготовано для вас мучительное наказанье".
- I9. (Посланники) так отвечали:
"При вас останутся зловещие приметы,
Коль наши увещания бесплодны.
Поистине вы преступили все пределы".
- I20. И прибежал из самой удаленной части человек,
И возгласил: "О люди !
Прислушайтесь к посланникам Аллаха !
- I21. И следуйте за теми,
Кто никаких наград себе от вас не ждет,
И сам идет по праведной стезе.

22. Ужель не поклоняться мне Тому,
Кто сотворил меня,
И у Кого сойдутся все дороги наши ?
23. Ужель в служении единому Ему
Я стану измышлять других богов ?
Ведь если Милосердный зла мне пожелает,
Заступничество их мне не поможет
И избавленья мне не принесет,
24. Здесь я предстал бы в явном заблужденье.
25. Но в Бога вашего уверил я, —
Прислушайтесь ко мне, о люди !"
[Когда ж, каменьями избитый, умер он]
26. Было повелено: "Ты в Рай войди !"
И он сказал: "О если б знали мои люди,
27. За что Господь мне дал прощенье
И почестью Свою наделил !"
[Вслед за его кончиной]
28. На его людей
Мы воинства небесного не слали —
Нам в этом не было нужды.
29. Один лишь вскрик —
И вот они погасли (и канули в небытие).
30. О горе для (моих) рабов !
К ним не приходит ни один посланик,
Которого они б не осмеляли !
31. Ужель не видели они те поколения людей,
Которые до них Мы погубили ?
Ужель не ведают,
Что никогда они к ним не вернутся ?
32. Поистине их всех до одного
Представят перед Нами (в Судный день).
33. Знамением для них — умершая земля.
Ее Мы оживим, взрастим зерно не пей,
И им они питаться будут.

34. Сады Мы возведем из виноградных лоз и пальм
И родники в них изольем обильно,
35. Чтобы плодами их вы все могли питаться.
Но это все не вашими руками создано.
Ужель за это вы не будете Нам благодарны ?
36. Хвала Тому, кто в паraph создал все,
Что жизнь рождает на земле;
Попарно существуют души ваши,
И все незримое, что окружает вас
И что доселе ваше знанье не постигло.
37. Знамением для вас приходит ночь,
И из нее Мы извлекаем свет дневной —
И вот во мрак погружены они;
38. И солнце завершает путь
За срок, определенный для него;
Таков приказ Того,
Кто преисполнен моши и познанья.
39. Мы для луны установили
Срок прохожденья каждой фазы (утасанья),
И новое явление ее земле,
Подобно ветви старой пальмы.
40. И солнцу не дано настичь луну,
И ночь не сможет день опередить —
Всему назначено проплыть свой путь орбиты.
41. И вновь знамение для них --
Что Мы несли их предков
(Через потоп) в нагруженном ковчеге.
42. И сотворили Мы для них
Подобные (тому ковчегу) корабли,
На коих (воздух и моря) они пересекают.
43. Будь Наша воля, Мы могли б их утопить,
И здесь никто б им не простер
Ни помощи, ни избавленья.
44. И лишь Свою милостью Мы им мирские блага
На срок определенный раздали.

45. Когда же им говорят: "Побойтесь вы того,
Что ваши предки претерпели,
А равно и того, что будет после вас", —
Они не внимают.
46. И нет ни одного из всех знамений Бога,
Которое они бы не отвергли.
47. Когда же им говорят:
"Пожертвуйте хотя б немногим из того,
Чем наделил вас Бог",
Неверные глаголят верующим так:
"Пристало ль нам кормить всех тех,
Кого Господь, будь Его воля, накормил бы сам ?
Здесь вы находитесь в глубоком заблужденье".
48. И говорят они: "Коль истину вы нам несете,
Когда же это обещание свершится ?"
49. И им не предстоит увидеть ничего, —
Один лишь вскрик настигнет их,
Пока они все меж собою сквернословят!
50. И не дано им будет завершать дела свои,
И не вернуться им к родным и близким.
51. Раздастся трубный глас, и из могил своих
Поднимутся и устремятся к Богу люди.
52. И возласят они: "О горе нам !
Кто поднял нас из мест упокоенья ?"
(Им голос прозвучит):
"Всемилостивый Бог вам это обещал,
И и правду вам несли Его пророки ! "
53. Один лишь вскрик —
И вот они предстали перед Нами !
54. В тот день не будет ни одна душа
Обижена не по заслугам,
И вам воздастся лишь за те поступки,
Которые вы совершили в жизни ближней.

55. Поистине в тот День все обитатели садов Эдема
Восторгу радостному предадутся.
56. Они с супругами своими в тени на ложах возлежат,
57. И все плоды и все, что можно пожелать,
Они имеют.
58. "Мир вам!" —
Прямой привет от Бога милосердного.
59. "О вы, погрязшие в грехах!
В День этот отделяйтесь!"
60. Не Я ли вам заповедал, Адамовы сыны,
Не поклоняться сатане —
Ведь он ваш враг заклятый.
61. Меня вы почитать должны —
Таков путь истинный.
62. Увлек он ~~жх~~ множество людей от праведной стези, —
Ужель вы этого не поняли еще?
63. Вот Ад,
Который вам обещан был!
64. И в этот День гореть в огне вам,
За то, что веру отвергали.
65. И в этот День уста Мы им скрепим, —
И руки их Нам будут говорить,
Свидетелями их деяний станут ноги.
66. Будь Наша воля, Мы б зрения лишили их, —
И, обгоняя и толкаясь,
Они бы устремились к Аль-Сирату.
Но как им остается видеть?
67. Будь Наша воля,
Мы б сотворили их в застывшей форме,
И не смогли б они передвигаться
Иль возвратиться вновь
(Через раскаяние и Господнюю милость).
68. Кому Мы жизнь долгую даруем,
Тому Мы спину гнем с годами
Ужель и этого они не разумеют?

69. Слагать стихи Мы не учили Мухаммеда,
И не годится это для него.
Послание сие — напоминание Господне
И ясные заветы Аль-Кур'ана
70. Для увещания всех тех, кто жив,
А также для свершения Господних приговоров
Для тех, кто верой пренебрег.
71. Ужель не ведают они, что среди моих прочих
Руками Нашими построенных вещей,
Мы создали (домашний) скот и им они владеют ?
72. Мы этот скот поставили на службу им:
Одних они едят, других используют для переездов,
73. Для них здесь польза и питье.
Ужель за это Нам они не будут благодарны ?
74. И все ж они берут других богов, кроме Аллаха,
С надеждой, что получат помощь.
75. Но нет возможности помочь им (у других богов),
И (в Судный день) единую толпой
Предстанут предо Мной они (для наказанья).
76. Пусть не печалят их слова тебя (о Мухаммед !).
Поистине Мы знаем, что скрыто ими,
А что открыто ими (наказ).
77. Ужель не видит человек,
Что Мы его из капли спермы сотворили ?
Увы ! Он перед Нами предстает с открытой враждой !
78. Он предлагает притчи Нам,
Забыв о том, как сам был создан.
И молвят он: "Кто может жизнь вернуть
Сухим костям, когда они (к тому ж) истлели ?"
79. Ответь ему: "Их оживит лишь Тот,
Кто создал их первоначально ! —
Тот, кто Всеизвестный в каждом виде созиданья !"

80. Он — Тот, кто создал вам огонь из дерева живого,
И от него вы зажигаете свои огни.

81. Но разве не способен Тот,
Кто землю и Вселенную построил,
Создать подобные миры ?
Воистину Он может !
Создатель высший ! Он один
Исполнен знаньем необъятным
И мастерством, не знающим границ !

82. Когда задумано творенье Им,
Он молвит: "Будь !" — и явится оно.

83. Хвала Владыке, Чья Рука
Вершил господство над мирами ;
К Нему мы завершаем
Путь земной (что начат Им).

* Имеется в виду город Антиохия, построенный греками на севере Сирии в 300 г. до н.э.

** Сатана

НЕКАТОРЫЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ ИМЕНА

арабская графіка	беларуская графіка	находжанне слова	значэнне слова
عرفات	Арафат	арабскае	Святая гара каля Меккі
ارسلان	Арслан	турэцкае	леу
ولیده	Валіда	персідскае	дзіці
ولیه	Валія	персідскае	сябр (-оука), блізкі,
کل آرا	Гулляра	персідскае	блізкая
عارف	Аріф	арабскае	упрыгожаная кветкам і
احمد	Ахмад	арабскае	вучоны, мудры
			услаўляемы

ВАЖНАЯ ПАДЗЕЯ У ЖЫЦІ ТАТАРАУ-МУСУЛЬМАН БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ І ПОЛЬШЧЫ

3 -- 4 шауvala 1413 года Хіджра (26 -- 27 сакавіка 1993 г.) у будынку Менскага дзяржаунага педагогічнага інстытута імя А.М.Горкага адбылася Першая міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы", прысвечаная 600-годдзю асадчіцтва татар на землях Беларуска-Літоўскай дзяржавы. Канферэнцыю арганізавалі: Згуртаванне татарау-мусульман Беларусі "Аль-Кітаб", Менскі гарадскі Фонд Культуры, кафедра гісторыі Беларусі Менскага педінстытута. Вялікую матэрыяльную дапамогу для правядзення канферэнцыі аказалі арабскія мусульманскія краіны.

Перад пачаткам канферэнцыі гучау азан. Адкрыў канферэнцыю Прэзідэнт Згуртавання татарау-мусульман "Аль-Кітаб" Абусекір Шабановіч, які сказаў наступнае:

"Татары-мусульмане жывуць на землях сучаснай Беларусі, Літвы і Польшчы амаль 600 гадоу. Вітаут Вялікі, як глава адной з самых магутных дзяржау Еўропы, запрасіў у канцы ХІУ стагоддзя татар на ваенную службу з Залатой Арды. Пазней на Віленшчыне і Меншчыне пасяліліся татары з Крымскага ханства. Татарам-мусульманам была гарантавана свабоднае веравізнанне. Яны набудавалі тут свае дамы, мячэці і пры іх мусульманскія школы, дзе вучылі дзяцей Ісламу.

У бітве над Грунвалдам — найбольшай бітве у Еўропе у ХV ст., татары выступілі на баку Беларуска-Літоўскай дзяржавы і Польшчы супроты Тэўтонскага ордэна. Татарскія воіны пад камандай сына хана Тахтамыша — Джалал'эд-Дзіна, гаспадарскія татары, якімі камандаваў Вітаут, умела ваявалі з нямецкімі рыцарамі і у значнай ступені дачыніліся да перамогі беларуска-літоўскага і польскага войска над нямецкай наavalай.

У ХVI ст. у Беларуска-Літоўскай дзяржаве і Польшчы пражывала 100 тыс. татарау, было 400 мячэцяў. Па розных прыгынках колькасць татарау-мусульман зменілася. У ХVІІ ст. былі вялікія гаценні на татар-мусульман, таму многія з іх выехалі ў Крым і Турцыю.

Татары прымалі удзел у паустаннях палякау, беларусау і літвоўцау супроць царызму у 1794, 1831 і 1863 гадах, за што зналі зняволенне і высылкі на катаргу.

Пераліс 1897 г. паказау, што на тэрыторні сучаснай Беларусі, Літвы і Польшчы пражывала каля 14 тыс. татар.

У гады першай сусветнай вайны 1914 — 1918 гг. многія татары аказаліся у бежанстве, пераважна ў Казанскай і Таурскай (Крым) губерніях, дзе нашым татарам вялікую дапамогу аказалі казанская і крымская нацыя суплеменнікі-мусульмане.

У выніку завяршэння вайны, гібелі на франтах, вялікай разрухі, голаду і эпідэміі колькасць татар зменшилася, яны аказаліся у розных дзяржавах — Савецкай Беларусі, адроджанай Польшчы і самастойнай Літве. Адносіны паміж урадамі гэтых дзяржаў былі напружаны, зносіны паміж членамі нашай народнасці былі перарваны.

У найгоршым становішчы аказаліся татары, якія жылі пад уладай бальшавікоў. Праследаванне людзей за веру, вялікія падаткі на мячэці, арыты і зняволенне імамаў і наогул усіх, хто меу святыя мусульманскія кнігі, вучну дзяцей арабскай грамаце, прывяло да таго, што усе мячэці былі зачынены, ператвораны у гаспадарчыя памяшканні, разбураны, спалены. Горкая доля спаткала татар-мусульман у 1939 г., калі пачалася другая сусветная вайна. Многія татары загінулі на фронце у час Польска-Германскай вайны 1939 г., многія трапілі у нямецкую няволю. У час далучэння Заходняй Беларусі да БССР, устанаўлення савецкай улады ў Літве і далучаным да яе Віленскім краем, дзе жыло даволі многа татар, улады дрэнна ставіліся да імамаў, інтэлігентаў і заможных гаспадароў, паставілі іх у невыносна цяжкія умовы, зняволівалі ў турмах, высылілі ў Сібір і Казахстан. У ходзе вайны з нямецка-фашысткімі захопнікамі татары не ухіляліся ад удзелу ў збройнай барацьбе з ворагам. Былі сярод татар і партызаны, і падпольшчыкі, і воіны на франтах. Німала татар у гэтых баях з ворагам загінула, німала паранена.

Пасля вызвалення Беларусі ад нямецка-Фашысткай акупацыі і дамовы урада СССР з урадам Польшчы татары былі Заходняй Беларусі мелі права, як быця грамадзянне Польшчы, выехаць з СССР. І многія выехалі у Польшчу і далей, у ЗША, дзе дауню, яшча да 1914 г., пасяліліся нашы беларускія татары. І не таму

пак інулі сваю зямлю, свае забудовы, магілы на мізарах сваіх родных, што не любілі яны гэту зямлю. Іх гнау страх . Лёс крымскіх татарау, якіх брутальна выгналі з радзімы, лёс татар, выселеных з Беларусі у 1940 і 1941 гадах, страх перад калгасамі — вось што гнала людзей у далёкія землі, некаторых за моры і акіяны.

Вімушаны пак інудь Беларусь татары і іх нашчадкі, ужо другое і трэцяе пакаленне, якое нарадзілася і выехала за мяжу, памятаюць пра свае карані, радующа ажыуленню мусульманскай уммы на Беларусі."

Далей Прэзідэнт расказау пра задачы татар-мусульман на сучасным этапе. Некаторня палажэнні знайшлі сваё адлюстраванне у Рэкамендациях канферэнцыі, якія мы друкуем у гэтым нумары "Байрама".

Актавы зал, у якім была адкрыта канферэнцыя, упрыгожвалі дзяржаўныя флагі Беларусі, Польшчы, Татарстана, флаг беларускіх татара—мусульман. Большасць выступленняў на канферэнцыі былі на беларускай мове. Гучала руская, польская, татарская і арабская мова. Былі выступленні ад крымскіх, казанскіх (нам дауні прыцель Фаяз Фаіз, вядомы пісьменнік), літоускіх татар, татар Масквы і Санкт-Пецярбурга. Присутнічалі на канферэнцыі прадстаўнікі грамадскіх згуртаванняў Менска, дэлегаты мусульманскіх джаміятаў Беларусі, зямляцтва арабаў-мусульман (выступі старшыня доктар Халіль Басьюні), прадстаўнікі дыпламатычных місій, студэнты ВНУ. Актунні ўздел у работе канферэнцыі прымалі арганізатары науки і Рэспублікі Беларусь. Сардэчнае выступленне крымскататарскага вучонага Энвера Кантэмір-Умерава усіхвалівала нашых татар і яшчэ раз паказала, што ні вялікая адлегласць паміж нашымі народамі, ні многія гады прымусовай ізаляцыі не заглушилі у нас пачуцця агульнасці нашых каранеў.

Як адно з важных дасягненняў нашай татарскай грамадскасці была адзначана з"ява — выхад у свет упершыню на беларускай мове кнігі пра беларускіх татар ("Беларускія татары. Мінулае і сучаснасць").

На пленарным пасяджэнні і на двух пасяджэннях па секцыях былі выслушаны 62 даклады і навуковыя паведамленні. Былі цікавыя дыскусіі. З вялікай увагай аудиторыя слухала даклады

прафесарау А.Грыцкевіча ("Фарміраванне татарскай народнасці на Беларусі"), М.Піліпенкі ("Роля татарау у фарміраванні беларускага этнасу"), В.Кошалева ("Татары-мусульмане вачима усходазнауца"), С.Польскага ("Нацыянальны склад насельніцтва і роля ў ім этнічных груп"), М.Антаневіча ("Крыніцы і гісторыя развіцця гербаў сямей у польскай геральдычнай літаратурні"), кандыдатау навук С.Веліахметава ("Іслам як найважнейшы фактар этнічнага фарміравання літоускіх татарау"), С.Думіна ("Вялікае княства Літоўскае і татары").

Цікавыя і змястоўныя даклады і паведамленні на канферэнцыі зрабілі І.Александровіч, А.Галай, Ш.Бекшінесу, Д.Чорны, Г.Усманау.

Прэзідэнт Згуртавання "Аль-Кітаб" А.Шабановіч падвёў вынікі праведзенай работе, пажадаў здароу і поспеху ўсім удзельнікам канферэнцыі, татарам-мусульманам Беларусі, Літвы і Польшчы, татарам і мусульманам усяго свету. Выказаў слова падзялі асобам і арганізацыям, якія аказалі падтрымку і дапамогу у гэтым важным мерапрыемстве.

Канферэнцыя завяршилася малітвой мусульман. Імамам быў Якуб Шабановіч з Клецка.

Вялікую цікавасць праявілі удзельнікі канферэнцыі да выставы чарцяжоў і рэчункау Менскай мячэці, якую праектуюць спадары Б.Аляксандрау, Ул.Трацэускі і іншыя члены творчага калектыву.

Пасля канферэнцыі адбыўся канцэрт, у якім прынялі удзел Дзяржаўны ансамбль танца (рабісёр В.Дудкевіч, мастак па касцімах А.Александровіч), артыстка-салістка Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балета Н.Галеева, народны татарскі ансамбль з Гродна.

Ход канферэнцыі запісаны на магнітную стужку, значная частка — на відзамагніталлёнку.

Пра канферэнцыю пісалі некаторыя беларускія газеты.

Даклады і наукоўныя паведамленні будуть надрукаваны і змешчаны ў зборніку.

РЭКАМЕНДАЦЫ

Першай міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі
"Татары-мусульмане на землях Беларусі, Літвы і Польшчы".

Канферэнцыя, якая адбылася ў Менску 3 — 4 шаўвала 1413 года Хіджра (26 — 27 сакавіка 1993 г.), адзначае, што за апошнія 80 гадоў мусульманская вера і культура беларускіх татар падтрымліваюць нацыянальна-культурнае адраджэнне усіх народаў Беларусі, у т.л. і беларускіх татар.

Канферэнцыя звяртае ўвагу да Міністэрства культуры, Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, Беларускага фонду Культуры забяспечыць ахову помнікаў матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускіх татар. З гэтай мэтай неабходна надаць статус помнікаў драўляным мячэцям, што захаваліся у Лоўчыцах і Навагрудку, забяспечыць іх аднаўленне і рэстаурацыю.

Канферэнцыя звяртае увагу цэнтральных і мясцовых органаў дзяржаўнай улады, кірауніку міністэрстваў і ведамстваў, усіх грамадскіх арганізацый на неабходнасць безумоўнага і своечасовага выканання Закона аб нацыянальных меншасцях, Закона аб мовах у Беларусі і Закона аб культуре Беларусі.

Неабходна пабудаваць саборную мячэць у Менску замест разбуранай у 50-я гады. Мячэці неабходна таксама збудаваць у Клецку, Слоніме, Смілавічах, мячэць і Ісламскі цэнтр цэнтр у Гродне, цэнтр ісламскай культуры у Ігу, музей культуры беларускіх татар у Менску.

Узяць пад ахову мізары, выключыць меўшыя ў мінульм выпадкі іх разбурэння і ліквідацыі.

Уключыць матэрыялы аб татарах Беларусі у экспазіцыі гісторычных і гісторыка-краязнаучных музеяў Беларусі.

Штогод накіроуваць пэўную колькасць мусульман у Святыні Месцы, на землі Паволжжа і Крыма, дзеяня чаго аказваецца такім людзям маральную і матэрыяльную падтрымку.

У час летніх канікулаў 1993 г. стварыць групу здольных юнакоў і дзячат для падрыхтоўкі з іх настаунікаў мусульманскай граматы у месцах кампактнага пражывання татар.

Прасіць рэспубліканскія выдавецтвы уключыць у планы выданне татарскіх кітабаў, якія захоўваюцца ў бібліятэках Казані, Лондана і іншых гарадоў. У гэтых кнігах захавалася старадаўняя беларуская мова.

Прасіць АН Беларусі разам з іншымі навуковімі цэнтрамі аб супрацоўніцтве з навуковімі ўстановамі сумежных краін у вывучэнні і даследаванні гісторні і этнаграфіі татар, публікацыі першакрыніц па гэтых праблемах.

Канферэнцыя звяртаеца да Міністэрства адукациі Рэспублікі Беларусь з просьбай адкрыць татарскія класы ў агульнаадукатыўных школах, забліспечыць іх вікладчыкамі і навучальна-метадичнай літаратурай. Уключыць у навучальную праграму гуманітарных ВНУ, адпаведных факультетаў акадэмій і універсітетаў спе.курсы, Факультатыўныя заняткі па гісторні татар Беларусі, Літви і Польшчы, па вывучэнні іх культуры і мусульманскай рэлігіі; уключыць навуковыя даследаванні па гісторні, этнаграфіі, мове і літаратуры, фальклору, педагогіцы татар Беларусі, Літви і Польшчы у спіс навуковых тэм па абароне кандыдатаў і доктарскіх дысертаций.

Канферэнцыя звяртаеца з просьбай да Міністэрства культуры арганізаваць у Дамах і Палацах культуры гарадоў і сельскіх населеніх пунктаў сіламі кіраунікоў мастацкай самадзеянасці разам з татарскімі абшчынамі нацыянальных ансамблі, калектывы і гурткі народнай творчасці, правесці да 1997 г. Першы Усебеларускі фестіваль татарскага народнага мастацтва. У месцах кампактнага пражывання татараў вывучыць попыт чытачу на мастацкую літаратуру, газеты і часопісы Татарстана.

Удзельнікі канферэнцыі выказваюць спадзіванне, што Вярховны Савет Беларусі, Камісія па гісторні, адукациі і захаванню гісторычнай спадчыны і Камісія па міжнацыянальных адносінах аказуюць дзеянсную дапамогу ў адроджэнні і развіцці татарскага этнасу на Беларусі.

Татары маюць патрэбу у стварэнні адзінага культурнага цэнтра, які б аўтэнтычна намагани ўсіх прадстаўнікоў нацыянальнай групы ў справе захавання 600-гадовых традыцый, помнікаў гісторыі і культуры беларускіх татар, садзейнічаю бы пропагандзе шматвяковай традыцыйнай дружбы і супрацоўніцтва татар Беларусі з іншымі народамі нашай Рэспублікі.

Рэкамендациі прыняты удзельнікамі канферэнцыі адзінагалосна.

Менск, 4 шаввала 1993 г. Хіджра (27.04.1993)

ПІСЬМОВЫЯ КРЫНІЦЫ ПРА СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІИ

Ісус (у мусульманскай літаратуры прарок Іса.) вусна перадавау людзям Біблію, якую раскрыу перад ім Бог. Вучні Ісуса распаусюджвалі яе між людзьмі праз жывое слава таго, што падавалі элементы жыцця свайго Настанінка у спадчэнні з вершамі (сціхамі) Бібліі. Ні адзін матэрыял не быу запісаны у час жыцця Ісуса (няхай будзе спакой яго душы) і назат пэўны час пасля яго смерці. Працу гэту выканалі хрысціяне, якія карысталіся грэчаскай мовай і перанеслі на пергамент ці папірус вусны паданні. Трэба памятаць, што мовай Ісуса была сірыйская ці арамейская, на гэтых мовах размаўлялі яго вучні.

Большасць грэкамоўных аутарау чула паданні пра Ісуса і першых хрысціян на арамейской мове, а запісала яе па-грэческу. Ні адзін з гэтых запісаў не паходзіць з часоу першай палавіны I ст. нашай эры; нідзе у гэтых працах аутар не называе аутарытэтных крыніц на пацвярдженне факта ці выказвання, якое прыпісваецца Ісусу, каб мы моглі упэўніцца ў тым, што гэта пішуць. Больш того, назат іх працы не дажылі да нашага часу. Былі сабраны тысячи грэчаскіх манускryptаў Новага Запавету (Евангелля), але ніводзін з іх не паходзіць з часу раней чым 4 ст. нашай эры. Арыгіналы большасці з іх не выходзяць за межы II і 14 стст.

Некаторыя фрагменты, напісаныя на папірусе, знайдзены у Егіпце, не сягаюць глыбей чым 3 ст. нашай эры. Нельга вызначыць, хто і калі пераклау Біблію з грэчаскай мовы на лацінскую.

У 3 ст. нашай эры рымскі папа распрадзіўся зрабіць рэзвізію перакладу Бібліі на лацінскую мову. У 14 ст. яна па-новаму перакладзена з грэчаскай мовы на лацінскую. Чатыры Бібліі, верагодна, былі перакладзены на сірыйскую мову з грэчаскай у 200 годзе нашай эры, хоць самы старадауні манускrypt, які зберогся, быу напісаны у 4 ст. Копія аднаго з такіх манускryptаў, зробленая у 5 ст., у многіх частцах мае розныя версіі.

Сярод перакладау Бібліі на арабскую мову з сірыйскай няма больш старадаунай, чым з 8 ст. Здаецца дзіўным, што паявілася калі 70 розных версій Бібліі, з якіх 4 былі прынятны хрысціянскімі духоўнымі асобамі, а астатнія адхілены. Не ведаем матыву, якімі карысталіся яны при адабрэнні ці адхіленні. Аднак ці

можам мы гэтая матэрыялы, што датычаща асоб, і пасланні (Евангеллі) Ісуса лічыць аутэнтычнымі ?

Такая ж сітуацыя і з некаторымі іншымі заснавальнікамі рэлігій. Возьмем, напрыклад, Заратуштру (Зараастра), час нараджэння якога усё яшчэ застаецца неўядомым. Што ведаес напэуна, дык гэта тое, што жы ён каля 250 гадоу перад завалваннем Персіі праз Аляксандра Македонскага у 331 г. да нашай эры . . . Можна сказаць, што за 5 стагоддзяу да Хрыста жы Заратуштра . Да сённяшняга дня збераглася яго кніга "Авеста" на сваей аргінальной мове. Мова гэтая (адносіцца да інда-европейской групы моў), на якой напісана кніга і вусна передавалася, сёння мертвая .

У 9 ст. нашай эры пераклад "Авесты" разам з каментарнем выданы у 10 тамах, з якіх 2 першыя загінулі . Самыя старадаунія са зберажоных манускрыптаў гэтай кнігі паходзяць з сярэдзіны 13 ст. Гэта гісторыя кнігі Заратуштры . Калі гаварыць пра яго самога, наша інфармацыя не выходзіць за межы таго, што абвясціў ён свою рэлігію ва узросце сарака гадоу . Двумя гадамі пасля кароль Віштаспа стаў яго вучнем, і рэлігія Заратуштры стала афіцыйной рэлігіяй . Заснавальнік рэлігіі жы 77 гадоу, і пасля смерці, з цятагам часу, яго жыццё абрасло легендамі і напэунага пашыржання .

Адной са славутых постапяу рэлігіі быў Будда . Як Заратуштра ён мог быць прарокам, аднак не пакінуў ніякай кнігі, аб чым сцвярджаюць і яго вернікі . Праз сто гадоу пасля яго смерці распачаўся рух, які доўжыўся праз некалькі стагоддзяу . Гэты рух меў на мэце збор выказванняў і гісторыю жыцця Будды . Толькі ніводзін з кампілятараў Буддыйскага Святога Пісання не прадставіў праз уесь гэты час доказаў выказванняў і наўкуі Будды . Сапрауды, нават калі б захацелі мы звярнуцца да іхных Прарокаў (ніхай мір будзе з імі) і заснавальнікаў рэлігій, не маглі б мы абалепціцца на якія-небудзь верагодныя крыніцы, якія б пацвердзілі сапрауднасць і неабвержанасць інфармацыі, што датычыцца іх гісторыі і наўкуі .

Няма іншага выйсця, як звярнуцца да Святога Прарока (мір і благаславенства Аллага ніхай будзе з ім), які пакінуў Кнігу вольную ад усякіх цымляных месцаў і фальши, Прарока, якога над-

рабязная гістория, слова і учынкі передадзены нам праз аутарытэтныя кропіцы, каб мы моглі ісці за яго прыкладам. Такі правацы ва усей гісторіі свету мат быць знайдзены толькі у асобе Мухаммеда.

Святы Прарок прадыктавау Кнігу — Святы Кур"ан — з вазначэннем, што гэта слова Аллага, абвешчанае яму. При уважлівым разглядзе разумеем, што Кніга не мае пісякіх уставак, не мае яна ніякіх выназванняў Святога Прарока; скрупулёзна пазбягася уключэння у Кур"ан якіх-небудзь слоў Прарока.

У Кнізе гэтай жыццё Святога Прарока, гісторыя арабаў і падзеі, якія адбываліся у перыяд, калі быу абвешчаны Кур"ан, не былі перамяшчаны з аятамі Аллага, як гэта адбывалася у Бібліі. Кур"ан з"яўляецца чистым словам Аллага. Кожнае слова, заключанае у ім, ёсьць сапрауднае слова Аллага. Ніводнае слова не пра-
мінёна. Кніга гэта збераглася да нашага часу у поунай і арыгінальной форме ад часу Мухаммеда. Ад часу, калі Кніга была абвешчана, Святы Прарок дыктавау яе тэкст пісцам. Як толькі якое-небудзь Святое Пасланне было яму абвешчана, Святы Прарок запрашау пісца і дыктавау яму тыя слова. Пасля запісаны тэкст прачытваўся Святому Прароку, які быу задаволены, што пісец не да-
шусціу ніводнай памылкі, замыкау манускрыпт у бяспечным месцы.

Святы Прарок меу звычай раіць пісцу да спосабу размішчэння асобных пасланніу у апаведных суры. Такім спосабам Святы Прарок сістэматычна укладау тэкст Кур"ана аж да канца абвешчэння Святой Кнігі.

Святы Прарок указау, каб чытанне Кур"ана было абавязковым у час малітвы. Так паплечнікі Мухаммеда (ніхайт Аллаг будзе імі задаволены) запомнілі святыя аяты, як толькі яны былі абвешчаны. Многія паплечнікі Мухаммеда выучылі увесь тэкст Кур"ана на памяць, а большасць з іх запомнілі розныя яго фрагменты (урыцукі). Акрамя гэтага, паплечнікі Мухаммеда, якія умелі пісаць, зрабілі запісы пэўных фрагментаў Святога Кур"ана. Такім чынам, тэкст Святога Кур"ана збярогся у чатырох розных формах пры жыцці Святога Прарока.

Можна зрабіць такія высновы:

I. Святы Прарок з данамогай пісцоу запісау увесь тэкст Паслання Аллага ад пачатку да канца.

2. Многа паплечнікау Мухаммеда вывучыла увесь тэкст Кур"ана на памяць.

3. Усе славныя паплечнікі Мухаммеда запомнілі фрагменты Святога Кур"ана таму, што мелі абавязак іх чытаць (песь) у час малітвы. Колькасць такіх людзей можна ацаніць на падставе таго, што 140 тысяч удзельнікау наведалі Святыя месцы у час апошніга хаджу Прарока.

4. Значная колькасць пісьменных людзей, якія слухалі Мухаммеда, збераглі уласны запіс тэксту і упэуніліся у правільнасці сваіх запісау, чытаючы іх Святыму Прароку.

Ёсць непасрэдная гістарычна прауда, што існуючы сёня тэкст Святога Кур"ана, слова у слова, дакладны тым самым, што Святы Прарок дау свету як Слова Аллага. Пасля смерці Святога Прарока першы халіф Абу Бакр сабрау усіх, хто ведаў Кур"ан на памяць (такога чалавека называюць хафіз, паважаюць) і запісы Святога Кур"ана і аформіу іх у кнігу. У час халіфа Усмана (Асмана) зроблены копіі з арыгінала і афіцыйна разасланы у сталіцы мусульманскіх краін. Сёня існуець 2 з тых копій — адна у Стамбуле (Турцыя) і адна у Ташкенце (Узбекістан). Зацікаўленыя могуць паразнаць кожны экземпляр Святога Кур"ана з тымі двумя копіямі і не знайдуць ніякой розніцы. І як жа можна думаць пра якія-небудзь супяречнасці ці неадпаведнасці, калі было некалькі мільёнаў такіх, хто ведаў Кур"ан на памяць (хафізау) у кожным пакаленні ад часоу Святога Прарока і да нашага часу. Калі б хто-небудзь замяніў хоць слова у арыгінальным тэксле Кур"ана, то хафіз адразу указаў бы памылку.

У 20 ст. у Мюнхенскім універсітэце было сабрана 42 тысяча копій Святога Кур"ана, у тым ліку манускрыптау і друкаваних тэкстау, якія паходзяць з розных часоу і розных краін свету. На працягу доугага часу вяліся даследчыя працы над гэтымі тэкстамі і зроблена выснова, што акрамя памылак при перапісанні, не было ніякіх супяречнасцяў у тых 42 тысячах копій, нават калі яны паходзялі з часоу паміж I і I4 стагоддзямі Хідры (7 — 20 ст. нашай эры) і былі сабраныя з усіх краін свету. На жаль, універсітэт гэты бы разбурани у час бамбёжкі у другую сусветную вайну, але вынікі даследаванняў зберагліся.

Дазвол тады на пераход у Іслам давауся з вялікімі якісцямі, таму і мяшання шлюбы здараліся радка.

Канстытуцыя Рэчы Паспалітай не забараняла людзям мяняць веру, а 10 красавіка 1931 года адкінуты услякія непараразуменні пры выпадку пераходу у Іслам і, што з гэтага вынікае, мяшання шлюбы становяцца падзеяй «вычайнай». Хрысціянкі пераходзяць у Іслам ці кальвінізм, мусульманкі у каталіцтва, а інвестыт-мусульманкі больш энергічныя, якія прагнуць засташа пры сваёй веры, атрымліваюць дыспенсію (дазвол) ад каталіцкіх улад на шлюб з хрысціянкам у каталіцкім касцеле без змены веры. Былі таксама выпадкі грамадзянскіх шлюбаў на тэрыторыі былога нямецкага забору і за мяжой.

Цікава, што мужчын-хрысціяне, бяручи мусульманак, не зменьваюць рэлігію і амаль тое саме можна сказаць пра мужчын-мусульман; было некалькі выпадкау, калі татары, каб узяць шлюб, пераходзіў у хрысціянства. З гэтага пункту гледжання жанчына аказалася больш слабай.

Татары, бяручи кабет не сваёй веры, крнудзяць сваіх кабет, якія характарызуюцца высокімі маральнімі якасцямі — праудзівым скарбам маральнасці і усімі правамі для заснавання сям'і. Каб не аказацца, у дзеюках-векавухах яны вымушаны выходзіць замуж за хрысціян. Треба адзначыць, што на духоўныя якасці татарскіх дзяячатаў і іх усходнюю прытажосць хрысціянскія мужчыны дауну зварнулі увагу.

На шлюб у касцеле евангелісту або лютэран дыспенса не патребна, патрабуецца толькі, каб адна са шлюбных старон была гэтага візнання.

Татары тлумачаць мяшання шлюбы тым, што пасля вайны новыя граніцы дзяржау падзялілі татарау на трох групах: пражывальных у Польшчы, Расіі і Літве, і адносіны паміж імі былі перарваныя, прычым мужчыны маюць для выбару абмежаваную колькасць дзяячатаў. Треба яшчэ зазначыць, што лодзі маюць зносіны з асобамі з больш-менш адноўканымі па адукцыі і інтарэсах, адноўканымі таварыскім асяроддзі. Усё гэта яшчэ больш ускладняе выбар дзяячыни на усё жыцце. Некаторыя мужчыны сцвярджаюць, што да сваіх дзяячатаў адносяцца як да сястраў. Гэта тлумачыцца тым, што татарскія сям'і, якія стагодзіні жылі паміж імі, параднілі іх.

Сустрокаючися пастаинна з дзячатамі ішай нацыйнальнаспі, міжвольна з"уліеща пачущё, якому пяречыць не зауседы чалавек хоча і можа. Вёска бярэ приклад з горада, і было ужо некалькі прикладаў мяшаных шлобау па вёсках.

Сцвярджэнне, што прыток свежай крыві папярэдзіць выраджэнне нашай жменькі народу, мае слушны падставы, але трэба узяць пад увагу і бок адмоўны, калі немусульманка, прыніўши Іслам без пераканання, робіць гэта толькі для таго, каб выйсці замуж, не можа яна укладці у душу дзіцяці ні мусульманскай рэлігіі, бо не ведае, а ні традыцыі народу, якія далі магчымасць заваяваць татарам агульную павагу, але трэба сказаць, што гэта павага ужо хіліцца уніз.

Ці шчаслівия мяшаныя шлобы ? На гэта пытанне трэба даць станоўчы адказ, бо на некалькі дзесяткаў мяшаных шлобау разводаў было толькі некалькі, але інакш і быць не магло, бо пары ствараліся па любові або з пачуцця глыбокай і ўзаемнай сімпатні.

Калі будуть уведзены грамадзянскія шлобы, то мяшаныя сем'і стануть з"явішчам штодзённым і выраджэнне татар настане у прыспешаным тэмпе.

Квартальник "Ейрам" друкуе пераклад навукова-папулярнай працы Гаяза Ісхакі "Ідэль-Урал". Выдатны татарскі пісьменнік, грамадскі і палітычны дзеяч Г.Ісхакі (кароткая біографічная даведка пра яго змешчана у папярэдгім нумары "Ейрама") упершыню апублікаваў свою працу на татарскай мове у Берліне (1933 г.), затым на рускай і французскай мовах у Парыжы (1933 г.), японскай у Токіо (1934 г.), на польскай мове у Варшаве (1938 год, тут Ісхакі жыў і працаваў), на рускай мове у Лондане (1988 г.). У СССР книга была забаронена і толькі у 1991 г. на сродкі братоў Кашапавых надрукавана на рускай мове у Казані. Слова Ідэл — гэта назва ракі Волга па-татарску. Напісанне Ідэль мы захоўваем такім, якім яно было пры жыцці Г.Ісхакі.

ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ ІДЭЛЬ-УРАЛ

Першы раздзел — Булгары

З візантыйскіх пісьмовых дакументаў вядома, што у 5 стагоддзі у межах Причарноморскіх стэпаў жылі булгары (ці болгары) — народ цюрскага паходжання, і гэта народнасць лічылася роднасцай гунам Атылы. Булгары наспынна нападалі на Візантію, якая у 6 стагоддзі нават плаціла даніну булгарам. Але новая хвала

цюркських народнасцей з Алтая прымусіла булгару разбіща на асобныя групы. Некаторыя з гэтых груп падпрадкаваліся чужынцам і змяшаліся з імі. Іншыя вымушаны былі перасяліца. Так, напрыклад, адна галіна накіравалася за Дунай, другая асела на Кауказе і вядома цяпер пад назвай балкар, трэцяя, магчыма самая шматлікая, перакачавала на поўнач і асела на Каме і Ідэлі (Волзе).

Аселя на Каме і Ідэлі булгари, якія завалодалі багатым прыроднымі рэсурсамі краем, стварылі сваю самастойную дзяржаву і даякуючы вялікаму воднаму шляху лёгка уступілі ў зносіны з культурнымі народамі Усходу, пераняшы шмат чаго з іх культуры і цывілізацыі.

Важакі булгар, якія прывялі іх на Каму і Волгу, паступова ператварающа ў ханау, адзін з каторых становіца вялікім ханам, а астатнія падпрадкоуваюца яму.

У канцы 9 ст. Булгарскае ханства было даволі моцным у эканамічным і палітычным сэнсе з даволі высокія развітай нультурай. У пачатку 10 ст. заходній мяжой гэтага ханства былі ракі Сура і Ака, усходнян мяжа праходзіла па рабе Яік (цяпер Урал) пауночная мяжа недзе ў сярэднім цячэнні Камы з яе правымі прытокамі, а пауднёвая межавала з хазарамі, г.зн. даходзіла да Самарскай Лукавіны на Волзе і пауднёвых међа Сімбірскай губ.

Геаграфічныя і эканамічныя умовы спрыялі хуткаму развіццю ханства. Прафесар Смолін у "Археалагічным нарысе Татреспублікі" (Матэрыялы па вывучэнні Татарстана, вып. 2, Казань, 1925 г.) сцвярджае, што "Булгарыя займала тэрыторию, якая па эканамічных умовах была дастаткова спрыяльнай. Урадлівая глеба давала займашца земляробствам. Цудоўныя паплавы былі добрай пашай для жывёлы, вялікія лісы з добрай драунінай і паліунічы мі угоддзяю. Лес спрыяя таксама бортніцтву. У раках было многа рыбы. Рэкі служылі добрымі гандлёвымі шляхамі. Наянасць медной руды і будаунічага каменя завяршалі пералік умоў, якія з"явіліся спрыяльнімі для эканамічнага развіцця Булгарыі".

Знаходкі у археалагічных раскопах частак жалезнага плуга, сведчаць, што земляробства ў Булгарскім ханстве для свайго часу было добра развіта. Пра гэта сведчаць і апісанні арабскіх падарожнікаў аб высокараазвітай прамысловасці гэтага ханства.

Булгарыя славілася гарбарскімі, кужнерскімі (футравымі..) і рімскімі вырабамі, якія знаходзілі попыт у замежных краінах

Ганчарныя вырабы (посуд) і цэглэ былі таксама вядомы булгарам.

Дзякуючи сваім вырабам і выгоднасці зносін на суднаходных рэках Булгарыя зрабілася амаль сусветным (у маштабе таго часу) рынкам. Не толькі Усход, але і Поудзень і Захад імкнуліся заключыць гандлёвыя сувязі з Булгарый. Гандлёвыя шляхі з горада Бултара і горада Сувара вялі у Сярэднюю Азію — г.эн. на Усход; праз усходнеславянскія землі да Балтыцкага мора — г.з. на Захад; і ад Каспійскага мора, а таксама цераз волак (цяпер тут праходзіць Волга-Дамскі канал — заувага рэд.) на Дон і па гэтай артэрыі праз Чорнае мора у Візантію і Афрыку — г.эн. на Пеудзень. Гэты напрамак добра пазначаны кладамі манет Бултара і Сувара 10 ст., якія знаходзяць сярод усходніх маент эпохі.

Сталіцай Булгарскага ханства быу горад Булгар ці Вялікія Булгары паводле рускіх летапісау. Руіны гэтага горада знаходзяцца у Спаскім паведе Казанская губерні (цяпер калія слід Болгари Күбышаускага раёна). Руіны гэтага горада падрабязна не даследаваны (да 20-х гадоу 20 ст. — заувага рэд.). Тым не менш на падставе здабытага матэрыялу можна сцвярджаць, што горад Булгар быу багатым гандлёвым цэнтрам і тут было многа замежных купшу, якія жылі стала, а таксама часовых (арабы, персы, славяне, грекі, табрэ і інш.) аб чым сведчаць як пісъмовыя кропіцы, так і археалагічныя раскопкі (магілы, надмагіллі, руіны храмау і інш.).

Няма сумнення, што булгары для свайго часу былі культурным народам. Даследчыкі руін Бултара сярод рэшткау будынкаў знаходзяць сліды цагляных печау з ганчарнымі трубамі, якія ішлі ад іх. Призначэнне гэтых печау яшчэ не высвялена, але некаторны археолагі лічаць, што гэта былі рэшткі цэнтральнага ацишлення.

Паводле сведчання рускіх летапісау булгарскія майстры запрашаліся у рускія горады для пабудовы цэрквau і палацау. Адзін з рускіх князёў назвау бултарау лодзьмі у ботах, а рускіх лапчэнскікамі.

Да 10 ст. булгары былі язычнікамі, але у 922 г. при хане Алмасе прынялі Іслам (язычнікамі былі палікі да 966 г., рускія да 988 г. — заувага рэд.). Аднак у старажытным Булгары усе рэлігіі карысталіся роўнімі правамі.

У пачатку 13 ст. Булгарскае ханства перастала існаваць як самастойная дзяржава. У 1236 г. яно падпадае пад уладу Залатой

Арды і уваходзіць у склад улуса Джучы.

Хоць гэта падзея на нейкі час і стрымала нармальнае жыцце краіны, але хутка высветлілася, што далучэнне Булгарскага ханства да Залатой Арды мела, галоуным чынам, палітычнае значэнне. У эканамічных адносінах Булгарскае ханства ніколькі не пацярнела, а калі і пацярпела, то вельмі нязначна. Гэта тлумачыца тым, што заваяўнікі належалі да той жа народнасці, што і заваяваныя, г.зн. былі цюркамі (манголы складалі толькі тонкі вышэйшы слой — аристакрату — заувага рэд.), а па-другое, новыя правіцелі хутка апынуліся пад культурным уплывам пераможаных. М.І.Верас"еу, аўтар працы "Матэрыяльная культура казанскіх татарау" з гэтай наўгода сцвярджае: "Сярод гарадскога насельніцтва Булгарыі адфываецца наступавае зліцце былога булгарскага насельніцтва з новымі заваяўнікамі, а у большасці сваёй цюркамі, з слабым уплывам мантоглау — аристакратамі. Тому гарадская культура Булгарыі часоу татарскага заваявання з"яўляецца прымым прадаўжэннем такой жа эпохі самастойнасці, толькі усходні уплыву, садай, яшчэ больш вольна уліваецца ў край, дзякуючы палітычнаму аб"яднанню вялізной тэрыторыі імперыі Чынгіза" (стар. 20). Адначасова з гэтым самі булгары у сваю чаргу пераймаюць вельмі многае ад чужынцаў і у выніку гэтага ўзнікае народ, які выступіў пазней на арэну пад называй "казанскіх татарау". Чаму і адкуль атрымалася гэта назва — пытанне, да якога мы вернемся у далейшым.

Такім чынам, на падставе сказанага раней мы бачым, што паўночная частка Ідэль-Урала, г.зн. прастора ад ракі Суры да Самарской Лукавіны, здавен была заселена народамі цюркскага паходжання. Разглядаючы пауднёвую частку Ідэль-Урала, г.зн. ад Самарской Лукавіны да Каспійскага мора, мярчы на заходзе Волгу, а на усходзе Туркестан, мы бачым таксама з гісторыі, што і гэтая частка Ідэль-Урала з дауніх часоў належала цюркам.

(працяг будзе)

— 42 —
СЛОУНІК ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА
"ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ І ПОЛШЧЫ"

Складзены на падставе даведнікау і манаграфічнай літаратуры.
Вялікія літарты абавязаюць скарочанае імя і прозвішча (ці проз-
вішчы) аутарау манаграфій, лічбы -- старонку, адкуль тэрмін узяты.

БД -- Пётр Бараускі і Аляксандр Дубінскі "Польскія татары. Гі-
сторыя, абрады, легенды, традыціі", 1986;

ЯТ -- Ян Тышкевіч "Татары у Літве і Польшчы", 1989;

АМ -- Алі Міськевіч "Польскія татары 1918-1939", 1990;

Г -- Зыгмунт Глогер "Ілюстраваная старапольская энцыклапедыя",
Т. I-4, 1958.

Г

Г, літара

ГАБА, ад арабскага слова аба, тоустае белае сукно, Г, Т. 2, 226

ГАБРЭІ, АМ 151

ГАВ'Е, першае пекла

ГАДЖА Мурзіч, кады (кадзі) у ВКЛ, ЯТ 292

ГАДЖЫБЕЙ, әмір, гл. у арт. Залатая Арда

ГАДЖЫ ГІРЭЙ, хан, БД 131 — 135, 161, 198

ГАДЗІД, аль-Гадзід, аль-Хадзід, 57-я сура з Кур'ана

ГА ЖОУ ВЕЛЬКАПОЛЬСКІ, БД 171

ГАЖОУСКА-ВЕЛЬКАПОЛЬСКІ ДЖАМИЯТ, АМ 167

ГАЗАВАТ, вайна з иявернымі

ГАЗЕЙСТВА, удзел у газавеце

ГАЗІ, газей, той, хто вясе з иявернымі

ГАІН, назва літары Г

ГАЙ, выклічнік

ГАЙБ, ал-Гайб, недасягальная боская тайна

ГАЙБЕТ, ядомая расліна, якую у час Міраджу знайшоу Мухаммед.

Значэнне слова страчана

ГАЙДА, турэцкая дудка, флейта, Г, Т. 2, 334

ГАЙДАМАКІ, назва запарожскіх казакоу, Г, Т. 2, 229

ГАЙДУК, Г, Т. 2, 230

ГАЙДЫ, выклічнік

ГАККА, аль-Гакка, 69-я сура з Кур'ана

ГАЛЬМА, татарская страва, БД 258

ГАНДАЛЬ, Г, Т. 2, 232

ГАНІМА, ваянна здабыча

ГАРАДЗІШЧА, гар. пасёлак у Баранавіцкім раёне, АМ 59

ГАРАДСКІЯ ТАТАРЫ, простыя татары, ЯТ 216; БД 55

ГАРАДЫ (з татарскім насельніцтвам у значнай колькасці),
Г, Т. 2 222-254

ГАРАЧ, гарадж, падатак, які плацілі мусульмане за зямлю,
пагалоуны падатак, ЯТ 239

ГАРБАРСТВА, ЯТ 225, 226, 229, 232, 234, 235, 240, 241, 245, 252,
263, 264, 269, 271, 272, 309, 310; АМ 66, 69

ГАРГАРА, гаргарэ, гаргарэй, паласканне вуснау

ГАМЗА, надрадковы значок у арабской графіцы

ГАРУН, Аарон, прарок

ГАРЭМ, закрыванне твару маладой у час шлюбу

ГАРЭМ, памяшканне для жанчын

ГАСІЯ, аль-Гасія, 88-я сура з Кур'ана

ГАСПАДАР, гл. Спадар, Г, Т - 257

ГАСПАДАРСКІЯ ТАТАРЫ, ЯТ 160, 161, 189, 196, 197-200, 216-221,
258-260, 266, 274

ГАСР, аль-Гаср, 59-я сура з Кур'ана

ГАСЦІННАСЦЬ, Г, Т. 2 207

ГАУРЫЛА КАМЕУЛАТАВІЧ, чаркескі князь на службе у ВКЛ, БД 16

ГАФОР, адно з імёнау Аллага

ГДАНЬСКАЯ МЯЧЭЦЬ

ГДАНЬСКІ ДЖАМІЯТ, АМ 167, 168; БД 171

ГЕ, назва літары Г

ГЕГІРА, гл. Хіджра

ГЕДЫМІН, Г, Т. 2 II3-II5, II7

ГЕЙНАЛ, венгерск. хайнал - пабудка, Г, Т. 2 241

ГЕКІМ, хакім, вучоны, доктар, мудрэц

ГЕМЗЭ, гемзе, гл. Гамза

ГЕММЭТ, геммет, здзяйсненне жаданніу

ГЕРБЫ ТАТАРСКІХ РОДАЎ, БД 160

ГЕРГАРЭ, гл. Гаргара

ГЕРМАК, ярмак, армяк, Г, Т. 2 I85

ГЕТМАН, ал цюркскага атаман, Г, Т. 2 248

- ГЕФАР, гл. Гаффар
ГІДЖР, аль-Гіджр, гл. Хіджр
ГІЗЕЛЬ, значэнне слова страчана
ГІЛЬБЕРТ дэ ЛАННОЙ, бургундскі рыцар, пісау пра татарау, БД 255
ГІОБ, прарок, гл. Аюб
"ГІСТОРЫЯ ПРАРОКАУ", кніга, выданая у 1928, АМ 103
ГЛЫБОКАЕ, Г, Т. 2, 214; АМ 59; ЯТ 244, 245, 278
ГЛОГЕР Зыгмунт, навуковец
ГЛІНСКІ Міхал, князь ВКЛ, БД
ГЛІНСКІЯ, княжацкі род, БД 22-23
ГЛЯС, аль-Гляс, II сура з Кур'ана
ГОГ, кур'анічны персанаж, гл. Іаджуд і Маджуд
ГОРДА, гл. Арда, Г, Т. 2, 256
ГОСЦІ ПОЛЬСКІХ ТАТАРАУ У 1918-1939, АМ 144, 145
ГРАМАТКА, талісман, АМ 102
ГРОДНА, ЯТ 103, 145, 161, 190, 206, 208, 209, 218, 219, 236,
243, 255, 257, 261, 265, 292, 301; АМ 59
ГРУДЗЯНСКАЯ МЯЧЭЦЬ (1646-1690), у Трокскім павеце, БД 60
ГРУДЗЯНЫ, татарская вёска у Трокскім павеце
ГРУНВАЛЬДСКАЯ БІТВА, Г, Т. 2 159, БД
ГРЫГАЙЦІС К., навуковец, БД 268
ГРЫЦКЕВІЧ Анатоль, навуковец
ГУД, Худ, прарок
ГУД, Худ, II-я сура з Кур'ана
ГУЗГУН, кузгун, птушка крумкач
ГУЛ, джын жаночага полу
ГУМАЗА, аль-Гумаза, 104-я сура з Кур'ана
ГУСЕЙМАНЫ, татарская вёска у Трокскім павеце, БД 60
ГУННЕЙНЫ, фанетичны асаблівасці гукау "б" і "в", а таксама
знака танвін
ГУСЛЬ, гусл, гусель, гусуль, вялікае рытуальнае абмыванне,
БД 193
ГУСТАУ, шведскі кароль, БД 74
ГУЮК, хан, сын Угедэя, ЯТ 71, 76, 77, 86
"ГЭРБАЖ РОДЗІН ТАТАРСКІХ В ПОЛЬСЦЭ", АМ 120, 121, 122
ГЯУР, гяурын, гяурын, няверны

Д, літара

ДАББАТУЛЕРД, звер, які з'явіща перад Судным Днём

ДАБРУДЖА, гістарычна вобласць у Прычарнамор'і на тэрыторыі
сучаснай Румыніі і Балгарыі

ДАБРУДЖИНСКІЯ ТАТАРЫ, мелі цесныя сувязі з літоускімі татарамі

ДАДЖАЛ, даджалал, слова пракляцця

ДАВУД, Дауд, Давід, прарок

ДАД, назва літары, якая азначае цвёрды гук Д

ДАЛ, назва літары Д

ДАЛАВАР, дуалар, сувой з малітвамі, БД 178

ДАЛАЛ, хібны шлях, памылка

ДАЛАМАН, верхніе адзенне, Г, Т. 2 10

ДАМБРОВА БЕЛАСТОЦКАЯ, мястачка у Польшчы, АМ 59

ДАММА, значок над арабскай літарай

ДАНІНА КРЫМСКАМУ ХАНУ, ЯТ 167

ДАЛ ал-ІСЛАМ, краіны, у якіх кіруюча шарыятам

ДАР ас-СУЛХ, тэрыторыя дамовы

ДАР ал-ХАБР, тэрыторыя перамір'я

ДАРУЛЬКАРАР, сёмы рай

ДАРУССЯЛЯМ, другі рай

ДАРЫЯ, пякельная страва

ДАТ, літара, якая абазначае гук Д

ДАУБУЦШКАУСКАЯ ДЖАМІЯ, з 18 ст., БД 61, 154

ДАУБУЦШКІ, татарская вёска, БД 61; АМ 59; ЯТ 236, 286

ДАУГЯЛЫ, татарскі княжацкі род у ВКЛ

ДАХР, век

ДАХРЫА, ад-Дахрия, матэрняліст, які не верыць у Бога

ДЖАБАГІ Гірэй Вассан, журналіст, АМ 92, 94, 134, 179

ДЖАБАГІ-СКІБНЕУСКАЯ Джанет, удзельніца вайны з немцамі у

1939 г., паручык, АМ 166

ДЖАБРЫЛ, Джабрайл, Джәбраіл, гл. Джыбырл, архангел

ДЖАВАБ, джэваб, значэнне слова страчана

ДЖАВАХЕР, каштоўны камень (днямент, алмаз)

ДЖАГЕННЕМ, джагеннем, пекла

ДЖАГІЛЬ, джагілін, неразумны

ДЖАГІМ, джэгым, тое, што джагеннем

ДЖАЗІМ, выклічнік

ДЖАЙМА, татарская страва, БД 38 -

ДЖАЙХУН, назва ракі

ДЖАЛАРСКАЕ ХАРУНЖАСТВА, Ялаирскае харунжаства, БД 208

ДЖАЛАЛ әд-ДЗІН, ваяначальнік і удзельнік Грун-
вальдской бітвы, сын Тахтамыша, ЯТ 125, 159

ДЖАМАЗІЛЬ АХЫР, назва сёмага месяца, гл. Джумада аль-ахіра

ДЖУМАЗІЛЬ ЭВВЕЛЬ, назва шостага месяца, гл. Джумада аль-Уля

ДЖАМЕЕЦЬ, уся парофія, гл. Джаміят

ДЖАМИЯТ, мусульманская парофія, приход, БД 110, 153-154

ДЖАМИЯ, мячэць

ДЖАНАЗЕ, джаназа, джэназе, малітва за памерлага на мізары ці
каля мячэці, БД 194

ДЖАНДУСЬ, джэндус, мянушка

ДЖАНІБЕК, царэвіч, гл. у арт. Крымскае ханства, ЯТ 113, 118,
136, 214

ДЖАНІБЕК, хан Залатой Арды

ДЖАННА, ал-Джанна, найбольш пашыраная назва раю

ДЖАННЕТ, джэннет, рай

ДЖАННЕТ АДНІН, джэннет аднін, восьмы рай

ДЖАННЕТ-уль-ННАІМ, Джэннет-уль-ннанім, пяты рай

ДЖАННЕТ-уль-МАВА, Джэннет-уль-Мава, трэці рай

ДЖАННЕТ-уль-ФІРДЭВС, Джэннет-уль-Фірдэвс, шосты рай

ДЖАННЕТ-уль-ХУЛЬД, Джэннет-уль-Хульд, чацвёрты рай

ДЖАХІННЕМ, джэхіннем, пекла ("ідзі да пекла")

ДЖАН, душа

ДЖАХЕННЕМ, гл. Джагеннем

ДЖАУН, вайсковая адзінка (сотня воінау), БД 211

ДЖАХІЛІЯ, аль-Джахілія, эпоха язычніцтва

ДЖАЦІЯ, аль-Джація, 45-я сура з Кур'ана

ДЖЫРДЫС, персанаж мусульманскіх паданіяу

ДЖУБА, джубэ, адзенне імама

ДЖУМА, джумс, пятніца

ДЖУМА, аль-Джума, 62 сура з Кур'ана

ДЖУМА НАМАЗ, пятнічнае маленне у мячэці, БД 188

ДЖУМАДА-аль-АХІРА, сёмы месяц

ДЖУМАДА-аль-УЛЯ, шосты месяц

ДЖУНІБ, джунуб, палавия зносіны

ДЖУЧЫ, хан, БД 212

ДЖЫБРЫЛ, архангел Гаурыйл

- ДЖЫЗЫЙА, падушны падатак у арабскіх краінах
ДЖЫМ, назва літары ДЖ
ДЖЫН, дух
ДЖЫН, аль-Джын, 72-я сура з Кур'ана
ДЖЫХАД, супраціжение наверным, БД 188
ДЖЫХАЙКА, мянушка
ДЖЭДЖАЛ, прақляще
ДЖЭЛЯЛЬ эд-ДЗІН, гл. Джалал эд-Дзін
ДЗЕНАЕВІЧ, татарскі княжацкі род у ВКЛ
ДЖЭНАЗЕ НАМАЗ, гл. Джаназе намаз
ДЗІДА, зброя, Г, Т. 2 102
ДЗІКАЕ ПОЛЕ, прастора без ворнай зямлі, Г, Т. 2 109
ДЗІМІТРЫ, брат Ягайлы
ДЗІМІТРЫ ДАНСКІ, рускі князь, выдатны палкаводзец
ДЗІН, рэлігія
ДЗЯДУЛЕВІЧ Станіслау, навуковец, БД 257, 268; АМ 7, 23, 47, III,
120-123, 133, 138, 159, 170-173, 178, 181,
182, 185-187
ДЗЯТЛАВА, ят 236, 243
ДЛУГАШ Ян, навуковец і святар, ят 18, 51, 60, 63, 84, 90, 91,
101, 106, 107, 148, 159
ДОКШЫЦЫ, ят 241; АМ 59
ДРАХМА, манета
ДРУГІ УСЯПОЛЬСКІ З'ЕЗД ДЭЛЕГАТАЎ АЛДЗЕЛАЎ КУЛЬТУРНА-АСВЕТНІЦКАТА
ЗГУРТАВАННЯ ТАТАРАЎ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ ПОЛЫШЧЫ, АМ 47
ДУА, дуая, дувая, дувайка, малітва, просьба, БД 203
ДУАЛАР, гл. Далавар
ДУБІНЬСКІ Аляксандр, навуковец, БД 268
ДУДА, вош
ДУМІН Станіслау, навуковец
ДУХАН, ад-Духан, 44-я сура з Кур'ана
ДУШАНБЕ, душанбе, панядзелак
ДУШМАН, вораг, непрыяцель
ДУШМАНЛЕРЫ, варожы
ДУШМАНЛІК, непрыяцель
ДИВАН, савет хана
ДІВДЫК, пакрыцце для каня, тканіна, Г, Т. 2 90
ДЫЙЛ, віра, пеня, штраф за праступак
ДЭҮҮР, дэвар, малітва над памерлым, БД 178

ДЭЛЬЯ, сукня, тканіна, Г, Т. 2 90

ДЭМЕШКА, турецкая шабля, Г, Т. 2 312

ДЭРВІШ, убогі, манах

ДЭРВІШ-ХАН, гл. у арт. Залатая Арда

ДЭРУЛЗЫ, дэрүхачы, чыноунік хана накшталт баскака, ЯТ 95

ДЭҮЛЕТ БЕРДЭ, хан, гл. у арт. Залатая Арда

ДЭШТ-І-КЫПЧАК, адна з назвау Залатой Арды

Е

Е, літара

ЕВА, гл. Хава

ЕГУДЧЫК, габрэй

ЕДЫГЕЙ, эмір, ЯТ 124, 125, 127, 129, 158, 300

ЕЗЕКІЛЬ, прарок, гл. Зу аль-Кіфаль

ЕК, не, няма

ЕКУБ, гл. Якуб

ЕКСЕНБЕ, нядзеля

ЕЛІЗЕЙ, прарок, гл. Яса, алъ-Яса

ЕЛЬЯШЕВІЧ Аляксандр, ротмістр татарскага эскадрона, АМ 71,
156-157, 166; БД 181

ЕНІ-ШЭГРИ, татарская назва Навагрудка, БД 60

ЕРЭМФЕРДЭН, хан, гл. у арт. Залатая Арда

ЕСАВУЛ, ассавул, Г, Т. 2 206

ЕТМУШ, лік 70

ЕТЦЫ, малітва пасля змяркания

Ж

Ж, літара

ЖАВІСТА, жэвіста, значэнне слова страчана

ЖАЛОБА, БД 178

ЖАЛОБНАЯ ВЯЧЭРА, стыпа, пасля пахарон і на угодкі, БД 195

ЖАНЧЫНА, яе статус, АМ 151

ЖДАНОВІЧ, татарскі князь у ВКЛ

ЖДАНОВІЧ Якуб, імам

ЖОДЗІШКІ, татарская вёска у Літве, БД 166

"ЖЫЦЦЕ ТАТАРСКЕ", квартальнік "Татарская жыццё" у Польшчы да
1939 г., БД 158; АМ 135, 137, 138

ЖЭ, назва літары, якая азначае гук Ж

ПРОБНЫЯ АРТЫКУЛЫ ДЛЯ ЭНЦИКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА
"ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ і ПОЛЬШЧЫ"

АБ'ЯДНАНЫЯ АРАБСКІЯ ЭМІРАТЫ, Імарат аль-Арабія аль-Муттакіда, ААЭ, дзяржава у Пауднёва-Заходнай Азіі, на ўсходзе Аравійска-га паўвострава, калія берагоу Персідскага і Аманскага залівау. Плошча 83,6 тыс. кв. км. Насельніцтва 1,84 млн. чалавек (1990). Гарадское насельніцтва складае 84%. Найбольшыя гарады (нас. на 1985 г., у тысячах): Абу-Дабі (часовая сталіца) 350, Дубай 330, Эль-Айн 150, Шарджа 120. Карэннае насельніцтва (арабы) - 31%, астатнія выхадцы з іншых арабскіх краін, з Індыі, Пакістана, Ірана, Бангладэш і інш. Афіцыйная мова — арабская. Дзяржаўная рэлігія — Іслам (сунніты і шыіты).

ААЭ складаецца з 7 эміратоў-манархій — Абу-Дабі (пл. калія 60 тыс. кв. км), Дубай, Аджман, Ум-эль-Кайвайн, Рас-эль-Хайма, Эль-Футджайра і Шарджа. Глава дзяржавы — прэзідэнт, якога выбіраюць на 5 гадоу з ліку эміраў. Вышэйшы заканадаучы орган — Вышэйшы Савет Эміраў.

Природа. Пераважаюць нізінныя рауніны, на ўсходзе адгор'і гор Хаджар (вышыня да 1127 м), на Захадзе — камяністыя пустыні. Клімат субтропічны і тропічны сухі. Год падзяляецца на 2 пары: зімовую (дажджлівую) і лета (сухую). За год выпадае 100—400 мм ападкау. Значныя плошчы займаюць саланчакі і пясчаныя пустыні. Рэдкія аазісы з фінікавай пальмай, акацыяй, тамарыскам. Fauna: газель, зайцы, паузуны (пераважна змеі).

Берагавая лінія Персідскага і Аманскага заліваў мала парэзаная. Прибярэжныя воды Персідскага заліва багатыя на каралавыя рыбы і мелкаводдзі, на якіх водзяцца малюскі, што зредку ў ракавінах маюць жэмчуг (перлы). У прибярэжных водах водзіцца да 50 відаў рыб. Краіна багатая на нафтавыя радовішчы і гаручы газ.

Гаспадарка. У сельскай гаспадарцы скарыстоуваецца невялікая плошча ворных зямель і штучных насаджэнняў (усяго калія 7% тэрыторыі). Бедныя пустынныя пашы для вяярблодау. Лоуля рыбы, здабыча губак, каралау, жэмчугу. У аазісах вырошчваюць фінікавую пальму, садавіну і агародніну, збожжавыя культуры.

Аснова эканомікі і паступлення сродкаў — нафта- і газазда-
бычныя прамысловасць (да 100 млн. тон нафты і калія 10 млрд.куб.м.
газу ў год). Частка нафты перапрацуваецца на месцы (заводы ва-

Ум-эн-Нары, у раёне Рувайса — Абу-Дабі), металургічны і металурга працоучыл прадприемствы, цементны завод. Традицыйны занятак насељніцтва — рыбалоуства (улоу каля 60 тыс. т у год), здабыча жэмчугу, аазіснае земляробства і качавая жывёлагадоуля. Кустарны промыслы (ткучь дываны, шарсцяны тканіны, чаканка).

Чыгунак няма. Асноуны від транспарту — аутамабільны. Дарог з цвёрдым пакрыштём 2,3 тыс. км (1985), аутамабільны парк — 500тыс. машын. Марскі транспарт, асноуны порты: Зейд (Абу-Дабі), Рашид (Дубай) і Міна-Халед (Шарджа). Танаж марскога гандлёвага флоту 0,7 млн. брута-тон. Аэрапорты міжнароднага значэння у Абу-Дабі, Дубай, Шарджы. Асноуныя знешнегандлёвия партнёры: Японія (больш за 60%), Вялікабрытанія, ЗША, Францыя, ФРГ і інш. Грошовая адзінка — дырхам.

Гісторыя. У дагістарычных часах тэрыторыю ААЭ займалі семіцкія племёны, звязанныя з дзяржавамі Двурэчча. У I-м тысячагоддзі да нашай эры тут замацаваліся арабскія племёны. У 7-м стагоддзі гэта тэрыторыя апынулася пад упльвам Ісламу і увайшла у Арабскі халіфат. У час праулення дынасты Аббасідау некалькі шэйхатау сталі незалежнымі. На мяжы 9 і 10 стагоддзяу цяперашнія тэрыторыі Абу-Дабі, Дубай, Шарджы і Ум-эль-Кайвайн увайшли ў склад дзяржавы карматау. Астаткую тэрыторыю падпараджавалі сабе імамы з Амана.

З 13 да 16 ст. шэйхаты сучасных ААЭ трапілі у залежнасць ад Маската і Амана, пазней персідска-мангольскай дзяржавы Гармуза. У пачатку 16 ст. у раёне Персідскага заліва паявіліся партугальцы. У 1515 г. яны падпараджавалі сабе усё узбрэжжа Персідскага заліва. У 2-й палавіне 16 ст. у барацьбу за гэту тэрыторыю уступіла Турцыя, а пад канец 17 ст. — Вялікабрытанія.

У пачатку 18 ст. усходнюю і пауднёва-усходнюю Аравію падпараджавау сабе Аман, які стау даволі моцнай дзяржавай. У выніку падрыунай дзеянасці Вялікабрытаніі гэта дзяржава распалася, хоць барацьба супраць англічан не спынялася. Арабы нападалі на англійскія судны у водах Персідскага заліва, небяспечных для плавання сярод каракалавых рыфау. Гэту небяспечную краіну англічане назвалі "Пірацкім Берагам".

Напрыканцы 18 ст. шэйхаты "Пірацкага Берага" атрымалі падтрымку вахгабітау — барацьбытоу за чысціню Ісламу. У 1809 г. англічане з дапамогай саюзнага ім Амана разбілі вахгабітау і антианглійскія сіллы "Пірацкага Берага".

Да 1820 г. англічане некалькі разоу прадлігымалі экспедыцыі супраць "Пірацкага Берага". Нарэшце, у выніку дамовы з шэйхамі, англічане падпрацавалі сабе "Пірацкі Бераг" і з 1853 г. замянілі назыву на Дагаворны Аман. У 1892 г. паміж Англіяй і Дагаворным Аманам было падпісана нераунаўраунае пагадненне, паводле якога толькі Англія мела тут права на здабычу губак, жэмчугу, а пазней і нафты.

Пасля другой сусветнай вайны у гэтym раёне ўзмаднілася ба-рацьба супраць англійскага панавання. 2.12.1971 эміраты абвясцілі аб сваёй палітычнай незалежнасці ад Вялікабрытаніі і сталі суверэннай дзяржавай.

АБУ ЛАХАБ, мянушка Абд ал-Уззы бен Абд ал-Мутталіба (сярэдзіна 6 ст. — 624), дзядзька і адзін з зацікіх ворагаў Мухаммеда. Спачатку прыязна ставіўся да Мухаммеда. Пасля таго, як Абу Лахаб стаў на чале рода хашымітаў і абвішчэння Прарокам новай рэлігіі — Ісламу, Абу Лахаб і яго жонка Умм Гаміль адкрыта праявілі сваю варожасць да свайго пляменніка Мухаммеда. У выніку гэтага Мухамеду і яго паллечнікам прыйшлося пакінуць Мекку і перасяліцца ў горад Медыну (гл. Хіджра). За праследаванне Мухамеда і паслядоўнікаў новай рэлігіі — Ісламу дзядзька Мухамеда Абл ал-Уззы бен Абд ал-Мутталіб атрымаў мінушку Абу Лахаб — "бацька полымя", "той, хто жыве у полымі". Пра Абу Лахаба гаворыцца у Кур'ане, у III-й суры — Масад. Памёр Абу Лахаб неузабаве пасля бітвы пад Бадрам. Будучы старым і хворым удзелу ў гэтай бітве ён не прыймаў. Сыны Абу Лахаба у 630 г. прынялі мусульманскую веду.

АДЛ, катэгорыя маральнай ацэнкі асобы, якая характарызуецца справядлівасцю і праудзівасцю. Чалавек, якому уласцівы адл, здольны зауважыць і адхіліць зло (джаур) і фальш. Філосаф і тэолаг ал-Газалі (1058—1111) разглядаў паняцце адл у пары з паняццем іхсан (шырасць, сумленне), бо гэта спалучэнне набывае сэнс "справядлівасць і сумленне". Мяркуецца, што адл уласцівы кожнаму чалавеку, які імкнецца на дзяржауную ці грамадскую пасаду, а таксама выконваць іншыя функцыі, як апякунства, паруку, сведчанне і інш.

Кожны мусульманін, калі ён не робіць непрыстойння (фіск, джаур) і забароненыя учынкі (гл. Харам), разглядае ў як адзіл, г.зн. ён мае адл. Той, хто страціў гэтую вартасць, можа загла-

дзіць віну (каффара) і пасля гэтага жыць як мусульманін.

У Кур'ане адл разглядаеща як адна з якасцей Аллага, які аплачвае роунай мерай як за добро, так і За зло. Аднак адл Аллага — гэта вышэйшая справядлівасць, немагчymая для разумення чалавека, таму чалавек можа звязтаца да Аллага толькі па міласэрнасць.

АЛЛЯ, Аль-Алля, 87-я сура з Кур'ана. Складаецца з 19 аятаў. Названа ад слова у I-м аяце і абазначае Найвышэйшы -- адно з імёнаў Аллага. Першы аяты — праслауленне Аллага -- Стваральніка усяго існага. Далей гаворыцца пра кару для тых, хто не верыць у прарочую місію Мухаммеда, і аб узнагародзе тым, каторыя прымалі слова Аллага. Апошнія аяты напамінаюць, што часовая жыццё на гэтым свеце не певінна быць марным і нельга спакусы і ўzechі на гэтым свеце прамяніць на харошае і вечнае жыццё, якое будзе даравана Аллагам праведнікам. Аб гэтым сказана было і у пісанні прароку Ібрахіма (Аураама) і Мусы (Майсея).

АХМАД, Мірза Ахмад (1835, Кадзіян у Індастане — 1908). Заснавальнік і прарапаведнік рэлігійнай абшчыны. У 1884 г. ён апублікаваў шматтомную багаслоускую працу. Паводле слоў Ахмада, у 1882 г. ён быў упаунаважаны Аллагам палепшыць свет, а у 1889 г. стварыў ахмадзійскі джаміят (абшчыну). Яго вучэнне (гл. Ахмадзія) знайшло некаторае пашырэнне у Пакістане, у іншых краінах Азіі і усяго свету. Ахмадзіцы налічваюць 10 млн. сваіх паслядоунікаў, паводле іншых дадзеных — 1 млн. Ёсць невялікая колькасць ахмадзійцаў у Літве, Польшчы і на Беларусі.

Ахмад з'яўляецца аутарам больш за 80 кніг, напісаных на мове урду і арабскай. Ахмад лічыў сябе прарокам Аллага і заяўляў: "Я лепшы за ўсіх прарокаў і пасланикаў. Клянуся Аллагам, які зрабіў з мяне Месію, якога чакалі людзі. Хто не верыць у мяне, той не верыць у Аллага і яго прарокаў".

АХМАДЗІЯ, кадзіяні, вучэнне, выкладзенне у багаслоускіх працах Ахмада. У карацейшым выглядзе гэтае вучэнне на англійскай мове перадаў Махмуд Алі у каментарыі да англійскага перакладу Кур'ана. Паводле гэтага вучэння апошнім прарокам — пасланикам Аллага — з'яўляецца Ахмад. Галоўнымі аб'ектамі паланіцтва павінны быць Кадзіян — радзіма Ахмада (адсюль і назва новага вучэння — ка-

53

дзіяні) і горад Срынагар (у Кашміры), дзе, паводле Ахмада, быу пахаваны Ісус Хрыстос, які уваскрэс пасля смерці у Іерусаліме, доуга жу як Ісус Асаф у Індостане. Ахмадзія інакш трактуе памер закята, чым гэта прынята здауна у мусульман. Звычайна штогод мусульманін аддае на карысць абшчны 2,5% ад свайго прыбытку. Паводле ахмадзія трэба штогод плаціць 2,5% ад кошту маёмысці, што у многа разоў больш. Ахмадзія катэгарычна адмаўляе збройную барацьбу з крыудзіцелямі, у тым ліку і барацьбу за веру — джыхад. Згодна з вучэннем Ахмада чалавек пасля смерці атрымлівае новую душу да Суднага Дня, затым згодна з заслугамі трапляе у рай, ці у пекла. Пякельная мука не вечная: грэшнікі, якія дастаткова нацярпеліся у пекле, могуць быць пераселены у рай. Замагільнае жыцце разглядаецца як працяг духоўнага ўдасканалення, распачатага чалавекам пры жыцці на зямлі. У ахмадзійскім вучэнні спалучаюцца элементы мусульманской, хрысціянской, іудзейскай і індуісцкай (крышнаісцкай) веры. Аб'ектыну ахмадзія накіравана на аслабленне Ісламу, асабліва у краінах былога СССР, дзе на працягу многіх гадоў мусульманская ве́ра была у загоне і людзі толькі прыблізна ведалі асновы свайі веры. Ахмадзійцы актыну ваймакца выдавецкай дзейнасцю, укладвакць грошовыя сродкі у будауніцтва мячэцяў, займакца камерцый, палітыкай. Яны імкнушыцца прыцягнуць як мага больш вернікаў, асабліва з ліку нестойкіх мусульман-суннітаў, да якіх належаць і беларускія татары.

У многіх мусульманскіх краінах ахмадзія не лічыцца мусульманскай абшчынай. Ліга мусульманскага свету (Рабіта аль-алм ал-Ісламі) абавязціла (1973) ахмадзію варожай Ісламу плынню.

АЯТ (мн. лік ад арабскага слова ая — знак, цуд), у беларускіх татараду называюць аэт; найменшы вылучаны урывак з Кур'ана, верш (сціх). Зыходнае значэнне тэрміна ая (аята) — знаменне, цуд. Пасля паяўлення пісанага тэксту Кур'ана тэрмін ая пачаў паступова ўжывацца для абазначэння кур'анічных вершаў, якія напісаны рымічнай прозай.

У Кур'ане, па розных падліках 6204, 6226, 6232 ці 6236 аятау. Існуюць дзве нумараціі аятау: европейская і новая егіпецкая (1928). Асобныя аяты скарыстоўваюцца ў афармленіі мячэцяў, інтэр'ераў афіцыйных устаноў і жылых дамоў мусульман (гл. Мугір).

БАДР, Бадр Гунайн, невялікі горад у Саудаўскай Аравіі за 150 км на паўднёвы захад ад Медыны, на караванным шляху з Меккі

у Сірню. У 6-7 ст. Бадр быу значным гандлёвым цэнтрам. Каля Бадра на рауніне, акружанай стромкімі үзвышшамі і пясчанымі выдмамі, адбылася бітва мусульман, якіх узначальвау Мухаммед, і язычнікау пад началам Абу Джахла.

15 ці 17 сакавіка 624 г. воіны Мухаммеда (мухаджыры і анса-
ры) авалодалі студнямі з прэснай вадой каля Бадра і збіраліся па-
чаць бой с аховай вялікага каравана язычнікау з Меккі, які вяр-
таўся дамоу, але караван прыйшоу іншай дарогай, а змагаща давя-
лося з вялікімі сіламі язычнікау, якія прыйшлі з Меккі. У пра-
ціунікау мусульман было 950 ці 750 добра узброеных воінау, сярод
якіх было 200 вершнікау. У Мухамеда было 76 мухаджырау — мусуль-
ман, якія у час хіджры перасяліліся з Меккі у Медыну. Удзел у біт-
ве прынялі каля 240 ансарау — мусульман, якія прынялі Іслам у
Медыне.

Нягледзячы на няроўныя сілы, мусульмане, выслушауши прамову
Мухамеда, рапуча уступілі у бой. Ворагі-язычнікі былі разбіты,
загінуу іх военачальнік Абу Джахл і каля шасцідзесяці яго воінау.
Многа было падраненых і тых, хто здауся ў палон. Мусульмане стра-
цілі у гэтym баі 6 мухаджырау і 9 ансарау, якія былі пахаваны з
гонарам як барацьбіты за веру.

Перамога мусульман пад Бадрам мела вялікае значэнне для рос-
ту аутарытэта Мухамеда і новай рэлігіі — Ісламу. Пра гэту пера-
можную для мусульман бітву упамінаецца у Кур'ане (8-я сура —
Анфаль, аль-Анфаль). Перамога мусульман над язычнікамі тлумачы-
ца цудам, які стварыў Аллаг і ён падобны да таго цуду, які быу
прапулены Богам при пераправе габрэяў цераз Чырвонае мора, калі
іх праследавала войска егіпецкага фараона.

Удзельнікі бітвы пад Бадрам сталі найбольш паважанымі па-
плечнікамі (асхабамі) прадка Мухамеда.

ВІТАУТ, Вітаутас Юрый Аляксандэр (каля 1350, магчыма старыя
Трокі — 27.10.1430, Трокі), вялікі князь Вялікага княства Літоу-
скага (ВКЛ) з 1392 г. Сын вялікага князя Кейстута. Падтрымлівау-
бацьку у яго барацьбе з Ягайлам. Абодва у 1382 г. былі зняволены
Ягайлам і знаходзіліся у замкавай турме у Крэве (цяпер вёска у
Смаргонскім раёне на Беларусі). Па загаду Ягайлы Кейстут быу за-
душаны, а Вітауту удалося уцячы і знайсці прытулак у крэжакоу-
тэутоне. З дапамогай крэжакоу і при падтрымцы паплечнікау свайго
бацькі Кейстута Вітаут імкнуўся вярнуць сабе радавое Трокскае
княства. У 1382 г. Ягайла вярнуу яму частку гэтага княства і Ві-

таут вярнууся на радзіму. Вітаут ухваліў Краўскую унію Літви з Польскім каралеуствам (1385). Пасля інудалай спробы у 1389 г. захапіць Вільню Вітаут зноу вымушаны шукаць прытулку у крыжакоу. У пошуках саюзікау у 1390 г. Вітаут выдау сваю дачку Соф'ю замуж за вялікага князя маскоўскага Васіля I Дэмітрыевіча. На Востраўскому пагадненню (1392) з Ягайлам фактычна стаў вялікім князем. Шляхам замены удзельных князёў намеснікамі з двараў (непаслушнага намесніка можна прагнаць з пасады у любы час) Вітаут умацаваў сваю уладу у дзяржаве. Ён пашыраў каталіцкую веру (разам з Ягайлам у 1413 г. кіраваў хрышчэннем жамойтаў), пашыраў землеуладанні двараў, каталіцкай царкви. Вольных сялян ператвараў у залежных.

Захопніція Імкенні Вітаута на ўсход і абарона заходніх ру-
бяжу на заходзе было цяжка сумяшчаць і па Салінскай дамове (1398)
з вялікім магістрам Тэўтонскага ордэна Конрадам фон Кігінгенам
прышлося уступіць крыжакам Жамайцію да ракі Нявежис і палавіну
Судуускага края (Занямонне). Жамайты вызваліліся у 1409 г.

У 1397 і 1398 Вітаут пры ўдзеле хана Тахтамыша, які быў пра-
гнаны з трона у Залатой Ардзе эмірам Цімурам (Цімурленгам), зра-
біў паходы у Приазоу і Крым (гл. Вітаута паходы у 1397 і 1398) і
далучыў да ВКЛ частку зямель Паўночнага Причарномор'я. ВКЛ зама-
цеваліся ў Падолі і і на важным міжнародным гандлёвым шляху на
Причарномор'і, аднак у 1399 г. войска Вітаута і яго саюзіка
Тахтамыша было разбіта войскам Залатой Арды у бітве при р.Ворскла
(гл. Ворскла). У 1404 г. Вітаут далучыў да ВКЛ Смаленскіе княствы,
у 1406, 1407 і 1408 зрабіў ваенныя паходы на вялікае княства Мас-
коўскае, з якім у 1408 г. была заключана Угорская дамова, што да-
ло магчымасць Літве пачаць падрыхтоўку да вайны на заходзе з Тэў-
тонскім ордэнам.

У 1409 г. Вітаут і Ягайла дамовіліся з сынам хана Тахтамыша
Джалалам эд-Дзінам аб ўдзеле татараў у магчымай вайне з крыжака-
ми. У выпадку перамогі кароль і вялікі князь абяцаў і Джала эд-
Дзіну узвяці яго на ханскі пасад у Залатой Ардзе.

У 1410 г. Вітаут узначаліў войска ВКЛ і Польшчы у перамож-
най Грунвальдской бітве, пасля чаго пагроза Літве са стараны кры-
жакоу мінавала. Найбольшую ролю і найбольшыя ахвяры у барацьбе з
крыжакамі прыняслі воіны з беларускіх зямель. Вайна з Тэўтонскім
ордэнам і яго саюзікамі завяршилася Мельнскім мірам (1422), па
якому Орден адмовіўся ад прэтэнзій на Жамойцію і Занямонне. Ві-

таут устанавіу добрасуседскія адносіны з Наугародскай рэспублікай. Пад яго упльвам былі крымскія татары, а ханы Залатой Арды щукалі і знаходзілі падтрымку ў ВКЛ.

У 1428 г. Вітаут наведау Менск. Сярод тых, хто яго вітау, былі і татары, якія, магчыма, тут жылі, ці у наваколлі. Татары падаравалі свайму спадару -- Вітауту коней, вярблодау, зброю, упрыгожанні і гавяду для харчавання княжацкай дружыны.

У 1429 г. з'езд вялікіх феадалау, духавенства ВКЛ Польшчы, манаракау і іх прадстаунікоу замежных дзяржау прыняу рашэнне каранаваць Вітаута (у Вільні) каралём Літвы. На з'ездзе бралі удзел: імператар Свяшчэннай Рымскай імперыі Сігізмунд I, кароль Польшчы Уладзіслау II Ягайла, прадстаунікі некаторых заходнеурапейскіх манаракау, вялікіх князёў маскоускага і цвярскага, рымскага папы і візантыйскага імператара. Інтрыгі польскіх паноу і смерть Вітаута (яму было прыкладна 80 гадоу) перашкодзілі ажыццяўіць гэты план.

Вітаут увайшоу у гісторию Еўропы як славуты дзяржауны дзеяч, дыпламат, палкаводзец. Пра яго настасны мастацкія творы і навуковыя працы, намаляваны карціны, створаны скульптурныя партрэты, яго імя носіць універсітэт у Каунасе, орден — найвышэйшая узнагарода Летувы. У гонар Вітаута многія бацькі даюць яго імя сваім сынам. У 1930 г., да 500-годдзя з дня смерці Вітаута у Каунасе, была пабудавана мусульманская мячэць (гл. Каунаская джамія). У 1997 г., у 600-годдзе татарскага асадніцтва ў ВКЛ, распачатага пры Вітауте, міркуеща узвесці помнік спадару ад літоускіх татараў.

Польскія навукоуцы Пётр Бараускі і Аляксандр Дубіньскі сабралі і у манаграфіі "Польскія татары: Гісторыя, абрацы, легенды і гістарычныя паданні" (Варшава, 1986) коратка напісалі, як рыхаваўся татарамі вобраз Вітаута.

Яшчэ у другой палавіне 16 ст. татары у сваіх паданнях называлі Вітаута белым ханам, сваім спадаром (Гаспадаром), апорай Ісламу на Захадзе, Ваттадам. Яны былі удзячныя князю за тое, што ён надзяляў іх зямельнымі ўгоддзямі, а таксама гарантаваў свабоду веравызнання.

Відаць, татары з цягам часу забылі, што права свабоды веравызнання не адносілася да палонных, якіх гвалтам хрысцілі (гл. Гвалтонае хрышчэнне) і сялілі як залежных земляробау. Адносіны паміж татарамі і іх спадаром Вітаутам не былі такімі добрымі, як

таго хацелі укладальнікі традыцыі — народных паданняў на гісторычныя тэмы. Праудзіва гаворыцца, што татары былі асаднікамі ў ВКЛ, аднак мужчыны-татары павінны былі выконваць вайсковую павіннасць, цэлымі гадамі правадзілі на вайне, адарванныя ад сваёй сям'і, атрымлівалі раны у баях, рэдка хто з іх паміраў сваёй смерцю. Калі татары не мог з'явіцца пад сцягі спадара на кані і з баявым рыштункам, то Вітаут патрабаваў ад яго прадаць дзеяцей, а каня купіць. Здараліся выпадкі, што татары-асаднікі бунтавалі супраць жорсткай улады Вітаута, але гэта для іх дрэнна канчалася. У лісце комтура Дынабурга (Дзвінска) да магістра Ордэна мечаносцау (Лівонскага ордэна), датаваным 31 сакавіка 1421 года, чытаем, што літоускія татары узбантаваліся супраць Вітаута. Выступленне гэтага было задушана літоускім войскам, а вінаватых пакаралі смерцю.

Нягледзячы на бытня непаразуменні татараў з Вітаутам яны успаміналі пра яго як свайго апекуна і абаронцу. У прашэнні (супліцы) да караля Зыгмунта Старога ад 1519 г. пра Вітаута татары пісалі: "Ен (Вітаут) не каваў нам забываць Прарока (Мухаммеда), а мы, да святых месц (г.зн. Меккі і Медыны) вочы абарачаючы, так імя яго паутаралі, як нашых халіфаў". Цераз вялікі Вітаут жыў у традыцыі татараў як вялічы ўладыка і абаронца Ісламу. Адзін дзень у год прызначалася маленне мусульман у мячэці за яго душу. Пра вялікую павагу татараў да Вітаута пісалі многія хранікёры і гісторыкі 16-га стагоддзя — Ян Красінскі, Мацін Кромер, Міхал Літвін, Мацей Мехавіта, Мацей Стрыйкоўскі, Марцін Бельскі і інш.

З падставамі ці без падстау імя Вітаута звязваюць з заснованнем паселішча татараў, напрыклад, Сорак Татарау каля Вільні, Студзянкі у Падляшшы (у 1960 г. аб гэтым пісаў Мацей Канапацкі). Аб гэтым будзе сказана у асобных артыкулах пра населенныя пункты, дзе жывуць ці жылі татары.

ВОЛЬСКІ Віталь (сапрауднае Вольскі-Зэйдель Віталь Фрыдыхаўіч, 5.9.1901, Санкт-Пецярбург — 22.8.1988, Менск), беларускі празаік, драматург, літаратуразнавец, перакладчык, даследчык гісторыі і культуры беларускіх татараў, кандыдат філалагічных наукаў (1934). Нарадзіўся ў сям'і служачага. Бацька Фрыдых Карлавіч, маці Адэля Лаурэнна, рана памерла, выхоўвала хлопчыка мацаха Аляксандра Міхайлауна Папкова, якую ён любіў як родную маці. Скончышы сёмы клас гімназіі, працаваў на Трубачным заводзе. Слу-

жыу у Чырвонай Арміі, удзельнічау у грамадзянскай вайне. Скончыу Камуністычны ўніверсітэт у Менску (1927). Друкавацца пачау у 1926 г. у газете "Звязда" і "Савецкая Беларусь", у 1927 г. у часопісах "Наш край" і "Узвышша". Вольскі - аўтар многіх літаратур-разнаучных прац, такіх як манаграфія "Эдуард Самуйлёнак. Жыцё і творчасць", "Сучасныя праблемы беларускай савецкай драматургіі" (першая кніга), "Нарисы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізму", падручніка "Беларуская савецкая літаратура" для 5-10 класаў. У некаторых працах і асабліва артикулах аддау дэніну вульгарнаму сацыялагізму. Шматлікія нарисы, апавяданні харектарызуць аўтара як далітлівага краязнауцу, падарожніка, дасведчанасць і зацікауленасць якога раскрываюцца ва узаемадачыненнях з прыродай.

ІІ'есні Вольскага "Цудоуная дудка", "Дзед і Жорай", "Несцерка", "Машэка" у розныя гады ставіліся на сцэне. Ён напісаў таксама сцэнарыі дакументальна-краязнаучных фільмаў "Белавежская пушча" (1946), "Бярэзінскі запаведнік" (1965) і мастацкага фільма "Несцерка" (1955). У канцы жыцця пісаў успаміны "На зломах эпохі" (не завершаны).

Значнае месца ў даследчыцкай дзеяйнасці В.Вольскага займала татарская тэма. У 1927 г. апублікавана: Татары на Беларусі. "Наш край", № 3, 4; Наконт нацыянальнай літаратуры беларускіх татар. "Узвышша", № 4; Татарскі тэатр. "Узвышша", № 5; Асноўныя прынцыпі арабскай транскрыпцыі беларускага тэксту у "Кітабах", "Узвышша", № 6.

У 1928 г. апублікавана: Аб асаблівасцях жывой мовы беларускіх татар і арабскай транскрыпцыі "Аль-Кітабау", "Наш край", № 8-9.

У 1929 г. апублікавана: Беларускія элементы ў бытавой абрады націі літоўскіх татар. "Наш край", № 8-9; Вусныя паданні літоўскіх татар. "Наш край", № II; Чорка-татарскія элементы ў беларускай мове, "Узвышша", № 6.

У 1933 г. апублікавана: Наконт беларускай мовы ў татарскіх "кітабах". "ЛіМ", 26 каstryчніка.

ВОРСКЛА, левы прыток Дняпра, рака у Белгарадскай вобласці Расіі, Сумскай і Палтаускай абласцях Украіны. Даўжыня 464 км, шырнія рабчыща ў сяроднім і ніжнім цячэнні 35-40, месцамі да 100 м.

Каля гэтай ракі, за 350 км на пауднёвы усход ад Кіева 12.8.1399, на тэрыторыі тагачаснай Залатой Арды адбылася бітва паміж войскам Вялікага княства Літоускага, якое узначальваў Вітаут, і войскам Залатой Арды. У літоускай гісторычнай літаратуры гэта бітва вядома пад называй Ворсклауская бітва.

Пасля пахода Вітаута у Прыазоуе і на Крым (гл. Вітаута паходы 1397 і 1398) ён стаў рыхтавацца да рашучай бітвы з Цімуром-Кутлугам, ханам, які правіў у Залатой Ардзе. Па загаду Вітаута аднаўляліся і будаваліся новыя умацаванні у Кіеве -- асноунай базе да выправы на вайну.

Вітаут хацеў наладыць свайму паходу харектар вялікай хрысціянскай крыжовай выправы (круціяты) супроть няверных -- татарау-мусульман. Па просьбе польскага караля Уладзіслава II Ягайла рымскі папа Беніфаци IX абвясціў 4 мая 1399 г. пастанову (булу) аб крыжовым паходзе супроть татарау. Магчыма, што папа не ведаў усяго таго, што рабіў Вітаут і якія ў яго былі намеры, што ў гэтым крыжовым паходзе прымуць удзел некалькі тысяч няверных -- татарау-мусульман дружыны былога хана Залатой Арды Тахтамыша. Істотнай для Вітаута была падтрымка канстанцінопальскага патрыярха, які паслаў на Русь свайго пасланніка, каб той уздымаў праваслаунае духавенства і ўсіх хрысціян на барацьбу з татарамі-мусульманамі (пасля перамогі у бітве на Куліковым полі гэта было ужо даволі проста).

Вялікі князь Вітаут, добра знаёмы са звычаямі рыцараў заходніх краін, імкнучыся сабраць як мага большыя сілы, распари-даўся выставіць так званы ганаровы стол на працягу некалькіх тыдняў. Тут рыцары -- удзельнікі паходу маглі есці і піць усё, чым бы багаты Вітаут. За чэрвень і ліпень пад літоускім сцягом сабраліся рыцары з Вялікага княства Літоускага, многія рыцары з Польшчы, віязі з Русі і Валахіі, рыцары з німецкіх краін. Аснову войска Вітаута складалі літоуці і беларусы. Даволі многа было татарау Тахтамыша -- саюзніка Вітаута. Яны мелі волыт баёу у стэпе.

На пачатку жніўня Вітаут рушыў у степ. Перад выправай, паводле рускага летапісу, Вітаут сказаў: "Паб'ём хана Цімур-Кутлуга, адбяром у яго дзяржаву і пасадзім на троне Тахтамыша, а ён тады пасадзіць мяне на трон усёй Русі".

Пасля некалькіх дзён пераходу на пауднёвы усход літоускія

сілы дасягнулі ракі Ворксы, дзе ужо стаяла армія Цімура-Кутлуга.

На працяту некалькіх дзён Цімуру-Кутлуг вёў перамовы з Вітаутам, каб выйграць час. Даючы Вітауту надзею на мірнае заканчэнне канфлікту і признанне падпарадкавання Літве, ён чакаў падыходу галоуных сіл Залатой Арды пад началам эміра Эдыгэя -- аднаго з самых таленавітых палкаводцаў таго часу.

12 жніўня, за дзве гадзіны да заходу сонца, татары ралтоунай атакай распачалі бітву. У час адной з атак татары кінуліся у цякаць і выманілі рыцараў з добрай пазіцыі каля ракі. Татары вярнуліся і акружылі літоускае войска. Хоць бітва была зачятая, але не было надзеі на перамогу. У момант, калі лёс бітвы быў вырашаны, Тахтамыш са сваімі паплечнікамі ўцёк. Уцёкамі ратаваўся і Вялікі князь Вітаут. Паводле польскага храніста Яна Дlugаша польскія рыцары, мужна змагаючыся з татарамі, усе загінулі. У гэтай бітве загінулі славутныя людзі, вядомыя у Вялікім княстве Літоускім і на ўсёй Русі. Сярод іх Андрэй Альгердавіч Полацкі, Дэмітрый Альгердавіч Бранскі, герой Кулікоўскай бітвы Дэмітрый Баброк-Валынскі, шмат іншых Гедымінавічаў і Рурыкавічаў, цвет літоуска-рускага рыцарства.

Нягледзячы на паражэнне у бітве каля Ворксы, Вялікае княствіце Літоускае утримала пад сваёй уладай Пауночнае Прычарномор'е і сабралася з сіламі, каб разграміць крыжакоў у Грунвальдской бітве.

ГЛОГЕР Зыгмунт (псеуданім Прускі, 3.II.1845, Каменка Падляская у Польшчы — 15.8.1910) польскі археолаг, этнограф, гісторык і фалькларыст. Скончыў Варшаўскі ўніверсітэт (1867).

Арганізатар і 1-ы старшина краязнаучага таварыства у Варшаве. Даследаваў помнікі археалогіі каменнага і бронзавага веку на тэрыторыі Беларусі, Польшчы і Літвы (толькі з Слонімскага павета у калекцыі Глогера быў 191 археалагічны предмет). Упершыню апублікаваў шмат матэрыялаў па беларускай драўлянай архітэктуры. Зрабіў некалькі фальклорна-этнаграфічных і краязнаучных экспедыцый, матэрыялы якіх апублікаваў у працы "Вісельныя урачыстасці" (1869), дзе акрамя польскіх змясціў беларускія запісы з Брэсцкага і Трокскага паветаў. У часопісе "Вісла" (1882) апублікаваў артыкулы пра краязнаучныя падарожжы ("На хвалях Буга", "Падарожжы Нёманам", "У даліне Бебжы" і інш.). З 1870 года жыў у Якэве (Польшча) і разам са сваёй жонкай А.А. Ельскай-Глогер сабраў вялікую музейную калекцыю археалагічных, археаграфічных, этнаграфічных матэрыялаў, а

таксама багатую бібліятэку і збраёуню. У яго прыватным музеі захоуваліся беларускія матэрыялы са збораў М.Федароускага, А.Кірко-ра, Я. і К.Тышкевіча, А.Ельскага і інш. Сабраныя матэрыялы Глo-гер выкарыстая у "Старапольскай энцыклапедыі" (т. I-4, 1900-1903, выданне у 1974). У гэтай энцыклапедыі, між іншым, змешчаны арты-кулы (каля 140), звязаныя з цюскай (пераважна татарскай) тэматы-кай. Пры складанні энцыклапедычнага слоўніка "Татары Беларусі, Літвы і Польшчы" адсюль запазычаны многія тэрміны, ідэі, інфарма-цыя.

КРЫЧИНСКІ Найман-Мірза Лявон Арслан (25.9.1887, Вільня - 1939), правадэд, даследчык гісторыі татарау і татарскі грамадскі дзеяч. Продак яго з Залатой Арды, заснавальнік роду Крычынскіх. Л.Крычынскі вучыўся у Віленскай і Смаленскай гімназіях, затым у Санкт-Пецярбургскім універсітэце, дзе вывучау права (вучобу скончыу у 1911 г.). У час вучобы у 1907-1910 быу адным з арганізата-рау і кіраунікоу студэнцкай нелегальнай арганізацыі — згуртаван-ня татарау Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны. Цікавіўся жыццём мусульман Расіі, в сімпатый сачыў за сацыяльна-палітычным рухам сваіх мусульман-адзінаверцаў.

З 1912 г. Крычынскі у Варшаве. Тут ён арганізавау Варшау-скае мусульманскае згуртаванне да памогі бедным мусульманам, якое шмат зрабіла для мусульман у час першай сусветнай вайны. Працуachu у Варшаве, ён працягвау збіраць матэрыял па складанні бібліографіі па гісторыі татарау. У выніку гэтай вялікай і працяглай працы у 1917 г. у Петраградзе былі апублікованы "Библиографические материалы к истории татар Польши, Литвы, Белоруссии и Украины" (выдавецтва "Заря Востока", якім кіравау Ахмад Селікаты — старшыня Усерасійскага Мусульманскага Савета).

У 1917 г. Крычынскі арганізуе у Петраградзе Тымчасовую ра-ду татарау Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны, выконваючы функ-цыі яе сакратара. У 1917-1918 быу старшыней Мусульманскага клуба у Петраградзе, выбраны задзіночанымі петраградскімі мусульманскі-мі арганізацыямі.

У 1918 г. Крычынскі у Крыме, дзе пад кірауніцтвам свайго земляка і дауняга сябра Мацея Сулькевіча -- прэм'єр-міністра Крымскай рэспублікі займае высокую пасаду шэфа канцыляры главы рэспублікі. Ён узначальвау Надзвычайнную парламецкую камісію па

вывученні грэка-татарскага канфлікту у Крыме. У гэтым жа годзе Крычынські ствары у Сімферопалі Таварыства польскіх татараў, у 1919 г. быу дэлегатам парламента да пераговораў з польскімі арганізацыямі у Крыме па пытанні залучэння польскіх галасоў на карысць татарскіх дэлегатаў у парламент.

Пасля задушэння татарскай рэспублікі у Крыме ён пераехаў у Азербайджан, дзе быу дырэктарам канцыляры урада Азербайджанскай рэспублікі у Баку і рэдактарам перыядичных выданняў. Маючы магчымасць вывучаць сакрэтныя архіви Таўрыческай (Крымской) губерні, а затым і Закауказзя Крычынські апублікаваў "Очерки российской политики на окраинах" (два томы) і "Документы российской политики в Закавказье" (два томы), у якіх паказаны адносіны царскага урада да "инородцев" (гэтыя матэрыялы ніколі не перавыдаваліся — заувага рэд.). Крычынські дачыніўся да выдання у 1918 г. у Сімферопалі кнігі Юсуфа Везірава "Гісторыя польскіх татараў".

Вярнуўшыся на радзіму у 1920 г. Крычынські прафесійна працаў як юрист, але знаходзіў сілы і час для навуковых даследаванняў і грамадскай дзейнасці. Ён быу адным з ініцыятараў стварэння Згуртавання татараў Рэчыпаспалітай Польшчы. Быу выбраны у Цэнтральную Раду гэтага згуртавання і сакратаром філіяла згуртавання у Вільні. Па ініцыятыве і при актыўным удзеле Крычынськага былі створаны у Вільні татарская бібліятэка (1926), музей (1929) і архіў (1931), прычым ён сабраў і перадаў для грамадскага карыстання каштоўныя кнігі і матэрыялы.

Крычынські рэдагаваў усе тры томы -- Татарскія штогоднікі, якія убачылі свет у 1932, 1935 і 1938 гадах. Рыхталіся нумары 4 і 5, але выхаду іх перашкодзіла вайна. Адна з найважнейшых прац вучонага апублікавана у 1935 г. -- "Бібліяграфія да гісторыі польскіх татараў", у якой звесткі пра 1957 кніг і артыкулаў і 72 рукапісы. З гэтай працай знаёміца кожны, хто пачынае займацца гісторыяй татараў. Крычынські дачыніўся да вялікай справы -- выдання "Гэрбажа родзін татарскіх" Станіслава Дзядулевіча. Крычынські змяшчае свае навуковыя і навукова-папулярныя артыкулы у квартальніках "Люд", "Усход", "Ісламскі агляд", часопісе "Татарскае жыщё", газетах. Вялікі уклад Крычынськага ў навуку арыенталістыку (усходазнауства) быу ацэнены тым, што яго выбралі членам Польскага Арыенталістычнага Таварыства.

Крычынскі шмат падарожнічау: у 1904, 1913 і 1920 па Кауказе, Грузіі, Закауказзі, у 1905, 1916-1919 па Крыме, пасля 1920 г. наведау Турцыю, Марока, Англію, Францыю, Бельгію, Нідэрланды, Іспанію і Партугалію. Бываючи за мяжой, Л. Крычынскі знаёміу кіраунікоу дзяржау (кароль Марока Мухаммед У адзначыу яго ордэнам) і грамадскасць з жыщём польскіх татарау. Аб яго выступленнях за мяжой пісалі амаль усе замежныя газеты. Крычынскі падулярызывау у час сваіх паездак польскую літаратуру і культуру. За гэта Польская Акадэмія Літаратуры адзначыла яго высокай узнагародай — медалём "Срэбным Вавжынам Акадэміцкім".

Крычынскі адзін і разам з вядомым гісторыкам татарскага народа Станіславам Крычынскім пабывау амаль ва ўсіх гарадах, містечках, вёсках і засценках Польшчы, дзе жылі татары.

У Крычынскага ёсьць шматлікія публікацыі па юриспрудэнцыі. Яго выдатная прафесійная здольнасці і сумленнасць высока ценіла адміністрацыя. У 1932 г. ён быў прызначаны на пасаду віце-старшыні акруговага суда у Замосці, у 1935 і да вайны займау такую ж пасаду у Гдыні.

У канцы верасня 1939 г. гестапа арыштавала і ён быў забіты фашыстамі як і многія польскія патрыёты.

СЮЕМБІКЕ, ханша, правіцельніца Казанскага ханства (1520—1558). Нарадзілася у сям'і прыдворнага Йосыфа-мірзы. Вылучалася прыгажосцю і розумам. У 14 гадоу стала жонкай ҳанскага сына Жанглі Аллахіяравіча. У 1535 г. яе муж быў забіты казанцамі і яна стала удавой. Былы хан казанцау Сафа-Гірэй — сын Махмета прыбыу у Казань і узяў шлюб з Сюембіке. Паводле падання гэта была шчаслівая сям'я. У 1547 г. у іх нарадзіўся сын Уцямыш-Гірэй. Пасля смерці хана Сафы-Гірэя ханам быў абвешчаны 2-гадовы хлопчык — Уцямыш-Гірэй. Правіцельніцай (рэгенткай) пры малалетнім сыне была Сюембіке. Каля магілы свайго мужа яна загадала пабудаваць прыгожую мячэць, мінарэт якой захаваўся да гэтага часу і называеща цяпер башня Сюембіке.

Іван IV Жахлівы, імкнучыся заваяваць Казань, накіравау сюды сваё войска. Не атрымаушы ніякай дапамогі, казанцы былі у 1551 г. разбиты. Сюембіке і малалетні Уцямыш-Гірэй апынуліся у палоне. Па волі рускага цара Івана Жахлівага ханам у Казані вы-

бралі Шахалі -- сына Аллахіяда. Сын Сюембіке Уцымыш-Гірәй быу ахрышчаны, хросным быу Иван Жахлівн. Хлопчыку далі імя Александр і ён быу припісаны да прыдворнай службы. Па загаду цара Ивана Жахлівага Сюембіке выдалі замуж за казанскага хана Шахалі, але Сюембіке не магла пакахаць хана. Шахалі адправіу Сюембіке у Москву. Перад ад'ездам з радзімы яна, паводле падання, наведала магілу свайго мужа -- бацьку Уцымыш-Гірэя, развіталася з усім, што было ёй дорага. У Москве пражыла нядоуга, моцна тужыла і памерла, магчыма, у 1558 г.

Пра Сюембіке у казанскіх татарау складзена шмат падання і легенд. Яна стала сімвалам за адраджэнне Татарстана.

КУРБАН-БАЙРАМ -- СВЯТА АХВЯРА ПРИНАШЕННЯ

Іа-арабску гэта вялікае гадавое свята называшася Ід аль-адха або Ід аль-кабір. Большасць чытачоу "Байрама" ведаюць аб'гэтым свяце многа і чытась гэты артыкульчик не будуць. Для тых, хто пачу аб свяце ўпершын, мы перадрукавалі невалічкі үривак з кнігі С.Думіна і І.Канапацкага "Беларускія татары. Мінулае і сучаснасць" (стар. 159 -- 161).

"У гэты час (пачынаеца свята 10 зуль-хаджу) мусульмане здзяйсняюць Хадж -- падарожжа у святыя для іх месцы -- Мекку і Медіну, каб памаліща і вірнуцца на радзіму. Тым, каму пацасці-ла трэпіць туды, дазваленча наасіць на галаве чалту і да іх імя дадаецца ганаровы титул хаджы.

На Курбан-Байрам рэжудь ахвярных жывёл (курбаноу) -- быкоу і бараноу. Миса раздаецца бедным, а калі такіх мала, -- то усім вернікам абычны і прыехаўшым на свята, каб кожны мог прытата-ваць святочны абед. Курбаноу рэжудь у память пра тое, як Ібра-гім (Аураам) бцу гатовы ахвяраваць Аллаху свайго сына Ісмайлі, але міласэрні Аллах паслаў анёла, і той прынес Ірагіму для ах-вяры барана, чым віратаваў жыццё Ісмайлі.

Кожны мусульмані хоць адзін раз у жыцці павінен ахвяраваць курбана. Вернікі-мусульмане асадліва старания выконваюць гэта патрабаванне. Паводле Іслamu, той, хто не помнісе ахвадру, не можа перайсці па тонкім, як волас, мосце над безданню. Той Сірат-мост лъга пераадолець на спіне курбана, калісьці ападзенага у ахвяру.

У свята Курбан-Байрам у мячэці адбываецца урачыстае богаслу-жэнне, чытаміца пропаведзі -- праслауляеща Аллах, Іслам, праро-кі Аллаха. У тыя дні татары наведвашася матілы сваіх родных і блізкіх, едуць здалёк, за сотні кілометрау, бо мусульманскія мо-гілкі неіматлікія на Беларусі, моляща за памерлых, абыходзяць з малітвай вакол усіго мізара. Раздаецца міласціну састарэльм і нядужым, а тыя моляща за душы памерлых. Звычайна у гэта свята вернікі робіць речавыя і грошовыя падншашенні на карысць мячэці і на добрачынны мэты."

ДЗЕВІТАЕ МАЯ ПА-МУСУЛЬМАНСКУ

Незвычайная сустрэча адбылася ў 65-й школе Менска — адзачалася вілікае свята — 9-ае Мая — Дзень Перамогі. Многа татарскіх, арабскіх, турецкіх хлапчукоу і дзяўчынак, падлетькау, людзей сталага і пакыюта узросту сабраліся, каб павіншаваць удзельнікаў Вялікай Айчынай вайны, успомніць тых, хто загінуў на франтах, у партызанах і падпольі, хто выжыў і яшчэ мно-га працаўаў пасля вайны.

Згодна з мусульманскай традыцыі святкаванне началося з чытания адпаведнай суры з Святыннага Кур'ана. Затым усе прысутнія для ушанавання душ палеглых і памерлых прачыталі суру Аль-Фаціха.

Вядучы зварнуўся да дзяцей з хутбай (прамовай), дзе між іншым сказаў: "Добра быць прыгожым, добра быць таленавітym, але найлепшыя якасць для мусульманіна — гэта быць працавітым, сумленіным і далікатным. І гэта залежыць ад вас саміх. Кожны мусульманін можа выхаваць у сабе гэтыя якасці. Без іх нічога не вартыя ні прыгажосць, ні талент".

Далей ужо выступалі дзеци. Яны падзяліліся на групы хлопчыкаў і дзяўчынак і як бы спаборнічалі. Гучалі песні і дэкламацыі на арабскай, беларускай і рускай мовах. Кімы музыканты выконвалі на розных інструментах п"есы.

З вялікай увагай слухалі прысутныя кароткую, але цікавую прамову падпалкоуніка, удзельніка Вялікай Айчынай вайны Ісмаіла Малетава. Іму і Тадзіне Якубоўскай-Несцяровіч, менскай падпольщицы у гады Вялікай Айчынай вайны, дзеци уручылі букеты.

На свята дзеци прынеслі свае малюнкі і ручныя працы — вышынкі, цацкі. Удзельнікі выступленню і выставы былі адзначаны падарункамі — прысмакамі.

Святкаванне працягвалася у спартычных гульнях, а пасля за святочным столом.

На тварах дзяцей і дарослых былі добрыя ўсмешкі. Хочыща, каб добры настроі у іх быў зауседы. Хочыща, каб мусульмане — дзеци і дарослыя сустракаліся часцей, каб мусульманская мараль умацоўвалася сярод дарослых і дзяцей.

Сродкі на правядзенне святкавання дала дабрачынная мусульманская грамадскасць.

ДЛЯ СТАЛІЦЫ СУВЕРЕНІІЛЯ БЕЛАРУСІ
ВЕЛЬМІ ПАТРЭБЕН ТАКІ КОМПЛЕКС

Ініціятыўная група архітэктарау распрацавала праграму фарміравання грамадска-культурнага цэнтра Згуртавання татараў-мусульман Беларусі. Атрымаўшы згоду высокапрафесійных спадароў "Байрам" (можа яшчэ і западта рача, але нашы кніжачкі выходзяць так рэдка) друкуе некаторую частку гэтага абгрунтавання.

...У сучасны момант перад Рэспублікай Беларусь стаіць праблема распрацоукі новай, арыентаванай на уласныя інтерэсы канцепцыі знешнепалітычнай дзеянасці. І пакуль дзяржаўныя структуры марудзяць (службоўцам плаціць гроши за пасаду, а не за работу — заувага рад.) ва ўстанаўленні дзелавых контактаў з замежнымі гандлёўцамі і працпрымальнікамі з мусульманскага свету, то ініціятыўныя людзі з Усходу і беларускія дзелавыя людзі зацікаўлены у хуткім наладжванні узаемавыгадных з арабскімі і цюрскімі краінамі плеінных адносін.

Пакуль што неабходных умоў для цывілізацыйных контактаў у нас няма. Становішча можа істотна змяніцца са стварэннем Цэнтра культуры беларускіх татар у Менску, які, з аднаго боку, забясьпечыць умовы для рэалізацыі членамі татарскай арганізаціі права на вывучэнне сваёй гісторыі, рэлігіі і культуры, з другога боку, будзе месцам адпачынку жыхаром сталіцы, месцам дзелавых сустрэч, дасць магчымасць задаволіць цікавасць людзей да багатай старажытнай гісторыі Усходу.

Выходзячы з пастаўленай мэты структура Цэнтра павінна быць дастаткова развітой і уключаць асноўныя блокі памяшканняў:

1. Медрэсе (на 200 навучэнцаў);
2. Бібліятэка-музей арабскай, татарскай і беларускай кнігі;
3. Тэатральна-канцэртная зала (на 200 пасадачных месц);
4. Зала нарад з пакоямі для прыёму делегацій і дзелавых сустрэч;
5. Мастацка-музычны салон з пакоямі для арганізацыі выступу;
6. Зала усходніх гульняў;

7. Кафэ з заламі усходніяй і беларускай кухні (па 50 пасадачных месцаў);
8. Клубныя памяшканні ;
9. Азларауленчы комплекс ;
10. Офіс Згуртавання татараў-мусульман Беларусі ;
11. Рэдакцыя часопіса "Ейтрам" ;
12. Гасцінічны комплекс (на 150 месц) ;
13. Комплекс гандлёвых памяшканняў (у т.л. дазволеных для харчавання мусульман) ;
14. Тэхнічны і гаспадарчы памяшканні .

У сучасны момант прыгледжана адпаведная пляцоўка для будаўніцтва Цэнтра і распачата хадайніцтва аб дазволе на папярэднє праектаванне.

Заувага: Ішчэ ў раннім Сярэднявеччы у горадах былі розныя падвор'і, куды купец ці падарожнік мог звярнуцца, каб атрымаць начлег, алтаведную яго звычкам яду, дзе аблуга разумела яго мову, пры патрабе магла памяць гроши, даць талмача-перакладчыка. У горадах Беларусі, мястечках: былі татарскія вуліцы, дзе татары мог знойсці дапамогу, калі яго спаткала нядоля (і цяпер у малых горадах і мястечках татары можа разлічваць на дапамогу). У Менску і абласных горадах цяпер няма татарскіх вуліц, няма даверу да незнаёмага чалавека, няма спагады і дапамогі. Калі б з волі Аллага у Менску пабудавалі Цэнтр, то гэта вырашила б многія пытанні .

А хто дасць сродкі на праект і мантажна-будаўнічы работы ? З волі Аллага могуць дапамагчы мусульманскія краіны — арабскія і цюркскія. Таму татары-мусульмане пашырайце сярод веяльных знаёмых ідэю неабходнасці будаўніцтва і фінансавання гэтай вялікай справы. Ніхай кожны, хоць сам сабе скажа: "І я прычыніўся да гэтай справы!"

Напрыклады красавіка у Менск прыезджау з Татарстана, з Набірэжных Чаусу, Фаніс Агітавіч Шайхутдзінау. Ён напрасіў, каб мы давілі да ведома ўсіх мусульман Беларусі, асабліва паволжскіх татар, якіх живе тут не меней за 3 тыс. чалавек, аб будаўніцтве у Набірэжных Чаусах Саборнай мячэці. Па яго просьбе артыкул друкуецца на рускай мове. На жаль, імя архітэктара гэтай мячэці дранна надрукавана, таму мы яго называем мусульманін Басырау .

ПОСТРОИМ СОВОРНУЮ МЕЧЕТЬ

Слава Всевышнему, в последнее время народы наши распятывают согнутые спины. Нас всех беспокоят состоящие культуры, языка, веры и обычаяв. Настало время обратиться лицом к истинной вере, начать заботиться о чистоте души, о нравственном здоровье грядущих поколений. В городах и селах каждый год теперь открываются новые мечети и медресе. Еще совсем недавно в городе Набережные Челны закладывали фундамент первой мечети. В ее строительстве и подготовке к открытию внесли свой вклад мусульмане всего мира. А теперь здесь начинается еще более важная и величественная работа. В самом центре города будет построена Соборная мечеть с семью минаретами, главный из которых будет иметь более 100 метров в высоту.

Решением вопросов соответствия будущей мечети религиозным канонам занимается имам-мухтасиб Идрис Галнутдин. Проект мечети, можно сказать, готов. Его автор мусульманин архитектор Басирев. Расходы по строительству берет на себя известный не только в Татарстане, но и в других странах торговый дом братьев Рафиса и Наильса Кашаповых.

Мы обратились с вопросами к этим уважаемым людям, взявшимся за столь благородное дело.

— Какой будет мечеть?

— Очень удачно выбрано место строительства, — начали они. — В центре города, на самой большой и видной площади. В республике такой мечети еще не было. В нее смогут войти одновременно 3000 человек. Зал религиозных конгрессов рассчитан на 700 человек. При мечети будет работать медресе на 120 учеников. Библиотека рассчитана на 100 тыс. томов. Для проведения торжеств по мусульманским законам планируется кафе на 200 посадочных мест. Здесь же предусмотрено строительство большого торгового центра. Мечеть, обращенная к небу семью минаретами, милостью Всевышнего будет гордостью нации, местом укрепления веры и святости..

— Всем известно, что Челны многонациональный город. Как относятся представители других верований, скажем, православные?

— С пониманием и одобрением. Но такое мирное сосуществование религий кое-кому не нравится. Недавно Московское радио в очень недоброжелательной форме, можно сказать в агрессивном тоне говорило об этом событии, видимо, желая вызвать негативную реакцию у других национальностей. Но это им не удастся. Мы приложим все усилия, чтобы и дальше в мире, согласии и дружбе. Несмотря ни на что, мы уже приступили к подготовительным работам. Конечно, чтобы вести такое строительство, требуется время и много труда. Несмотря на это необходимо закончить его в максимально короткое время. Если возьмемся всем миром, думаем, что не затянем.

— Наверное, расходы будут немалые. Их берет на себя только Ваша фирма?

— Да, расходы предстоят большие, — сказали братья Кашаповы, — строительство мечети обойдется примерно в один миллиард рублей. Конечно, нам одним это не по силам. В таком большом деле Аллах не оставит нас милостью, и народ не останется равнодушным. Выражаем надежду, что наши мусульманские братья в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Башкортостане, Узбекистане, Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, Киргизстане, Беларуси, Литве, Латвии и Эстонии, Польше и других стран также окажут нам помощь.

В этом благородном деле, надеемся, не останутся в стороне и представители других народов, наций, верований.

Деньги можно перевести по следующему адресу:

Расчетный счет 70016185/700016 Камский коммерческий банк РКЦ г. Набережные Челны код 265469. Для строительства соборной мечети.

Кадыр Сибгат, поэт

Заувага: Набярэжныя Чаўны — горад на ўсходзе Татарстана, другі па велічыні ў Рэспубліцы. Насельніцтва больш за 500 тыс. (1992 г.), порт на Каме. Як горад заснованы у 1930 г., у 1982 — 1988 меў назыву горад Брэхнеу. Найбольшае прадпрыемства — Камскае аб'яднанне па вытворчасці вялікагрузных аўтамабільну (КАМАЗ). Харчовал, дрэваапрацоўчая, лёгкая прамысловасць; вытворчасць будматэрыялаў. Ніжнекамская ГЭС. Політэхнічны і педагогічны інстытуты. Горад выдомы выданнямі газет, часопісаў і кніг на татарскай мове і на рускай мове на татарскія темы.

КІГА АБ БЕЛАРУСКІХ ТАТАРАХ

23 красавіка 1993 г. у штотыднёвіку "Літаратура і мастацтва" у рубрыцы "Ля кніжнай паліцы" змешчаны артыкул "Тут іх радзіма". Напісаў яго Іооф Хауратовіч — кандыдат гістарычных навук, Лаурэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, Заслужаны дзеяч культуры Беларусі, намеснік галоўнага рэдактара выдавецтва "Беларуская Энцыклапедія". Са згоды аутара мы перадрукавалі гэты цікавы для нас артыкул.

Амаль шэсць стагоддзя жывуць на беларускай зямлі татары, выхадцы з дауно забытых ордаў. Жывуць поплеч з беларусамі, палякамі, літоўцамі і іншымі народамі. Шэсць стагоддзя служылі іх продкі гэтай зямлі. Тут іх радзіма. Чатырыста гадоў таму амаль усе яны перайшлі на беларускую мову і сёння амаль не адрозніваюца ад мясцовых жыхароў, хіба толькі тым, што некаторыя з іх носяць татарскія імяны, а частка з іх спавядзе Іслам, з чым звязаны некаторыя адметныя традыцыі і звычай. Іх шматвекавая гісторыя упісана ў гісторыю балта-славянскай дзяржавы — Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Камойцкага, якой яны служылі верай і праудай.

Іх спрадвякоу называлі літоўскімі татарамі (з рэдкую — беларускімі татарамі), незалежна ад того, жылі яны на землях Беларусі, Польшчы ці Літвы. Так ім найменнем і сёння найчасцей карыстаюца гісторыкі і этнографы. Апошнім часам у татарскім асяроддзі узнік яшчэ тэрмін "захаднія татары", у адрозненне ад крымскіх, казанскіх і інш. Захаднія татары складаюць спецыфічную нацыянальную групу татараў, іх характэрны азднакай з "яуляшча-славянамоўнасцю". Сёння з 12 тысяч татар, што жывуць на Беларусі, толькі 3 тысячы назвалі роднай мовай татарскую.

З глыбокай старажытнасці на Беларусі іх асноўным абавязкам з "яулялася вайсковая служба. Правіцелі Літоўска-Беларускай дзяржавы цанілі ваенны вопыт і баявыя якасці вануцічных нашчадкаў ардынцаў, яны умелі і любілі ваяваць. Тому вялікія князі надзялялі іх зямлі, плацілі жалаванне, прынаблібаві падарункамі. Напачатку яны мелі свае харунжаствы, потым служылі у складзе войска вялікага князя. Татары Вялікага княства, якое стала іх радзімай, верна служылі сваёй новай айчыне, змагаліся з яе ворагамі, у тым ліку і з быльмі адзінаверцамі-мусульманамі.

Татарскія харугвы лічыліся асобным тыпам кавалеріі. Літоуска-татарская кавалерия прымала актыұны удзел амаль ва усіх бітвах і шматлікіх тагачасных войнах. Пад вялікакняскім і каралеускім сцягамі яна удзельнічала у Грунвальдской бітве 1410 г., білася з рускай памеснай конніцаі, турецкім і янычарамі, драгунамі шведскага караля, казацкімі загонамі, а таксама з лівонскім, венгерскім, прускім і інш. войскамі, яны билі үлкен паустанцау Т.Касцюшкі і К. Каліноўскага.

Прадстаунікі татарской знаці уключаліся у склад класа феадалу, нароуні з баярамі, шляхтай, атрымоўвалі значную абшары зямлі, служылі при князях талмачамі, ездзілі пасламі у татарскія ханствы. Правы і шавіннасці служылых татар ("татар гаспадарскіх") былі даволі акрэсленныя, а іх юридичнае становішча замацоувалі вялікакняскія прывілеі і розныя юридичныя акты. У ліку афімежаваннау, прадугледжаных Статутамі Вялікага княства Літоускага 1529, 1566 і 1588 гадоу, былі: забарона татарам набываць хрысціян у няволю, пераводзіць закупных хрысціян у сваю "басурманскую веру" і браць хрысціянак карміцелькамі сваіх дзяцей. Фактычна шлюбы паміж татарамі і хрысціянкамі, якія заусёды асуджали царква і касцёл, увесеъ час заключаліся, прычым татары жаніліся і на шляхцінках, трымалі яны і чэлідзь нявольную, і карміцелек-хрысціянак. Характэрна, што татар-прыгонных у Вялікім княстве Літоускім да 19 ст. не было.

У час так званай Контррэформацыі татары-мусульмане карысталіся нават большай свабодай, чым хрысціяне-іншадумци. Езуіты адкрыта сцвярджалі, што яны згодны хутчэй дазволіць свабоднае веравызнанне татарам і яурэям, чым дысідэнтам (ерэтыкам, іншадумцам), якія больш небяспечныя для рымскай царквы. Татары-мусульмане не учуялі для іх небяспекі з прычыны іх нешматлікасці. Практична каталіцкае духавенства ставіла мэтай перашкодзіць толькі пашырэнню Ісламу у Беларуска-Літоўскай дзяржаве.

Безузынныя зносіны татар з беларусамі паупльвалі на беларускую мову. На думку акадэміка Я. Карскага, каля 2 тысяч слоу у беларускай мове маюць цюркскае паходжанне, у іх ліку такія звычайныя для нас сёняня слова, як баламут, барыш, гарбуз, дуралей, капкан, капитан, люлька, тавар, хамут і інш.

Найбольшыя асяродкі татарскага насельніцтва да сёняня захаваліся у Слоніме, Смілавічах, Ляхавічах, Глыбокім, Лідзе, Мядзеле; жывуць яны у Менску, Вільні. Займающе рамёствамі, ага-

родніцтвам. У гады савецкай улады і у гады гітлераускай акупацыі многія іх мячэці былі разбураны, зачынены, перабудаваны альбо закінутыя. Быу разрабаваны і зішчаны татарскі музей у Вільні.

Толькі у 1970-я гады у Польшчы, Літве і на Беларусі актыўізавалася дзеянасць татарскіх нацыянальных арганізацый, якія мякць на мэце адрадзіць лепшыя традыцыі, спрыяць пашырэнню цікавасці да сваёй гісторыі.

Адной з праяў гэтага адраджэння стала кніга С.У.Думіна і І.Б.Канапацкага "Беларускія татары: мінулае і сучаснасць", якая толькі што выдадзена выдавецтвам "Польмя". Кніга невялікая—200 старонак. Але у ёй даволі поуна і праудзіва распавядальніца пра гісторыю татар, што злавёй жывуць на Беларусі ад іх паяўлення у 14 ст. на землях Вялікага княства Літоўскага і да нашых дзён. У кнізе падрабязна асвятленца увесь гэты даволі працяглы гістарычны перыяд з яго герайчнымі і трагічнымі старонкамі, адзначаючы ў ёй перыяды захавання нацыянальнага укладу жыцця татар і паступовай іх асіміляцыі, цесныя сувязі з беларусамі. Асобныя раздзелы прысвечаны традыцыям, побыту гэтага народа, сённяшняму стану, намаганням, што прыкладаюцца па іх збереженні і ўзбагачэнні.

Аутары навукова-папулярнага нарыва пра татар С.Думін і І.Канапацкі звірнуліся у рэдакцыю "Байрама", каб на яго старонках выказаць падзяку ўсім тым, хто дачыніўся да "нараджэння" гэтай кнігі. Гэта мыробім з вялікім задавальненнем.

У выдавецтве "Польмя", дырэкторам якога з'яўляецца спадар М.А.Івансіч, задумана і ужо здэйснілася серыя кніг пад рубрикай "На зямлі Беларускай у згодзе". Памер кнігі — да II аутарскіх аркушаў, быу абумоўлены да напісання рукапісу. Асноўную працу з кнігай узяла на сябе спадарыня рэдактар В.І.Дрозд. Вялікія клюкат мела спадарства: мастацкі рэдактар І.А.Дзямкоўскі, тэхнічны рэдактар А.В.Сторажава, карэктары Г.В.Алешка, Я.А.Лукошка, аператар Л.А. Кулакоўская. Усе іны працавалі па рэжысуре загадчыцы рэдакцыі Л.І.Кругловай. Мастацкае афармление кнігі У.І.Фандулаева. На вокладцы фотарэпрадукцыя з карціні У.В.Шкевіча.

Вялікую удзялнасць ад згуртавання "Аль-Кітаб" выказаў Народны насту Беларусі, дзяржаўному дзеячу Н.С.Гілевічу, які на працягу многіх гадоў з'яўляецца добрым апекуном нашага татарскага народа.

БУДЬМА ШАНАВАЦЬ СВАЁ СВЯТА — ПЯТНІЦУ

У наш час вельмі цяжка быць адданым ідэі веры і справядлівасці. Я скільку галаву перад тымі, хто па-сапрауднаму верыць у Аллах і выконвае абавязкі мусульманіна. Яны з"яўляюцца для нас прыкладам. Добрыя слова, разумныя парады, спагадлівасць гэтых людзей — усё гэта выклікае у нас любоу і павагу да такіх мусульман.

Я фісконца удзячна сваім дзядулі і басулі. Яны навучылі мене чытаць святы Кур"ан, пять разоў у суткі адпрауляць малітву — на маз. Аллаг даравау майм родным лёгкую смерць.

Мене засмучае, што многія не ведаюць і не умеюць шанаваць па-сапрауднаму наша мусульманскае свята — пятніцу. Тым, хто працуе на прадпрыемствах і ва установах, трэба выконваць у рабочы час сваё абавязкі. Але мышчё былізни, вялікую прыборку у пакоях лепш рабіць у іншыя дні. У пятніцу трэба пакінуць усякія спрэчкі і "разборкі", заставацца з чистымі думкамі і добрым сэрцам.

Пятніца — вялікае свята. Там, дзе ёсьць мячэці, важна, каб яны у гэты дзень не пуставалі, каб сюды хадзілі не толькі людзі ста-рэйшага узросту, але і моладзь. Трэба жыць, спадзяючыся на Аллагу. Яго волю, Яго законы. Тады жыцце палепшицца, напоўніцца пачуццём свабоды і гармоніі.

СТВОРАНА ПЕРШАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ АНДЧИНА НА БЕРАСЦЕЙШЧЫНЕ

У невялікім, але старажытным горадзе Ляхавічы (вядомы з Х ст.) на Берасцейшчыне жыве 65 душ татар-мусульман. Сярод мясцовага, пераважна беларускага насельніцтва яны вядомы як сумленныя працевітыя людзі, якія зарабляюць сабе на хлеб на прадпрыемствах, ва установах, на сваіх прысядзібных участках.

Татар аб"ядноувае мусульманская вера, агульная гісторыя паходжання продкау з зямель Паволжжа і Крыма, агульны лёс на працягу многіх гадоў мірнай працы і ліхаладзя.

19 шаўбана 1413 г. Хіджра (12 лютага 1993 г.) вечарам у гасцінным доме Якуба Міцкевіча сабраліся мясцовыя татары. Урачніцтва, па-святочнаму убранныя яны прыйшлі, каб стварыць мусульманскую абычынну. Старэйшыя людзі памятаюць, што дауней тут была мячэць,

што у Ляхавічах нарадзіўся Якуб Шынкевіч — мусульманскі муфтэй і вучоны, якога ведалі і высока цанілі кіраунікі Польшчы і на-
вукоўца многіх замежных краін.

Па запрашенні ляхавіцкіх татарау і даручэнні Менскай мусульман-
скай абшчыны я прыняў удзел у гэтым сходзе. Расказау зацікауле-
ным служачам пра мусульманскі рух на Беларусі, пра справы мен-
скіх татарау, пра мусульманскія абшчыны на Гродзеншчыне. Адка-
зау на пытанні, у тым ліку і пра тое, ці будуць ляхавіцкія тата-
ры атрымліваць мусульманскую літаратуру і квартальник "Байрам".
Затым перайшлі да афіцыйной часткі сходу. Быу абраны празідыум,
зацверджаны парадак дня. Усе прысутныя пажадалі стаць удзельні-
камі мусульманскай абшчыны. Пасля аблеркавалі статут, зрабілі
некалькі удакладнення і зацвердзілі.

Аблеркавалі канцылатуры у кіроуны орган — Раду. Адзінагалос-
на былі выбраны старшыня — Байрашэускі Рашид Іванавіч (Ях"е-
віч); намеснік старшыні — Мурзіч Якуб Асманавіч; ганаровы
старшыня — Мурзіч Якуб Захаравіч; скарбніца — Багушэвіч Халіма
Мустафауна. Была абрана таксама Рэвізійная камісія у складзе
трох чалавек: Гембіцкі Ібрагім Якубавіч — старшыня; Міцкевіч
Роза Сулейманауна — намеснік старшыні; Багушэвіч Сямён Міхайла-
віч — член камісіі.

Пажадам гэтай адроджанай мусульманскай абшчыне плённай працы,
увагі да хворых і немоглых, радасці і шчасця ў кожнай мусульман-
скай сям'і.

МУХАЙАМ — МУСУЛЬМАНСКІ ЛАГЕР

Для беларускіх татарау рэлігія вельмі многа значыць. Іслам,
збежажоны імі на славянскіх землях, адрознівае татарау ад бела-
русау. Каб мы не забылі сваю гісторыю, традыцыі, спадчыну, якую
пакінулі нашы продкі, у час зімовых канікулаў быу арганізаваны
у Стайках лагер у пригожай мясцовасці — Стайках, недалёка ад
Менска.

Сюды з "ехаліся дзеци, юнакі і дзяўчата, людзі старэйшага узро-
сту з розных куткоу Беларусі — Клецка, Навагрудка, Гродна, Іуя,
Менска. Мэта — вывучэнне асноў Ісламу і навучання малітвам".

Спачатку справы ішлі не вельмі гладка. Треба было вельмі рана
уставаць, падпірацькоўвацца адзінаму режыму — пачы разоў у сут-
кі здзейсняць намаз, завучваць на лінгвісце суры з Кур'ана, дуа.

Але нашы настаунікі — студэнты-арабы з менскіх ВНУ — былі такі-мі тактоўнымі, уважлівымі і настойлівымі, што невялікія непараўненні адышлі на другі план. Праз некалькі дзён дзеці і моладзь прызычайліся да парадку, адчулі, што ёсьць поспехі у вучобе.

Вядома, не увесь час маліліся і чыталі. Імі спартычныя гульні, мастацкая самадзеяньсць, цікавыя лекцыі. У лагеры дзеці і маладыя людзі пазнаёміліся з аднагоджамі і паклалі пачатак сяброўству.

Дзякую нашым настаунікам-арабам і кіраунікам "Аль-Кітаб" за такія канікулы. Спадзялемся на сустрэчу з вамі у час летняга адпачынку.

УСПАМІНЫ ІЕРАГІМА СМАЙКЕВІЧА — ІМАМА ВІЛЕНСКАЙ МІЧЭЦІ

У сакавіку 1923 г. у салоне Дома афіцэраў Віленскага гарнізону сабраліся прэдстаунікі розных грамадскіх арганізацый і духавенства, каб прывітаць народнага правадыра, Начальніка Польскай Дзяржавы Юзафа Пілсудскага.

Вочы ўсіх сабранных былі скіраваны на дзверы, у якія меў уваіці і дзе мы неузабаве убачылі любую нам постаць Каменданта у звычайнай форме легілінера. Ён знаяў шапку, адперацау дзягту з шабляй і паклаў на стале у пачакальні, увайшоу у салон і з лагоднай усмешкай павітаўся з усімі сабраннымі. Можа праз паугадзіны ад"юант запрасіў у кабінет Юзафа Пілсудскага дэлегацыю польскіх татараў. Са мною быў і мой сын Алі.

Хутка пачалася гаворка пра ўдзел польскіх татараў у гісторыі Польшчы ад часоў ХV ст. аж да сучаснасці. У гаворцы згадаў Маршал некалькі прозвішчаў людзей, якіх ён асабіста ведаў: Страфана Беляка, Аляксандра Сулькевіча і Аляксандра Ахматовіча, з якімі ён калегаваў і супрацоўнічаў. Падкрэсліваючы заслугі татар перад Польшчай, ён сказаў: "Вельмі засмучае мяне страта тых двух — Страфана, добрага прыяцеля мададосці, другога (т.зн. Аляксандра), які у значнай меры дачыніўся да майго вызвалення з рускіх кавалітаў і памяць аб ім — Чорным Міхале — глыбока застаецца ў мaim сэрцы. Ён загінуў як сапраудны татарын-герой на полі бітвы, часць яго памяці". З гэтых словамі ён устаў і пастаянава некалькі хвілін у задумені.

Далей размова ішла пра будауніцтва мячэця ў Польшчы (відава-

тай ва ўсіх разбурэннях у час першай сусветнай вайны была признана Германія і за яе кошт шавіны былі аднавіць і спалені ў час вайны храмы — заувага рэд.).

У агульных рисах я афмальвау сучасны стан татар, адзначыўши, што да гэтага часу яны не атрымалі дапамогі ад урада на рамонт і адбудову. Духавенства не атрымлівае ніякай дапамогі, а уласных сродкаў мусульманскага грамадства на гэта не мае. Усё гэта Маршал сказаў занатаўца і з свайго боку абяцаў падтрымку ва ўсіх спраўах, якія датычнацца жыцця польскіх татар. Напрыканцы Маршал парыў мне па ўсіх пытаннях, што датычнацца рэлігіі, звяртаўца да пана Аляксандра Ахматовіча, які яму аб ўсім павядоміць. "З панам Аляксандрам Ахматовічам, — як сказаў Маршал, — сядзеў на адной лаўцы у гімназіі і звязвае нас даунле сяброуства".

І калі паускдна называлі Юзафа Пілсудскага Вялікім Будауніком Польшчы, то пацвярдженне гэтаму можна знайсці нават у арганізацыі жыцця татар, бо па яго ініцыятыве неузабаве прыехаў у Вільню міністр да спраў рэлігіі і народнай асветы. На аудыенцыі у яго я зноў паставіў пытанне аб сродках на рамонт мячэці у Вільні, будауніцтва парабільнага дома і заработка плаце для імамаў Польшчы.

Далей развіццё жыцця польскіх татараў пайшло сваей даротай. Настаў дзень 12 мая 1935 г. Няумольная смерць забрала у нас самага дарагога для нас чалавека — Вялікага Маршала Польшчы Юзафа Пілсудскага, але не забрала у нас Яго дух, які зауседы будзе нам асвятляць шлях да славнай будучыні нашай Радзімы.

ПОМНЮ ТОЙ СТРАШНЫ ЧАС

Быў сонечны дзень. Вакол лісы, палеткі, на якіх каласуе жыта, пах свежаскошанай травы, гул шмялёу. Мы у піянэрскім лягеры, што калі чыгуначнай станцыі Калодзішчы. Спачатку мы дзееці не разумелі, чаму нашы выхавацельні і піянэркаматы між сабой размаулююць у пауголаса. Яны, відаць, не хацелі палохаць нас, што началася вайна і з трывогай глядзелі на малых.

Неяк ноччу нас разбудзілі. Мы хутка адзеліся, але цяплейшае адзенне узяць не моглі: каморкі былі замкненыя, а ключы не знайшли. Над Менскам стаяла зарава, чуліся выбухі.

На палявых дарогах і лясных сцежках павялі нас на гасцінец. Глыбокія варонкі ад бомбаў, перакуленая тэхніка, трупы дзяцей, жанчын і вайскоўцаў — вось што мы убачылі тут. Гарэла збажына.

Нас зноу павялі праз лес і хмызняк. Мучыла смага і знямota. Зайшлі у школу. Старожыха напаіла нас, накарміла бульбаю, зваранай у "мундзірах".

Наперадзе было мястечка Смілавічы. Я ведала, што тут живе наша радня — цэця Канапацкая. Распітала яб ёй людзей. Цётку знайшла і з дазволу вожатай засталася у нея.

Невучы у цёці, неаднойчы давялося перажыць страх. На Дукорскай вуліцы фашысты гналі палонных чырвонаармейцау. Адзін з іх спрабаваў уцячы, і яго застрэліу канваір. Пасля такія выпадкі здараліся часта.

Пакуль была у піянерскім лагеры і у цёці, мае родныя не раз трапілі пад бомбёжку. Бацьку параніла у живот, маці у нагу, старэйшага брата кантузіла, а малодшага засыпала зямлей. Праз нейкі час я вярнулася да сваіх у Менск. Жылі мы у доме бабулі Фацімы.

У 1942 г. я выпадкова аказалася калі драматычнага тэатра. У скверы пакаралі смецию двух мужчын і жанчыну. Фашысты прымусілі нас на гэта глядзець.

У акупаўным Менску страшна было усім. Немец ці паліцай мог у любым месцы і у любы час застрэліць чалавека толькі тому, што ён бы габрэй, ці дадобны на габрэя, а татары, як вядома, маюць такое наадабенства. Іх і жылі мы паблізу ад гета, астгароджанага дротам. Тут заусёды цягліся п"янія паліцаі і сустрэцца з імі было вельмі недыспечна."

На Вялікай Татарскай вуліцы праішло мае дзяцінства і юнацтва. Вучылася, працавала. Ўсё чакала, што дажыву да лепшых часоу. Але жыцце праходзіць. Толькі недзе у лабірынте свідомасці час ад часу блісне надзея: а раптам пашле мне Аллаг лепшую долю.

ВЕЛЬМІ ЦІКАВЫ ДАВЕДНІК

Выдавецтва "Казань" у 1992 г. выпусліла у свет кнігу Альфрэда Хасанавіча Халікава "500 русских фамилій булгаро-татарского происхождения" на рускай і татарской мовах. Тэкст паралельны (злева па-руську; справа па-татарску). Аказваецца, што многія і многія вядомыя рускія людзі маюць татарскае паходжанне. Але не усімі мы можам ганарыша, бо сярод іх былі і ворагі татараў. Падаем толькі некалькі прозвішча: Агаровы, Аксакавы, Алякс'евы, Апракісіны, Аракізевы, Арсениевы, Атласавы, Ахматавы, Балакіравы, Бібікавы, Булгарыны, Бутурліны, Гліскія, Гадуновы, Гарчаковы,

Дашкови, Дағржавіны, Загоскіны, Карапішіны, Калантаі, Качубеі, Корсакави, Күпіріны, Кутузавы, Маміны, Масальськія, Мусіны-Пушкіны; Нарышкіны, Пажарскія, Радзінчавы, Раманавы, Раҳманінавы, Скрабіны, Суворавы, Тацішчавы, Тургеневы, Тухачевскія, Уваравы, Урусаны, Ушаковы, Ханікавы, Хітровы, Ціміразевы, Чаадаевы, Чырыкавы; Шахматавы, Шышкіны, Юсупавы, Йшковы, Языковы.

Некаторым з гэтых славутых людзей было недаспадобы паходжанне з татарскага народа і яны прыдумалі сабе наименсае, шведскае і іншае радство і свяштва. Некаторым даследчыкі будуль прыводзіць доказы па розных кропіцах і выказваннях. Ніхай. Толькі калі кришачку падумаль, то ўсе мы маем з славутымі і не вельмі агульную радию — Адама і Хаву (Еву), ну а калі хто-небудзь паходзіць ад малын, то мы спрачаща не будзем..

Дзякую Халікаўу за цікавую кнігу, дзякую казанскім татарам, што яны падаравалі нам вельмі патрэбны даведнік.

Я ТУТ СЯРОД СВАІХ

У пачатку 1990 г. даведалася, што у Менску створана грамадска-культурнае аб'яднанне, што татары збіраюцца па пятніцах вечарам. І я пайшла пазнаёміцца з гэтymі людзьмі. Тут убачыла татарскія твары, пачула іх гаворку. Большасць размауляць між сабою па-беларуску. За доугія гады жыцця сярод беларусаў яны забылі сваю родную мову і асвоілі мову той большасці, сярод якой жыве можа ужо 18 — 19 пакаление. Іншe уразіла тое, што гэтая людзі не забыліся нашай мусульманскай веры, некаторыя уменць чытаць Кур'ан і ведаюць некаторыя суры на памяць. А тыя, што не ведаюць арабскай графікі, шыра стараюцца яе вывучыць, хоць многія з іх ужо даволі пажылымі. Галоунае — татары атрымалі мусульманскaе выхаванне і гэта адчуваецца ва ўсім.

Мне спадабалася гасціннасць тутэйшых татараў і я пазней стала приходзіць сюды са сваёй сястрой, якая пераехала у Менск з Прыбалтыкі, потым і мяя дачка сюды стала заходзіць ды час ад часу разам са сваімі хлопчыкамі.

Падабаюцца мне жанчыны-татаркі — Лілія Канарская, Алія Усманава, Альміра Александровіч, Фавзія Ахмадуліна, Роза Шаршава — падабаюцца усе, толькі месца маю і за адзін раз, ніхай прафачаць мене, што не усіх называю. Рада я, што некаторыя жанчыны ведаюць татарскую мову і я могу з імі паразмауляць па-свойму, як бы пасынваць на радзіме. Нікада, што з некалькіх сацень казанскіх татар,

якія жывуць у Менску, прыходзіць сюды толькі некалькі! Можа яны баяцца, што па пятніцах размова у нас ідзе пра нашу мусульманскую веру. Бо за гады савецкай улады афіцыйная пропаганда вернікау лічыла емаль што ненормальнімі людзьмі, або ворагамі Камуністычнай партыі! А каму хацелася, каб цябе лічылі ворагам улады, ды калі ты яшчэ працуеш у савецкай установе і да пенсіі яшчэ далёка.

На наших пятнічных зборах гаворка ідзе і пра татарскія спрэв у Татарстане. Выпісваём казанскія газеты і часопісы, час ад часу нам дасылаюць добрыя мусульмане з Казані і Набярэжных Чаўноу газеты і часопісы, проста так, без ніякай аплаты, як гэта прынята у мусульман. Сціпласць гэтых людзей настолькі вялікая, што нам нават цяжка сказаць ім размат — дзякую!, бо поунага адраса яны не падаюць!

На наших зборах можа выступіць кожны. Зауседы прыемна слухаць нашага презідэнта згуртавання А.Шабановіча. Гэта аутарны спецыяліст-педагог, дырэктар гімназіі, гісторык па адукаціі, спартынуага выгляду. (і не дзіва, бо ён скріччы яшчэ інстытут фізічнай культуры). Намеснік презідэнта — І.Канападкі, кандидат гістарычных науک, дацэнт Менскага педагогічнага інстытута, аутар шматлікіх навуковых артыкулау, некалькіх кніг, сааутар (разам з С.Думіным) навукова-папулярнай кнігі "Беларускія татары. Мінулае і сучаснасць ", якая выйшла у свет у пачатку 1993 г.

Вельмі абаяльны чалавек Ісмаіл Ісмаілавіч Меметау, ветэрэн Вялікай Айчыннай вайны, падпалкоунік, узнагароджаны шматлікімі ордэнамі і медалямі як савецкімі, так і польскімі. Ён вучыць нас крымскататарскай мове і таму, як трэба любіць свой народ. Нягледзячы на немалады узрост, ён прыходзіць кожную пятніцу, знаёміць з падзеямі у Крыме, друкуе свае палімнныя артыкулы у крымскататарскай прэсе, у квартальніку "Байрам", а таксама вядзе пастаянную рубрику — беларуска-крымскататарскі слоўнік. Не раз І.Меметау запрашав на наши пятніцы цікавых людзей — сваіх гасцей — крымскіх татараў і мы слухалі іх з вялікай цікавасцю і пазнавальнай карысцю.

Яркі прадстаўнік беларускіх татараў — І.Александровіч, член праулення згуртавання. Відны спецыяліст у галіне будауніцтва ён многа робіць для адбудовы мячэці у Менску. Прыгожа ніша арабскімі літарамі, умее чытаць Кур'ян, татарскія святыя кнігі —

Кітабы. Видатны арганізатор, дастойна прадстаўлне наша згуртаванне на розных міжнацыянальных сходах, на мусульманскіх канферэнціях у Беларусі і за яе межамі!

І.Варановіч, не гледзячы на вялікую занятасць на асноу най работе, знаходзіць час і для грамадской працы на карысць "Аль-Кітаба". Цяжка ўявіць, як без яго правялі б мусульманскую канферэнцыю, мусульманскі лагер для дзеяцей і моладзі, ажыццяўлі сувязь з мусульманскімі джаміятамі.

Вельмі добра, што у жыцці нашага згуртавання прымакае удзел і выдомыя артысты-татары, якія разам са сваімі беларускімі калегамі далі добры камецтв пасля татарскай канферэнцыі. Парадавалі слухачоу салісткі Нагіма Галеева і Флора Дуднік, вялікую асалоду мелі мы ад выканання найскладанейшых п"ес гітарыстам-віртуозам Нарыманам Гайбуліным.

Наши добрыя сябры — арабы-студэнты выканалі цудоўныя арабскія песні, якія праслаўляюць Аллага і яго пасланніка — Мухаммеда.

Дарагія мае суплеменнікі — казанская татары! Прыходзьце да нас, каб сябе паказаць і другіх паглядзеце. Не пашкадуцеце.

Новая книга

ТАТАРЫ И ТАТАРСТАН

Алсу Яруліна і Гузель Вайдэ — навуковыя супрацоўніцы з Казані, якія працаюць над стварэннем Татарской Энцыклапедыі, дніамі даслалі нам кнігу "Татары і Татарстан", якая надрукавана па-руску тыражом 4 тыс. паасобнікаў (тираж па-татарску, відаць, намнога большы). Кніга пазначана 1993 г., звесткі вельмі свежыя — на 1992 г. Укладальнік даведніка — Р.М.Мухаметшин. Аутары артыкулаў пазначаны у канды кнігі (у мусульман важна не хто сказаў ці напісаў, але што сказана і напісана).

У гэтай кніжы, зразумела, имат табліц. Ёсьць і вельмі цікавыя для чытачоу тэксты матарышты. З дазволу аутарау (мы напрочім іх аб гэтым) "Байрам" перадрукую некаторыя артыкулы.

У раздзеле РЭЛІГІЯ (аутары Я.Абдуллін і Р.Мусіна) сярод іншага такія лічбы: у Татарстане у 1988 г. было 19 мусульманскіх ашчыт, у 1989 г. — 53, у 1990 г. — 170, у 1991 г. — 208 !

Рэжым аутарам дарэлніка, рапорт Алсу і Гузель !

Беларускія татары.

СЕСТРЫ-ПЕДАГОГИ

Напярэдадні татарскай навуковай канферэнцыі арганізацыйны камітэт разаслау анкеты з пытаннямі, дзе і як працуець наші татары-педагогі. На нашыя лісты мы атрымалі не проста адказы, а невялікія аповяды. Тут мы паспрабавалі аб"яднаць лісты дзвох сясцер-педагогаў—Айши Саладухіной і Алыміра Александровіч. Гэта мы робім не дзеля таго, каб паказаць адметнасць іх жыцця, а таму, што у іх жыцці многа такога, што з"яўліенца харектэрным для мясоцовых татар.

У сям'і Карыцкага Аляксандра і Зоні (з Сасалеускіх) з вёскі Іванава Нясвіжскага раёна нарадзіліся і выраслі трох дачкі: Эмілія (1927), Айша (1928) і Алыміра (1931). У той час у вёсцы Іванава жыло многа татар, якія складалі можа чацвёртую частку насельніцтва. Татары жылі і у недалёкіх ад Іванава мястэчках: Нясвіжы, Клецку, Ардзе. Старэйшая сёстры вучыліся у польскай школе, завяршылі вучобу у Ланскай сярэдняй школе. Далей вучобу ўсе сёстры працягвалі у вышэйших навучальных установах. З іх лістсу мы даведаліся, што Айша у 1951 г. скончила Пінскі дзяржаўны настауніцкі інстытут, а Алыміра у тым жа годзе Баранавіцкі настауніцкі інстытут. Абедзве атрымалі спецыяльнасць настауніц беларускай мовы і літаратуры. Старэйшая сястра Эмілія — настауніца біялогіі.

Месца працы для кожнай стала і месцам далейшага жыцця, месцам стварэння сям'і. Для Эміліі такім месцам стала Гродна. Тут яна працевала настауніцай біялогіі у школе. Двое яе дзяцей таксама педагогі, дачка — настауніца матэматыкі, аны — вікладчык Гродзенскага універсітэта.

Айша пасялілася у вёсцы Моталь Брэсцкай вобласці. У школе вікладала беларускую і нямецкую мовы, муж да пенсіі таксама працеваў настаунікам. Нарадзіла і выхавала двух сыноў.

Працуная дзейнасць Алыміры (у школе вучні называлі яе Лілія Аляксандраўнай) началася у Ляхавічах. Сярод яе вучняў былі і татары: Мурзічы Энвер і Алъужуня, Багдановіч Алік, Лебедзь Алік, Шчансновіч Алік. У 1955 годзе выйшла замуж і з той пары жыве у Навагрудку. Тут многа радні мужа і татар наогул. Мае двух дзяцей, старэйшая дачка таксама педагог — скончила Беларускі дзяржаўны універсітэт. З восені да яе Альміра Аляксандраўна жыве у Менску, приходзіць на заняткі у "Аль-Кітаб", прымае удзел у розных

мерапрыемствах.

Зараз, калі сёстры на пенсіі, яны таксама не сядзяць без спрэвы. Умеюць вышываць, прасці, рабіць пригожыя речы на прутках і кручком, лобяць працу у агародзе. У час адпачынку чытаць ма-стакую літаратуру, татарскую газету "Татар иле" (на рускай мове) і іншыя казанска татарскія газеты. і часопісы, мусульманскія перыядичныя выданні на польскай мове, квартальник "Байрам". З задавальненнем слухаюць па роднё выступленні Ібрагіма Канапацкага, расказы пра жыццё татар (аутарскія перадачы Рэгіны Гамзовіч і інш.). Вялікую асалоду атрымліваюць, як напаўна і кожны з нас, ад сустрэчы з татарамі з Клецка, Навагрудка, Іўя, Ляхавіч, Вільні. У згодзе жывуць яны і з сем'ямі асноунага насельніцтва — беларусамі, мясцовыя палякамі. Радуюцца пераменам у грамадскім жыцці, магчымасці мець больш цесныя сувязі са сваімі суродзічамі і магчымасці спасцігаць больш глыбока веды з гісторыі свайго народа і яго рэлігіі — Ісламу.

На заканчэнне мы хочам зрабіць выснову, што вялікая колькасць татар заусёды цягнулася да ведау, да набыцца адукцыі. Многія зых, хто скончыў сярэдня спецыяльная школы і вышэйшая навучальныя установы сталі настаунікамі. Сярод іх многія настаунікі беларускай мовы, якая для іх родная, паважаная і любімая. Так што професія настауніка — характеристика для татар.

Наступны матэрыял — гэта як бы працяг разомы пра татар-педагогау. Мы змянчаем слова спадара. Анатоля Бельскага пра славутага даследчыка, педагога і пісьменніка Сцяпанана Александровіча. У якасці загалоўка для артыкула ў "Байрам" мы узялі выказванне Піліпа Пестрака пра С.Александровіча:

ДАЙ БОГ, КАК КОЖНЫ БЕЛАРУС ТАК МОЦНА ЛЮБІУ БЕЛАРУСЬ,
ЯК ГЭTY ТАТАРЫ! ДАЙ БОГ!

Нарадзіўся Сцяпан Александровіч 15 снежня 1921 г. у сям'і капыльскіх татарау. Бацька працаваў у гарбарнай майстэрні. З 1929 да 1939 года Сцяпан вучыўся у сярэдняй школе № 1, наступіу на філалагічны факультэт, але вучоба перапынілася: узялі у войска. Ваяваў з фашыстамі, у 1942 паразены трапіў у палон, затым уцек у жніўні 1942 г., пайшоў у партызаны. Быў сувязным партызанскай брыгады імлі Чашніча. Пасля вайны працаваў настаунікам у Наваельні;

у Навагрудку, у Мінскім бібліягетчым тэхнікуме. У 1958 г. С. Александровіч абараніў кандыдатскую дисертацию і пачаў працаўцаць ст. навуковым супрацоунікам у Акадэміі навук Беларусі. У 1955 г. ён быў прыняты у саюз пісьменнікаў Беларусі. Доктарам філалагічных навук стаў у 1972 г., прафесарам — у 1974 г. Працаўцу за-гадчыкам кафедры у БНУ. Аутар шматлікіх кніг і артыкулаў. У 1959 годзе выйшла кніга "Незабытныі сцежкі", "Паслядах паэтычнай легенды" (1965), "Тут зямля такая" (1974), аповесці "Ад роднае зямлі..." (1962) і "На широкі прастор" (1972) — пра жыцце і творчасць Якуба Коласа, "Далёкія зарыўцы" (1967) — пра герайм нашага народа у Айчынную вайну. Адна з найвялікіх заслуг вучонага — даследаванне пра Аліксандра Незабытоўскага — польскага і беларускага пісьменніка, філософа, гісторыка. Быў арыштаваны царскімі ўладамі, пазбаўлены дваранскіх і маймасных правуоў і 20-гадовай катаргі у сібірскіх рудніках (памер да выканання прыгавору). Кніга С.Александровіча "Вальнадумца з -пад Нясвіжем Аліксандра Незабытоўскі" выйшла у 1975 г. Асобна хачу сказаць пра кнігу "Слова — бағацце" (1981). Тут С.Александровіч сабраў матэрыйлы пра Купалу. Коласа. Гартнага. Чорнага. Для капылін вельмі дорага тое, што С.Александровіч з вялікім замілаваннем пісаў пра Чорнага — Мікалая Карлавіча Раманоўскага, славутага пісьменніка — беларускага Бальзака. Эпіграфам для гэтай кнігі С.Александровіч узяў слова Кузьмы Чорнага: "Родныя мае мясціны ... Там жывуль усе мае персанажы. Усе дарогі, пейза-жы, дрэвы, хаты, чалявечыя натуры, пра якія я калі-небудзь пі-саву. Гэта усё адтуль, сапрауджае".

Сцяпана Хусейнавіча цікавіла гісторыя такіх родных міе Цімка-віч. Александровіч часта бываў тут, гутарыў з віскоўцамі, якія ведалі Раманоўскага і яго родных, шмат запісваў. У майі верши пра радзіму Чорнага гаворыцца:

Які чароуны ён і звонкі
Радзімы Чорнага куток !
Цвіце чабор, і медуніца
Панесла свой гарачы пах.
І сэрца, чуйная крыніца,
Мацней забілася у грудзяx.
І як тут люба і прыгожа .
Дзе нарадзіўся й вырас я .
Шумі чароуны лес Скіп"еўскі,
Квітней як сад, зямля мая !

Як вучоны Сцяпан Александровіч часта працавау у розных бібліятэках і архівах, у тым ліку у Кракаве і у Чэхіі ў Празе. І рабіу гета ён дзеялі таго, каб вярнуць беларускаму народу забытны імёны заснавальнікаў і класікаў беларускай літаратуры. Гэтую шчырую працу на карысць Беларусі высока цаніу. Піліп Пестрак.

Сёння у час адраджэння беларускай культуры нам ёсьць аб чым надумашь. Бо яшчэ чутын нядобрыя слова пра нашу беларускую мову. Змагацца за сваю беларускую культуру трэба усім, хто лічыць Беларусь сваей Айчынай. І сёння прыкладам служэння Беларусі застоеца Сцяпан Александровіч, як многія і многія беларускія татары.

Сваё выступленне хачу завяршыць апошнімі радкамі верша, які напісау да гэтай важнай канферэнцыі:

Няхай жа па гэтай
Нашай сустречы
Гучань-будуль толькі прыемныя рэчы?
Жывіце, татары, сумленныя людзі
Век гэта замяя вам Айчына будзе !

"Байрам" змяшчае некалькі матэрыйлау, якія перадалі нам паволжскія татары, што жывуць на Беларусі і крыху пазнаёміліся з беларускімі татарамі і іх справамі. Спадзяємся, што азнаёміўшыся з гэтымі артыкуламі да нашага "Аль-Кітаба" далучыцца хоць бы невялікая колькасць наших суплеменнікаў і адзінаверцаў.

ІСЕНМЕСЕЗ ! ОЧРАШУЫЗ ВІК ЯХШЫ БУЛДЫ !
ДОБРЫ ДЗЕНЬ ! ЯК ДОБРА, ШТО МЫ З ВАМИ СУСТРЭЛІСЯ !

Пасля завяршэння вучобы у Маскоўскім інстытуце геадэзіі, аэрафотаздымкі і картаграфіі у 1966 г. я атрымала накіраванне у Менск, далёка ад сваіх родных мясцін. У пошуках прыватнай кватэры я аказалася на Танкавай вуліцы. Гаспадыня, да якой я звярнулася з пытаннем, ці не ведае яна каго-небудзь, хто здае пакойчык, паглядзела на мяне уважліва і спытала, адкуль я родам і хто мае бацькі? Даведаўшыся, што я татарка, яна неяк абрадалася і сказала, што яна таксама татарка, што прозвішча яе Варановіч. Тады я здівілася, што прозвішча у яе не татарскае, што роднай мовы яна

не ведае. Толькі значна пазней я зразумела, чаму беларускія татары забыліся на родную мову. Бо татары з Паволка, якія кампактна жывуть у гарадах і вёсках, сярод сваіх, за апошнія дзесяцігоддзі страцілі сваю мову, амаль палавіна з іх, паводле перапісу, карыстаеца толькі рускай мовай. Ди што аб гэтым сказаць, спытайце сябе, ці навучылі вы сваіх дзяцей і унукau татарскай мове? А калі не прозвішчы, то імёны вельмі сталі дзіунны, яны не татарскі і не мусульманскія.

Аднойчы шпацируочы па горадзе я і мал маці аказаліся на могілках (цяпер яны разбураны і ператвораны у сквернік), убачылі надмагіллі з выявамі зоркі і месяца, арабскімі словамі і прозвышча-мі і імёнамі. Сярод імён многія аказаліся звычныя нам, мусульманскія:

І вось, праз 25 гадоу з таго часу я даведалася, што на Беларусі шмат татар, якія збераглі мусульманскую веру, звычай і лобоу да сваёй нацыянальнасці. У Менску створана татарскае згуртаванне "Аль-Кітаб", дзеінасць якога даволі разнастайная: вывучэнне арабскай графікі, гісторыі Ісламу, малітвау на усе выпадкі жыцця, наладжванне татарскіх вечарын.

У маладосці мне не было магчымасці быць сярод мусульман, а цяпер з задавальненнем пазнаю мудрасць маіх продкаў — Іслам.

Нам, татарам з Паволка і Ураля, якія атрынуліся далёка ад сваіх родных мясцін, прыемна наведаць заняткі у "Аль-Кітабе", пагутарыць на роднай мове з раскіданымі па вялізным горадзе сваімі суплемен-нікамі, назіраць за адраджэннем Ісламу. Добраға вам здароу і дафрабыту, мае сулімленнікі.

Сау бултыз ! Кілегез ! Да пабачэння ! Заходзьце !

КАЛІНІНГРАД І ТАТАРЫ-КАЛІНІНГРАДЦЫ

У Калінінградзе праішлі лепшыя гады майго жыцця. Калі я прыехала туды, мне здавалася, што гэта самы прыгожы і зялёны горад. У пачатку пяцідзесятых гадоу было яшчэ многа руін, але зберагліся і вялікія, як сення сказаць, грамадскія буднікі і шматлікія асабнякі, утульныя, парослыя дзікім вінаградам і іншымі ліянападобны-мі раслінамі, шматлікія кветнікі і здоўж вуліц, добры асфальт, па-кладзены на брук. Нават пасля вялікіх дажджоу не было прыкрых ка-лужын на дарогах. Вельмі шмат было бэзу. Невялікія трамваі ішлі як бы па зялёных тунелях. Можна бяскоцца расказаць, які гэта бы

цудоуны горад. Мне часта даводзілася гутарыць з бывальмі людзьмі, якія аб"еадзілі амаль усе партовыя гарады свету. Яны таксама былі тae думкі, што Калінінградам можна было любавацца.

Апошняя дзесяць гадоў я жыла у Літве і даволі часта бывала у Калінінградзе. Але цяпер ужо ад былой прыгажосці амаль нічога не засталося, усё збешчана, замічана, а пра ускрайны і казаць ніяма чаго, бо приходзіш у роспач ад варварства.

Можа тым людзям, якія жывуць у Калінінградзе і другіх рускіх гарадах горад не здаецца такім ужо брудным і брыдкім, але у працягнанні з еуррапейскай чысцінёй тут жахліва.

Напрыканцы лютага мне зноу давялося пасываць у горадзе сваей маладосці — Калінінградзе. Не усхватыала мяне сустрэча са знаёмымі вуліцамі і плошчамі. Беспарадак, бедната у крамах і страшэнныя цэны выклікалі горыч і неутульнасць. Адно пашанцавала, што удалося пасываць на сустрэчы з татарамі, якія пасяліліся тут пасля вайны, а многія з іх ужо і нарадзіліся у гэтым горадзе.

Татарскае згуртаванне месціца у будынку палітычнай асветы, дзе арандуеца добрая зала раз у месяц на некалькі гадзін. Многа святыя, прыгожыя сталы. Малады энергічны старшыня згуртавання ведае татарскую мову і мае імя, якое добра запамінаецца — Чынгіз (прозвішча адразу не запамятаў). Па спецыяльнасці ён архітэктар. Можа таму калінінградсікі татары узяліся за пабудову мячэці і маюць ужо праект, шукаюць адпаведную пляцоўку. Думакі татары і пра тое, как вылучылі месца на могілках для памерлых мусульман, бо жыцце ёсьць жыцце, а смерць непазбежная.

Большасць калінінградскіх татараў ведаюць родную мову і карыстаюцца ёю пры сустрэчах і дома, але без школы лексіка звужаецца да некалькі тысяч слоў і вельмі збліждняеца. Таму татары збіраюцца арганізація для дзяяцей і дарослых нядзельную школу. Знайшлі і настаяніцу, якая скончыла філалагічны факультэт Уфімскага універсітэта.

Татары жывуць у згодзе з іншымі мусульманамі, з прадстаўнікамі іншых нацыянальных згуртавання (азербайджанцамі, беларусамі, габрэямі) арганізуяць сумесныя мерапрыемствы, вырашаюць розныя пытанні.

Мне вельмі спадабалася выступленне аднаго мусульманіна на гэтым зборы. Ён расказаў пра пост Уразу, які якраз неузважав павінен быў распачаць, пра тое, як павінны паводзіць сябе мусульмане у час посту і пасля яго, пра клопат аб бедных і нямоглых.

У калінінградскіх татар яшчэ німа спонсараў, але у будауніцтве мячэці дапамогу абрацілі кауказскія мусульмане.

Мните папрасілі расказаць пра менскіх татар, чым яны заімаюцца. Мой расказ выклікаў познную цікавасць. Тут жа адбылося афмеркаванне кандыдатур тых, хто паедзе на татарскую канферэнцыю у Менск. Мякне крышачку здзівіла, чаму сярод кандыдатаў на гэтую паездку у мячэці гасцей і дакладчыкаў не аказалася кіраунікоў згуртавання. Можа пільная праца іх не адпускае, а можа што іншае.

Пажадаю нашым суплеменнікам і адзінаверцам, якія жывуць у Калінінградзе, поспехау у грамадскай працы, добрага здароўя.

БЕЛАРУСКА-КРЫМСКАТАТАРСКІ СЛОЎНІК

1100 слоў і сказаў ад дзядзькі Ісмаіла Меметава

Беларускае слова

ой	от (часц.), от якія справы
от	от якія справы
ок	
па , па рацэ , па весцы	
пабегчы	
павесці	
павышэнне	
паглядзець	
пад	
падаць	
падзея	
падняцца	
падняць	
падобны	
падрыхтоука	
падумашь	
падысці	
падыходзіць	
па ехачь	

Крымскататарскае слова

ой	ай, вай
ана	бу дайыншлер
ох	ах, вах
озен бою	кой ичинде
чалмакъ	
алып бармакъ	
котерилле	
бакъмакъ	
тюбуньде	
бермек, алып бермек	
адисе	
котерилымек	
котермек	
ошай	
ази рленимек	
тюшуньмек	
кельмек, якынкельмек	
келише	
кетмек	

беларускае слова

крымскататарскае слова

пазіцыя	вазиет
пазнаць	фильмек, аньламакъ
пайсці	кетmek
паказаць	костермек
паказваць	къалдырмакъ
пакінуць	коймакъ
пакласці	ода
пакой	сир парча, шимди
пакуль	пармакъ
палец	сиясет
палітыка	сияси
палітычны	тајкъ
палка	учмакъ
палящець	ольмек
памерці	арада, оларның арасында
паміж, паміж імі	бей, бек, бай
пан	алыш кетmek
панесці	ханум
пані	байларның, бейлеринъ
панскі	истемек
папрасіць	чиғит
пара (два)	вакыт кельди
пара (перыйд)	ни зам
парадак	босакъа
парог	партизан
партизан	партизанджа
партизанскі	фырқыалы, тешклят
партыйны	фырқыа
партыят (арганізация)	сачмакъ
пасадэіць	елламакъ
паслаць	динълемек
паслухашь	сонъ, сонъра
пасля	етимек
паспець	къоймакъ, тиклемек
наставіць	

беларускае слова

крымскататарскае слова

пастаяны	эр вакыт
насядкэнне	топлашув, субетлешув
патрабаваць	эмир этмек, истемек
патрэбны	керекли
печатак	башы, башлай
пачаца	башламакъ
пачаць	башламакъ
пачуцце	дуйгъу
пачуць, чую	ишитмек, иштем
пачынаць	башламакъ
паэт	шайр
перадавы	огде кетмек
перамога	енъмек, енъув
перш	башта
перши	бринджи
перыйд	овакынъ, вакыт
песня	турку-йыр
петь	йырламакъ
печ (наз.)	оджакъ
піва	пиво
пірог	кобете
пісаць	язмакъ
пісьменнік	язджы
пісьмо	мектуб
піць	ичмек
плакаць	агъамакъ
план	план
плот	исар
плошча	мейдан
плячо	омуз
побач	якъын, янында
погляд (думка)	фикр
поле	чоль, тарла
польскі	польдже
поп	папаз
поспех	муафакъыет
потым	сонъра, сонъ

беларускае слова

поуны
пра, пра яго
проблема
права (наз.)
правесці
программа
прадаць
прадпрыемства
прадстаунік
прадукцыянасць
прадукция
праз
прайсці
прамысловасць
прамысловы
прамасці
правішь
прасішь
прауда
праходзішь
праца
працавашь
працоўны (наз.)
працоўны (прым.)
працант
працэс
проста
пры, пры ім
прывесці
прывезці
прыгожы
прыехаць
прысці
прысціся

крымскататарскае слова

толлы
онынъ ичунъ
проблема, месле
акъки, укъукъ
кетирмек, озгъармакъ
программа
сатмакъ
ишхане
векиль
семерли
максул
ичинден
кечмек
санаат
санам
джойылмакъ
ел костермек, айдамакъ
истемек
акыкъат, дотъру
кечмек
иш
чалышмакъ, ишлемек
ишчилер
ишчи
фаиз
процесс
саде
онынъ янында
кетирмек
кетирмек
дульбер, гизель
кељмек
кељмек
вакъыти кельди

беларускае слова

крымскататарскае слова

прыклад	прыклад
прыящець	орнек, орнек олмакъ
прымаць	учуп кельмек
прынесці	къабул этмек
прыняты	кетирмек
прыняць	къабул этильген
прыходзіць	алмакъ, къабул этмек
причына	келе
прамія	севеб
птушка	бахыш
пункт	къуш
пусціць	нокта
пшаніца	джебермек
пътанне	согдай
пытаща	суаль
пяты (ліч.)	сорамакъ
пяцігодка	бешинджи
пяць	беш йыллыкъ
пяцьдзесят	беш
	элли

Бог не цяля, бачыць круцяля. Аллах-ким джан авурткъанни коре.
 Колькі робіш, столькі вучышся. Омурины сонъынадже окъы.
 Калі улез у дугу, не какы "не магу". Екильген сонъ — агыр даме.
 Ведай, каток, свой куток. Атылып турма, озюны еринны силь.
 Гультай не чалавек, балбатун не гаспадар. Дембельден адам олмаз,
 чокъ маҳтантгъандан — байолмаз.

Адбор беларускіх слоу для беларуска-крымскататарскага слоуніка запазычаны з "Частотнага слоуніка беларускай мовы", які склалі Н.С.Мажайка і А.Я.Супрун. Кніга выдана ў Менску выдавецтвам БДУ у 1982 (старонкі 220 — 254).

Беларускія прыказкі і прымакі запазычаны з кнігі З.Ф.Санько "Малы руска-беларускі слоунік прыказак, прымавак і фразэм", Мн., 1991.

КРЫХУ ПРА САМАГА ЗНАКАМІТАГА

Большасць людзей, якія чытаюць верши, сярод самых знакамітых паэтаў згадаюць Габдулу Тукая і Мусу Джаліля. Здарылася так, што "Байрам" атрымаў лісты ад наших чытачоў, у якіх зменшаны вершы Мусы Джаліля. Мы іх перадрукуюм, а заадно і кароткі, але вельмі грунтоўны артыкул пра Джаліля, які надрукаваў у чацвёртым томе "Беларускай Савецкай Энцыклапедыі" член Савета пісьменнікаў Беларусі, Даурэят дзяржаўнай прэміі Беларусі, кандидат філаграфічных навук Іван Саламевіч.

ДЖАЛІЛЬ (Джалілау) Муса Мустафіевіч (15.2.1906, в. Мустара Арынбургскай губ. — 25.8.1944), татарскі савецкі паэт. Герой Сав.Савета (1956). Чл. КПСС з 1929. Сын селяніна. Скончыў Маск. ун-т (1931). У 1920 — 27 на камсомольскай работе. Працаваў рэдактарам тат. дзіцячых часопісаў, супрацоўнічу ў газетах. В 1934 узначальваў літ. аддзел тат. опернай студні пры Маск. дзярж. кансерваторыі, з 1938 — літ. часткую Тат. опернага т-ра (з 1953 імя Мусы Джаліля). Напісаў некалькі оперных лібрэта (найлепшае — "Залатавалосая", 1941, Дзярж. прэмія СССР 1948). У 1939 — 41 адказны сакратар Савета пісьменнікаў Тат. АССР. В 1941 у Сав. Арміі. 26.6.1942 цяжка паражаны трапіў у палон. За ўдзел у падпольнай антифашистскай арганізаціі стварыў у канцлагеры, пакараны смерцю ў ваен. турме Шпандау (Берлін). Друкавацца пачаў у 1919. Радасць стваральнай працы, магутніх поступу мададой Сав.Рэспублікі паказаў у першым зб. вершаў і пасэм "Мы ідзём!" (1925). Аутар зб. "Таварыщы" (1929), "Ардэнаносныя мільёны" (1934), "Клятва артылерыста" (1942), "Лісты з акопа" (на рускай мове, 1944). У 2-й пал. 30-х г. напісаў пасэм "Дылган", "Дыректар і сонца", "Джым", "Пісъманосец", насічаныя пачуццём гордасці за чалавека-творцу, будаўніка новага свету. Віршыня творчасці Дж. — напісаны ў 1942 — 43 у Мабіцкай турме цыкл вершаў "Мабіцкі спытак" (Ленінская прэмія 1957). У ім ярка выявілася вера ў пэрэмагу сав. народа над фаш. захопнікамі. На бел. мову творы Дж. перакладалі М.Аурамчык, М.Калачынскі, П.Прыходзька, Я. Семяжон.

Под артыкулем багатая бібліографія, вядомая да 1971 г., калі быў напісаны гэты артыкул. Цяпер, несумненна, ёсьць і яшчэ няма-ля даследаванняў пра Мусу Джаліля. А цяпер чытайдзе два пераклады верша Мусы Джаліля, напісанага ў турме напярэдадні 1944 г.

Кароткі урывак з ліста, які даслау у "Байрам" Наиль Ісмайліавіч Камалітдзінау, геолог-геофізік, казанскі татарын.

"...Хочу также предложить в квартальник свой перевод одного стихотворения Джалиля. Пока он известен лишь в переводе Я.Френкеля, который работал по подстрочнику, написанному его женой, татаркой по национальности. Может быть, перевод очень ярок, вроде вакхической песни, но очень далек от оригинала..."

ЯҢА ЕЛ ТЕЛӘКЛӘРЕ

Хәмер, шәраб безгә булмас инде,
Яшебезнен, кайнар тамчысын
Бокалларга салып күтәрербез,
Шуның, белән күңел ачылсын.

Шул яшь белән 43 ичे ел
Алып китсөн йөрек ярасын !
Каршы алыйк якты ёмит белән,
Бәхет, шатлык белән ярасын !

Син китәсең, безне биклөп,
Хуш, иске ел-көмеш сакаллы !
Мин күтәрэм татлы шәраб итеп
Ёмит яшем тутлы бокалны.

Житәр инде, бик күп акты каннар,
Күп киселде якты томерләр.
Яңа елда, тыныш газаплардан,
Күтәрелсен иде күңелләр.

Бу яңа ел безгә татлы ирек
Һәм бәхетле яшәү китерсен.
Ул салдырысын кулдан богаулары
Һәм кузләрдән яшне киптерсен.

Алып килсен жину куанычын;
Дуслар белән курешу шатлыгын,
Нуры велән юлы үпкәләрне,
Юталләрнен, алсын актыгын !

Шуыш елда, дустым, житәкләшеп
Кайтсак иде туган йортларга.
Балаларны, хатын, туганнары
Данлы жину белән котларга.

Шуыш елда безгә туган өйдә
Коймак пешсә иде учакта.
Елый-елый хатын-балаларны
Алсак иде кайнар кочакка.

Һәм озатсак иде без ул елни
Бәхет, шатлык жину турында
Язган шигырь белән, шәраб эчеп,
Мул табында, естал кырында.

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
(перевод Я.Френкеля)

Здесь нет вина. Так пусть напитком
Нам служит наших слез вино !
Нальем ! У нас его с избытком.
Сердца насквозь прожжет оно.
Быть может, с горечью и солью
И соль сердечных ран пройдет...
Нальем ! Так пусть же с этой болью
Уходит сорок третий год !

Уходишь, борода седая,
Навеки землю покидая ?
Ты крепко запер нас в подвал.
Прощай ! На счастье уповая,
Я поднимаю мой бокал.
Довольно жизням обрываться !
Довольно крови утекло !
Пусть наши муки утолятся !
Пусть станет на душе светло !

Да принесет грядущий Новый
Свободу сладкую для нас !
Да снимет с наших рук оковы !
Да вытрут слезы с наших глаз !
Согрев целебными лучами,
Тюремный кашель унесет !
И в час победы пусть с друзьями
Соединит нас Новый год !

Пусть будут жаркие объятья
И слезы счастья на очах !
Пускай в честь нас печет оладьи
В родном дому родной очаг !
Да встретятся жена и дети
С любимым мужем и отцом !
И чтобы в радостной беседе,
Стихи читая о победе
И запивая их вином,
Истекший год мы провожали
И наступающий встречали
За пышным праздничным столом !

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
(перевод Н.Камалетдина)

Нам вина уже не знать, пожалуй,
Капель слез напиток нехмельной
Соберем сейчас в свои бокалы,
Выпьем и утешимся с тобой.

Может год ушедший 43-й
Сердца боль с собою унесет !
С верой в счастье и с надеждой встретим
Мы сейчас с тобою Новый год !

Осталляет нас в тюрьме сегодня
Старый год с седою бородой,
Но бокалы в тосте новогоднем
Мы в темнице подняли с тобой !

Хватит, очень много лилось крови,
Многих судеб оборвалась нить.
Верю, что избанившись от боли,
Мы душой сумеем воспариТЬ.

Пусть несет нам Новый год свободу,
Счастье вольной жизни пусть он даст.
Пусть он снимет с наших рук оковы
И осушит слезы наших глаз.

Пусть несет он свет победы нашей,
Соберет веселый круг друзей.

Пусть уимет он наш тюремный кашель
Теплотой сердечной своей.

Я б хотел, чтоб мы с тобой вернулись
К нашим женам, детям в дом родной,
Чтобы счастьем светлым обернулось
То, что было горем и бедой.

Слез не пряча, в крепкие объятья
Заключить бы нам свою родню,
Пусть бы некогда свои олады
Наш очаг по десять раз на дно.

И вином огнистым проводить бы
Нам тот год в кругу своих друзей,
И стихи хорошие сложить бы
Нам о счастье светлом этих дней.

СЯМЕЙНАЕ ВЫХАВАННЕ. КАЛЫХАНКІ

Дауней існавау добры звычай, ціпнер амаль забыты: дзецям спявалі калыханкі. Калыханка наладжвае сувязь паміж маці і дзіцем, а з дапамогай маці немаулятка уступае у першыя контакты з сусветам. Кожная маці адданая свайму дзіцяці і хocha захаваць блізасць з ім на ўсё жыццё. Але не кожная ведае, што ўжо з першых дзён дзіця і маці звязаны не толькі кроуна, не толькі інстынктам, пачуццём удзячнасці, страху, абарони; але яшчэ і асабістым густам, які вызначае іх далейшую сувязь.

Ва ўсіх народу звычайна ўсё лепшае закладвалася у калыханкі. У калыханцы кожнае слова — запаветнае. Яно пераходзіла з пакалення у пакаленне, з веку у век, у паветры не таяла. Кожны выканаўца уносіць сваё пачуцці, новыя паэтычныя вобразы. Для гэтага не абавязкова мець вялікія музыкальныя здольнасці. Спяванне калыханак — гэта перш за ўсе духоунае выхаванне. Без таго выхавання "толькі шум будзе доступен духу невежды. Песня водопада, или реки, или океана будзе лишь ревом. Ветер не прінесет мелодии и не зазвеніт в лесах торжественным гимном. Лучшіе гармонии пропадут для уха неоткрытыго." (з вучэння "Жывая этыка"). Кладучы дзіця спаць, спакойным, лагодным голасам праспявайце ці "раскажыце" у меладычным рытме калыханку. Калыханка наблізіць да вас дзіця. Песня — выпрабаваны сродак судзішння немауляці перад сном, стварэння сістэмы спакою, утульнасці, што вельмі важна.

Дзіця не разумее слоу, але яно успрымае інтанацию, вобраз слова, вобраз дабрыні, клопату, ласкі, пышчоты, бо калыханка заусёды пышчотная. Неадрына ад калыханкі і ласкавая газмова з дзіцем. Дарослыя звяртаміца да дзіцці з першых дзён нараджэння. Прамаулянець да яго нават тады, калі дзіця знаходзіцца яшчэ у чэраве маці. Навука і воншыт людзей пацвярджанець дзеяніснасць такіх размоу. І калі цяжарная маці і бацька размаулялі загадзя з дзіцем, уключалі у пакоі спакойную класічную музыку, прыкладвалі да жывата маці свае далоні і перадавалі праз яе сваё цяплю — ўсё гэта успрымала дзіця і пасля нараджэння знаходзілася побач з ухо знёбым яму. У выніку — станоучыя эмоціі дзіцяці.

Калыханкі, спакойная і пяшчотная размова — гэта і наилепшы сродак дачынення дзіцяці да роднай мовы. Большасць татараў на Беларусі роднай мовай лічаць беларускую, але кожная маці можа вывучыць маленьку калыханку ці песенку і некаторныя слова на казанскататарскай ці крымскататарской мове, хоць бы такія:

беларускае слова	крымскататарскае слова	казанскататарскае слова
дзіця	балачыкъ	бала
дзедчынка	къыз	киз бала
дачка	къызым	киз
хлопчык	отъланчыкъ	малай
сын	отълум	ул
мама	ана	әни
тата	баба	әти
бабулька	бита	әбі
дзядуля	къартбаба	басай
цёця	тизе	апам
дзядзька	агъя	абый

Незнаймія слова, іх гучанне добра успрыманца, калі іх спявашь знаёмым голасам, бо голас маці, яе ablіtcha, ласка маці канкрэтны вобраз. Калыханка утварае першыя зносіны наміж дарослым і дзіцем сродкамі мастацтва. І самае галоўнае: калыханка — гэта святасць, яна звязана з самымі лепшымі і высокімі пачуццямі. Святой з "яўліцца і родная мова. І зусім не страшна, што дзеці не разумеюць сэнс слова, але яны пачуваюць гук, музыку роднага слова, і такім чынам гучанне роднага слова, роднай мовы будзе назаўсёды у іх закадзіравана. Нават калі чалавек пакіне сваю радзіму, то при сустречы з сваімі суплеменнікамі калыханкі абудзяць у яго душы успамін пра дзяцінства і самыя лепшыя пачуцці, звязанныя з родным, сваім. Гэта будзе адным з момантаў ужо свядомай сувязі са сваімі вытокамі. Гэтую сувязь і пачуцці чалавек перадасць сваім нашчадкам і кола не будзе разарвана.

У гэтых нумары мы змяшчаем калыханку, якую напісаў Муса Джалиль. Спадабаўся нам урываць верш гэтага ж паэта "Зоркі". Спадзялемся, што у наступным нумары мы атрымаем ад казанскіх татар гэтых паэтычных радкі Джалиля на татарскай мове, падрадковы пераклад (у нас хто-небудзь перакладзе на беларускую мову) і ноты, бо не можа быць, каб на такія цудоўныя слова ніхто не напісаў музыку.

Верши Мусы Джалиля. Пераклад на русскую мову Ю.Кушака

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЧЕРИ

Элли-бэлли, озорница,
Пусть тебе спокойно спится,
Звездочка моя, певунья,
Птица счастья, песня-птица !

Час придет — и эта песня
Полетит над всей страною,
В синем-синем поднебесье.
Станет звездочка звездою.

Элли-бэлли, спи, дочурка,
За день очень ты устала,
Дремлет сад, где ты играла.
Спишь ли, звездочка моя ?

Элли-бэлли-бэлли-бэу,
Элли-бэлли-бэлли-бэу ...

1938 г.

ЗВЕЗДЫ

В небе тихо. Ночь ясна.
Ничего, что поздно, —
Мне не спится. Не до сна.
Я считаю звезды.

Солнце спряталось в леса.
Скрылся день куда-то.
Остается полоса
Летнего заката.

Укрывает землю ночь
Синим покрывалом.
Добрых снов желает ночь
всем глазам усталым.

1941 г.

ГӨЛЖАМАЛ — ГУЛЬДЖАМАЛ

Татар халык жыры — Татарская народная песня

Андант

Шам-дәл-ләр-дә ге-на ут-ла-р я-на,

Гел-жә- ма-ләр, жит-кән кыз-ла-р

кин-дер жәл эр- ли- ләр

(a) (b) (c)

Шәмдалләрә гена утлар ята,
Гөяжамал,

Житкән кызлар күндер ѫсп
Эртиләр.

Энисе да мәржән кызыларның
куй бабы,

Абыйр жән сейғаннарнең булмабы. Абыйр жән сейғаннарнең
булмабы.

Нинди гена егетка барырбайз,
Дип, Гөяжамал,

Колактан колакка алар
Сейлиләр.

Энисе да мәржән кызыларның
куй бабы,

Абыйр жән сейғаннарнең
булмабы.

Гульджамал — здауна папулярнае дзявочае імя у казанскіх татар. Мадзіна Абязава зрабіла для "Байрама" вольны пераклад народной татарской песни. Папрас іще знаўмага музыканта, каб выканав гэту песню на інструменте, праспявайще, вывучыше некалькі радкоу на памяць.

Сёня, заутра і яшчэ праз многа-многа гадоу ёсьць і будзе проблема: дзе той хлопец, дзе тая дзаучына, з кім пайсці у жыщё, стварыць сям"ю, нарадзіць і выгадаваць дзетак? Дзе той суджани, як з ім сустрэцца?

У наступным нумары, верагодна, будзе змешчаны алрас, нумар телефона службы знаёмства маладых і не вельмі маладых людзей, якія жадаюць стварыць мусульманскую сям"ю.

А пакуль што знаёмцесь са зместам песні, вучыце слова, а калі лянота вучыць слова, то і ніякая сям"я вас, відаць, не цікавіць. Але спадзяемся на добрае.

Агенчыкі блігчачь у хаце Гульджамал —

прышлі дзядучаты прасці кужаль.

На іх руках бранзалеты з перлау і гранатау, але вельмі сумна — няма каҳаных.

За като ж мы выйдзем замуж, Гульджамал? —
питаюць у яе дзядучаты.

Хоць з перлау і гранатау на іх руках бранзалеты, але вельмі сумна — няма каҳаных...

ТАТАРСКАЯ КУХНЯ. АЛАДКІ И БЛІНЫ

Аладкі з преснага цеста пякуць, калі трэба хутка прыгатаваць сняданак. Аладкі можна есці са смятанай, маслам, варэннем, джэмам.

У місу памерам 2 — 3 літры упускаюць яйкі, кладуць цукар і старанна разбоутваюць. Лік'ю малако ці смятанку, кладуць соль, соду, шанічную муку, замешвакь і пякучь аладкі. Цеста можа быць зямшана і на кіслым малаку. Аладкі смажаць з двух бакоу на патэльні у алею, масле, лою да слабага паружавення.

На 0,5 кг шанічной муки бяруць 3 шклянкі малака ці смятанкі, 2 — 3 яйкі, 1 — 2 столовыя лышкі цукру, 1/4 чайнай лышкаткі спажнай соды, масла, алеў, лой і соль.

Бліны, разліваныя бліны, пякуць з цеста, радзейшага чым на аладкі. Можа быць дражджавое ці преснае цеста. У дражджавое цеста для бліноў цукру і яец кладуць больш, чым у цеста для аладкі. Преснае цеста для бліноў замешваеца толькі на малаку без вады. Іншыя прадукты кладуць у той жа колькасці, што і у цеста для аладкі, толькі соды трэба ўшчэ менш.

Разагрэту патэльню шмаруюць алеем, палонікам бяруць і лік'ю цеста і даюць яму расцягчыся па ўсей патэльні роуным тонкім слоем. Цёплыя бліны шмаруюць маслам, складаюць у чатыры столкі і падаюць на стол у плыткіх талерках.

У бліны можна загарнуць варання аబабраныя яйкі, твораг, сечанае падсмажанае мяса. Смачнія такія бліны са смятанай, варэннем, джэмам.

Заувага. Не забывайце сказаць гаспадыні дзячку за сняданак, абед, падвячорак і вячару. Ніколі не гаварыце, што ваша мама, бабуля, сястра, цеця, жонка або суседка татуюць яшчэ смачней. Лепш скажыце, што ніколі не елі смачнейшай стравы, дык можа і самі сябе угаворыце, што і сапрауды так.

ЗМЕСТ

УСТУПНАЕ СЛОВА	3
ПА ПРОСЬБЕ СМІЛАВІЦКІХ ТАТАР	4
Я-СІН. СУРА З КУР"АНА . Надрукавана на арабскай мове арабскімі літарамі	5
Я-СІН. СУРА З КУР"АНА . Надрукавана на арабскай мове беларускімі літарамі	14
Я-СІН. СУРА З КУР"АНА . Пераклаша на рускую мову В.Порахава	18
НЕКАТОРЫЯ МУСУЛЬМАНСКІЯ ІМЕННІ . Падрыхтавау І.Алексан- дроўіч	25
ВАЖНАЯ ПАДВЕЯ У ЖЫЦІ ТАТАРАЎ-МУСУЛЬМАН БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ І ПОЛЬШЧЫ . І.Канапацкі	26
РЭКАМЕНДАЦІІ КАНФЕРЭНЦЫ	30
ПІСЬМОВЫЯ КРЫНІЦЫ ПРА СУСВЕТНЫЯ РЭЛІГІИ	32
МЯШАННЫЯ ШЛОБЫ . С.Тутан-Бараноўскі	36
ГІСТОРЫЯ ДЗЯРЖАВЫ ІДЭЛЬ-УРАЛ . Г.Ісҳакі	38
СЛОУНІК ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА "ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ І ПОЛЬШЧЫ"	42
ПРОБНЫЯ АРТЫКУЛЫ ДЛЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЧНАГА ДАВЕДНІКА "ТАТАРЫ БЕЛАРУСІ, ЛІТВЫ І ПОЛЬШЧЫ"	49
АБ"ЯДНАННЯ АРАБСКІЯ ЭМІРАТЫ	49
АБУ ЛАХАБ	51
АДЛІ	51
АЛЛЯ . Ю.Бяляўскі	52
АХМАД	52
АХМАДЗІЯ . А.Мжэдзіля	52
АЯТ	53
БАДР	53
ВІТАУТ . П.Бараўскі, А.Дубінскі	54
ВОЛЬСКІ В . А.Гарэлік, З.Драздова	57
ВОРСКЛА . П.Бараўскі, А.Дубінскі	58
ГЛОГЕР З . Г.Каханоўскі	60
КРЫЧЫНСКІ А . М.Канапацкі	61
СКЕМБІКЕ . Пераклау з татарскай мовы І.Усманаў	63

КУРБАН-БАЙРАМ -- СВЯТА АХВЯРАПРЫНАШЭННЯ. І.Канапацкі	64
ДЗЕВЯТАЕ МАЯ ПА-МУСУЛЬМАНСКУ А.Рашыд	65
ДЛЯ СТАЛІЦЫ СУВЕРЭННЯ БЕЛАРУСІ ВЕЛЬМІ ПАТРЭБЕН ТАКІ КОМПЛЕКС	66
ПАБЛУЕМ САВОРНЮ МЯЧЭЦЬ	68
КНІГА АБ БЕЛАРУСКІХ ТАТАРАХ. І.Хауратовіч	70
БУДЗЫМА ШАНАВАЦЬ СВАЕ СВЯТА — ПЯТНІЦУ. Ф.Ібрагімава.	
З татарскай мовы пераклада <u>Ф.Ахмадуліна</u>	73
СТВОРАНА ПЕРШАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ АНШЧИНА НА БЕРАСЦЕЙШЧЫНЕ. І.Варановіч	
МУХАЛАМ — МУСУЛЬМАНСКІ ЛАГЕР. Э.Канапацкая	73
УСПАМІНЫ ІБРАГІМА СМАЙКЕВІЧА	74
ПОМНЮ ТОІ СТРАШНЫ ЧАС . Ф.Гагдановіч	75
ВЕЛЬМІ ЦІКАВЫ ДАВЕДНІК. Я.Якубоўскі	77
Я ТУТ СЯРОД СВАІХ. С.Абязава	78
ТАТАРЫ І ТАТАРС ТАН. Я.Якубоўскі	80
СЕСТРЫ-ПЕДАГОГІ. Апрацаўала Р.Александровіч	81
ДАЛ БОГ, КАК КОННЫ БЕЛАРУС ТАК МОДНА ЛЮБІУ БЕЛАРУСЬ ... А.Бельскі	
ІС ЭНМЕСЕЗ — ДОБРИ ДЗЕНЬ ! Р.Архіпава	82
КАЛІНІНГРАД І ТАТАРЫ-КАЛІНІНГРАДЦЫ. М.Абязава	84
БЕЛАРУСКА-КРЫМСКАТАТАРСКІ СЛОЎНІК. Склада І.Меметау	85
КРЫХУ ПРА САМАГА ЗНАКАМІТАГА. І.Саламеўіч, Н.Камалят- дзінау	87
СЯМЕШНАЕ ВЫХАВАННЕ. КАЛЫХАНКІ. Р.Александровіч	92
ГУЛЬДЖАМАЛ. ТАТАРСКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ. Падрыхтавала С.Абязава	96
ТАТАРСКАЯ КУХНЯ	100

طَلَكْ تَرَالِلَنْ طَالَهَ الْقَالَنْ

На воклады: ТА-АТУ АЛЛАГІ ТА-АТУ ВАЛІДЫ.
БУДЗЬ ПАКОРНЫМ АЛЛАГУ, БУДЗЬ
ПАСЛУШНЫМ БАЦЬКУ.

Рэдактарская група: І.Александровіч, Р.Александровіч,
В.Садыкава, Г.Фатыхава, Е.Фешчанка.

Сродкі на выданне "Байрама" ахаяравалі спадары
В.Станкевіч (Германія) і П.Сутэр (Швейцарыя)

БАЙРАМ

Татары на зямлі Беларусі

Квартальник згуртавання татараў-мусульман на Беларусі
"Аль-Кітаб"

№ I — 2. 1993

Надрукавана у Навагрудку